

У нумары:

✓ **Неразлучная пара**
— Алясь і Тамара
Успаміны Алены Мімрык
пра Аляся Пальчэўскага



➤ 4

✓ **“Мёртвы сезон”
гарачага лета**
Якая “тэмпература” ў
кнігагандлі?

➤ 10

✓ **“Пікавая дама” ў
гасцях**
Нясумная класіка ад
Алега Жугжды



➤ 20

✓ **Невядомы водгук
Барыса Палявога**
Ці ўдалося пісьменніку
дапамагчы Аляксандру
Хаіну-Юмскаму?

➤ 21

✓ **Новы перыяд
новай эпохі**
Калі мастакі
кінуць гуляць у
постмадэрнісцкія
гульні?



➤ 22

Асвечаны сонечным пратуберанцам

Серж МІНСКЕВІЧ

Сярод насельніцтва хадзілі неверагодныя чуткі. Журналісты пазней запішуць:

“Уражанне, якое стварыла сонечнае зацьменне на простых людзей, было вельмі моцным: шматлікія з іх дайшлі да поўнай распачы, некаторыя служылі набажэнствы, каб зацьменне адышло, іншыя чакалі землятрэсаў. Аднак самае страшнае, што прарочылі невукі і схільныя да забабонаў людзі, — быццам бы падчас поўнага сонечнага зацьмення знішчыцца ўсё атмасфернае паветра. Літаральна ў тры хвіліны памруць усе людзі і жывёлы. І калі журналісты і навукоўцы, якія прыехалі назіраць гэтую велічную з’яву прыроды, імкнуліся супакоіць прасякаю, устрывожаных такімі недарэчнасцямі, тыя ўзбуджана прарэчылі: маўляў, вы, разумнікі, маеце спецыяльныя сродкі, каб перажыць зацьменне без дыхання”.

А зацьменне 1851 года было непаўторна яскравае. Знакаміты рускі астраном Ота Струвэ замалюваў два вялікія пратуберанцы і адзін маленькі.

Сонечныя ці месяцовыя зацьменні заўсёды бянтэжылі людзей. Яны былі сімвалам рэзкай перамены лёсу ў добры ці, не дай бог, дрэнны бок.

Вядомы факт, што месяцовае зацьменне выратавала экспедыцыю Хрыстафора Калумба. Па каляндарных кнігах ён ведаў, калі адбудзецца гэтая астранамічная падзея. 29 лютага 1504 г. ён абвясціў ямайскім індзейцам, што, калі яны не будуць пастаўляць прадукты на яго караблі, ён пазбавіць іх Месяца. Індзейцы пасмяяліся. А калі Месяц у іх на вачах пачаў знікаць — перапалохаліся. Калумб “вярнуў” ім Месяц, і болей перабояў з пастаўкамі правіянту не было.

Аднак вернемся да поўнага сонечнага зацьмення 1851 года. Сярод шляхты і сялян, што з трымценнем назіралі за знікненнем сонца, быў малады чалавек, якому толькі месяц таму споўнілася дваццаць гадоў. Яго звалі Вінцэс Каратынскі. Насамрэч пасля зацьмення яго лёс вельмі рэзка зменіцца. Папулярны і паважаны ў Польшчы і Літве паэт, перакладчык, публіцыст Уладзіслаў Сыракомля запрасіў маладзёна на працу. Папрасіў быць яго пісарам і сакратаром. А гэта значыць, што ён давяраў Вінцэсу Каратынскаму свае рукапісы і нават даваў згоду на

Для большай часткі Еўропы гэта была дзівосная і ашаламляльная падзея. 16-га ліпеня паводле старога стылю (ці 28-га паводле новага) 1851 года сонца цалкам схавалася за чорным дыскам, і ўдзень настала цемра. Паны і панны, шляхта і сяляне, дзеці і дарослыя падносілі да вачэй закурадымленыя шкельцы і пазіралі на сонца. Месяц, горды і смелы, змог хоць на некалькі хвілін адолець само Сонца!



“ Сёлета спаўняецца 180 год з дня нараджэння і 120 год з дня смерці паэта, журналіста, патрыёта Вінцэся Каратынскага. Цяпер мы можам выправіць адзін штрых у яго біяграфіі. Менавіта калі яму споўнілася 20 гадоў, у 1851 годзе (а не ў 1850-м), ён стаў супрацоўніцаў з далікатным і мудрым паэтам Уладзіславам Сыракомлем. Гэта сталася пачаткам літаратурнай кар’еры Вінцэся Каратынскага.

рэдакцыйную працу. Гэта была вялікая пашана і гонар. Асабліва для самавука, які не меў аніякіх папер пра заканчэнне прэстыжных навучальных устаноў.

Значна пазней, як падае Уладзімір Мархель у прадмове да кнігі “Вінцэс Каратынскі. Творы”, у сваіх успамінах сам сакратар Сыракомлі напіша: “Было гэта ў 1850 годзе. Памятным поўным зацьменнем сонца, якое мы праз абкураваныя шкельцы назіралі з Кандратовічам і Пшыбыльскім”.

Ва ўсіх энцыклапедыях, ва ўсіх біяграфічных звестках пазначана, што Вінцэс Каратынскі паступіў на службу да Уладзіслава Сыракомлі (Людвіка Уладзіслава Францішка Кандратовіча) у 1850 годзе і працаваў з вясковым лірнікам да самай яго смерці — да 1862 года. І гэтыя звесткі, відавочна, узятыя з яго ўспамінаў. Аднак памяць чалавека — недасканалая. Увогуле, чалавек запамінае не нумарацыю года, а тое, што ў гэтым годзе незвычайнага адбылася. А вось астраномія

— навука дакладная. І згодна з ёй поўнае сонечнае зацьменне ў 1850 годзе можна было назіраць толькі ў палярных шыротах Канады і Арктыкі. Вінцэс Каратынскі ніякім чынам не мог знаходзіцца там. Але поўнае сонечнае зацьменне, якім можна было палюбавацца ў Заходняй Беларусі, адбылося якраз у 1851 годзе. Значыць, Вінцэс Каратынскі паступаў на працу да Сыракомлі годам пазней, чым нам падаюць падручнікі.

Сёлета спаўняецца 180 год з дня нараджэння і 120 год з дня смерці паэта, журналіста, патрыёта Вінцэся Каратынскага. Цяпер мы можам выправіць адзін штрых у яго біяграфіі. Менавіта калі яму споўнілася 20 гадоў, у 1851 годзе (а не ў 1850-м), ён стаў супрацоўніцаў з далікатным і мудрым паэтам Уладзіславам Сыракомлем. Гэта сталася пачаткам літаратурнай кар’еры Вінцэся Каратынскага.

Сваім паэтычным словам Вінцэс Каратынскі першы даследаваў супярэчнасці сялянскай душы беларуса (паэма “Таміла”), стаў слоўным жывапісцам роднага краю. Яго пярэ належаць вершы на беларускай мове — эмацыянальныя і сардэчныя. Таксама ён стварыў цудоўныя паводле стылю і назіранняў нарысы пра беларускія гарады і іх наваколлі: Наваградок, Вілейку, Валожын, Віцебск, Слуцк, Стоўбцы і інш. Гэтыя творы могуць быць узорам для сучасных журналістаў. У яго творчым набытку — некалькі артыкулаў па біяграфіі Адама Міцкевіча.

Чым далей мы адыходзім па сцежцы часу ў вечнасць, тым каштоўнейшымі становяцца яго працы.

Ёсць весткі, што Вінцэс Каратынскі і Уладзіслаў Сыракомля разам падрыхтавалі зборнік беларускамоўных вершаў. Але па загадкавых акалічнасцях кніга не пабачыла свет.

Застаецца надзея, што даследаванні навукоўцаў і супрацоўнікаў архіваў адшукаюць іх. Тады мы зможам глыбей адчуць перажыванні, непакой і спадзяванні далікатнай паэтычнай душы Вінцэся Каратынскага.

Пункцірам

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 2 жніўня падпісаў Указ аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь. Сярод уганараваных і дзеячы культуры і мастацтва. Ордэнам Францыска Скарыны ўзнагароджаны член грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз мастакоў” Барыс Аракчэў і артыст Узорна-паказальнага аркестра Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь Уладзімір Яскевіч.

✓ Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў медалём “За працоўныя заслугі” члена грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз мастакоў” Уладзіміра Чарнышова. Медалём Францыска Скарыны адзначаны артысты-вакалісты Маладзёжнага тэатра эстрады Гюнеш Абасва і Аляксей Хлястоў, вядучыя майстры сцэны Тэатра-студыі кінаакцёра Валерыя Арланава, Тамара Мужэнка, Ала Проліч, Віктар Рыбчынскі, загадчык кафедры харэаграфіі факультэта традыцыйнай беларускай культуры БДУКіМ Святлана Гуткоўская, вядучы майстар сцэны Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра Алена Дудзіч, галоўны рэжысёр Гродзенскага абласнога тэатра лялек Алег Жугжда, члены грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз мастакоў” Алег Зінчук і Леанід Хобатаў, саліст балета Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Дзяніс Клімук і артыст-вакаліст Станіслаў Трыфанаў.

✓ Указам Кіраўніка дзяржавы ганаровае званне “Народны артыст Беларусі” прысвоена галоўнаму дырыжору Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь Аляксандру Анісімаву і вядучаму майстру сцэны Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя І. Жыновіча Якаву Навуменку.

✓ Званне “Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь” прысвоена салістцы Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь Настасі Масквіной і вядучаму майстру сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага Сяргею Чэкерэсу.

✓ Званне “Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь” прысвоена мастацкаму кіраўніку ансамбля салістаў “Класік-Авангард” Уладзіміру Байдару. Званне “Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь” — члену грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз мастакоў” Мікалаю Назаранка.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расіі Мікалая Бурляева з 65-годдзем.

✓ Кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб узнагароджанні намесніка старшыні Беларускага культурна-асветніцкага таварыства “Уздым” Саюза беларусаў Латвіі Станіслава Валодзькі медалём Францыска Скарыны. Гэтай узнагароды ён удастоены за значны асабісты ўнёсак у прапаганду і развіццё духоўнай спадчыны беларускага народа, умацаванне двухбаковых сувязей у сферы культуры паміж Рэспублікай Беларусь і Латвійскай Рэспублікай.

✓ У сувязі са смерцю народнага артыста СССР Мікалая Пятрова Прэзідэнт Беларусі накіраваў спачуванне яго родным і блізкім.

Падрыхтавалі
Бажэна Строк і Алена Галай

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Старшыня СПБ Мікалай Чаргінец падрабязна праінфармаваў прысутных пра вынікі работы творчай арганізацыі за першае паўгоддзе 2011 г. Разглядаліся пытанні падрыхтоўкі да чарговага з'езда СПБ, які павінен адбыцца ў кастрычніку 2011 г. Чакаецца ўдзел у рабоце прадстаўнічага пісьменніцкага форуму дэлегацый болей як з дваццаці краін. Таксама на прэзідыуме прынята рашэнне аб аказанні матэрыяльнай дапамогі вялікай групе членаў СПБ.

Першы сакратар грамадскага аб'яднання Генадзь Пашкоў

Фестывалі

У Крэве шукаюць князёў

Рэгіянальны фестываль “Крэўскі замак” пройдзе ў Сморгонскім раёне Гродзенскай вобласці 13—14 жніўня.

На фестывалі ў вёсцы Крэва будуць прадстаўлены лепшыя тэатральныя, танцавальныя і песенныя плыні сучаснай інтэрпрэтацыі традыцыйнай культуры. У праграме — горад майстроў, майстар-класы па народных танцах, песнях і гульнях, канцэрт з удзелам мясцовых фальклорных калектываў, а таксама шматлікія прадстаўленні і конкурсы.

Сярод галоўных дзеючых асоб — крэўскія князь і княгіня, якіх выберуць падчас фестывалю. Таксама будуць вызначаны лепшы фальклорны ансамбль, лепшы кулінар, бард, паэт, майстар, валанцёр і інш. Гасцей свята чакаюць і жартоўныя ўзнагароджанні.

Адна з мэт правядзення фестывалю, ініцыятарам якога выступае мясцовае дабрачынны фонд “Крэўскі замак”, — прыцягненне ўвагі да аховы матэрыяльнай і нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Таццяна МАСТОЎСКАЯ

Праекты

“Вожык” і “Белорусская нива” — юбіляры аб'ядноўваюцца!

Юлія АНДРЭВА,
калаж Аляксандра Каршакевіча

“Вожык” — старэйшае і адзінае ў рэспубліцы дзяржаўнае выданне ў галіне сатыры і гумару — адзначае сёлета сваё 70-годдзе. А вядомая рэспубліканская газета “Белорусская нива”, галоўнае “вясковае” выданне краіны — 90 гадоў з дня выхаду ў свет свайго першага нумара. Што аб'ядноўвае гэтыя два знакамтыя выданні, акрамя юбілейных дат?

А тое, што “Белорусская нива” ў пэўнай ступені традыцыйна звязана з “Вожыкам”. Пастаянныя чытачы газеты добра памятаюць рубрыку “Пошта дзеда Міхеда”. Яе заснаваў і пэўны час вёў паэт Анатоль Астрэйка, які падчас Вялікай Айчыннай вайны быў адказным сакратаром газеты-плаката “Раздавім фашысцкую гадзіну”, а пазней — адказным сакратаром часопіса “Вожык”. Таму “вожыкаўскія” аўтары былі частымі гасцямі дзеда Міхеда.

У чэрвені рэдакцыя “Белорусской нивы” вярнула папулярную некалі рубрыку на старонкі газеты. Шэфстве над ёй “Вожык”, а легендарны дзед Міхед зноў абжываецца на старонках сялянскай газеты, выкрывае недахопы і хібы, якія яшчэ існуюць у нашым грамадстве. Дарэчы, новая-

Наперадзе — з'езд

Прайшло чарговае пасяджэнне прэзідыума Саюза пісьменнікаў Беларусі

расказаў пра тое, якія планы ў арганізацыі па ўдзелу ў Дні беларускага пісьменства ў Ганцавічах у верасні 2011 года. У сталіцы свята пройдзе нямала сустрэч з пісьменнікамі і чытачамі, прэзентацый новых кніг, будуць уручаныя ўзнагароды пераможцам Рэспубліканскага

літаратурнага конкурсу.

Разглядалася і пытанне аб прыёме ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Членамі СПБ сталі Таццяна Сівец, Марына Лайкова, Надзея Ніжня-Ксенафонтава, Наталля Саветная, Дзіяна Грышукевіч, Уладзімір Лазар, Ніна Каленчыкава (Русаковіч), Ула-

дзімір Кісялёў, Рыгор Саланец, Тамара Філіповіч, Віктар Купрыянчук, Таццяна Атрошчанка, Андрэй Васільеў, Віктар Рашкевіч, Дзмітрый Новікаў, Яніна Жабко, Арнольд Дыбча, Сяргей Мусіенка, Уладзімір Грозаў, Вадзім Гігін. Падрабязна з іх жыццёвай і творчай біяграфіяй “ЛіМ” пазнаёміць чытачоў у бліжэйшых нумарах.

На пасяджэнні прэзідыума выступілі Алесь Савіцкі, Анатоль Сульянаў, Уладзімір Ліпскі і іншыя пісьменнікі.

Ул. інф.

Конкурсы

Таленты трэба ўзрошчваць

Ірына МАСЛЯНЦЫНА

Часопіс для падлеткаў “Бязозка” і РВУ “Літаратура і Мастацтва” абвясцілі літаратурны конкурс для юных аўтараў. Вынікі будуць падведзеныя ў маі 2012 года.

“Бязозка” нетрадыцыйна падышла да вызначэння ўзросту канкурсантаў — ад 12 да 18 гадоў. Ніжэйшая планка — яшчэ падлеткі, вышэйшая — ужо практычна дарослыя людзі з развітай палітрай пачуццяў і шырокім колам інтарэсаў. Але ж практыка паказала, што вельмі часта 12—15 гадовыя ніяк не ўпісваюцца са сваёй творчасцю ў рамкі дзіцячых конкурсаў. А ў конкурсах дарослых удзельнічаць не могуць з-за ўзроставых абмежаванняў. “Бязозка” ў першую чаргу ім дае магчымасць для рэалізацыі таленту.

Намінацыі дзве: “Проза” і “Паэзія”. Прычым, ніякіх жанравых абмежаванняў няма. Проза, напрыклад, можа быць як рэалістычнай, так і фантастычнай, казачнай. Паэзія — у любой з вядомых форм. Больш за тое, ад аднаго аўтара могуць быць прынятыя работы ў розных намінацыях. Конкурс быў абвешчаны ў красавіку 2011 года, таму творы вырашана прымаць да 1 красавіка 2012 года. Яшчэ месяц журы будзе ацэньваць іх, вылучаючы лепшыя. Афармленне работ — цалкам стандартнае. Яны мусяць быць набранымі на камп'ютары шрыфтам не меншым

як 14 праз інтэрвал 1,5. У правым верхнім кутку першай старонкі кожнай работы трэба ўказаць імя, прозвішча, узрост аўтара, хатні адрас і тэлефон. Недапушчальныя псеўданімы. Калектыўныя творы таксама не будуць разглядацца. Усё дасланае дубліруецца на электронным носьбіце ў фармаце Word.

І галоўнае патрабаванне конкурсу: творы павінны быць на беларускай мове, бо асноўнай мэтай арганізатары ставяць выхаванне ў моладзі любові і беражлівага стаўлення да беларускай культуры, мовы, нацыянальных традыцый.

Як будуць ушаноўвацца пераможцы? Па-першае, яны атрымаюць памятныя дыпломы. Па-другое, іх чакаюць каштоўныя прызы. Па-трэцяе, лепшыя творы плануецца апублікаваць на старонках “Бязозкі”. А калі сярод іх будзе многа вартых, яны могуць склаці нават асобную кніжку. Таксама арганізатары гарантуюць урачыстую цырымонію ўзнагароджання, сапраўднае свята з сімвалічнай пасадкай маладых бярозак.

Для дарослых аўтараў РВУ “Літаратура і Мастацтва” разам з часопісам “Бязозка” абвясцілі заснаванне новай літаратурнай прэміі. Яна будзе насіць імя Алеся Якімовіча, прысуджацца па намінацыях “Проза” і “Паэзія” і стане штогадовай. Спартыўнае за гэтую прэмію будзе дарослым аўтарам надрукаваных у “Бязозцы” цягам года твораў. Узнагароджанне лаўрэатаў дыпламамі, памятнымі нагруднымі знакамі і грашовымі прэміямі адбудзецца ў красавіку.

З увагай да творцаў

Абласная газета “Мінская праўда” пачала выпуск літаратурнай старонкі “Далягляды”.

Цяпер раз на месяц поруч з матэрыяламі пра жыццё вобласці і рэспублікі чытачы змогуць знаёміцца з вершамі, апавяданнямі, творами іншых жанраў пісьменнікаў рэгіёна. Новы клопат абласной газеты — сумесны праект “Мінскай праўды”, Саюза пісьменнікаў Беларусі і газеты “Літаратура і мастацтва”.

З просьбай пракаменціраваць пачынанне мы звярнуліся да галоўнага рэдактара газеты, старшыні Мінскай абласной арганізацыі Беларускага саюза журналістаў Мікалая Літвінава: “Ведаецца, літаратурная нива Міншчыны заўсёды была багатая на таленты. Шмат актыўных у творчым плане людзей — паэтаў, пісьменнікаў, краязнаўцаў — і сёння працуюць і жывуць у розных раёнах вобласці. Памятаючы, што з нашай зямлі — Якуб Колас, Янка Купала, што Міншчыне не чужы Максім Багдановіч, з прыемнасцю можна канстатаваць той факт, што сённяшняя літаратурная супольнасць імкнецца наследваць традыцыі папярэднікаў. Дзякуючы падтрымцы Саюза пісьменнікаў Беларусі — з вітальным словам у першым выпуску выступіў старшыня СПБ Мікалай Чаргінец — і газеце “Літаратура і мастацтва”, дзе працуюць аўтарытэтныя пісьменнікі, майстры слова, мы і збіраемся прадаставіць шырокую прастору для публікацый твораў паэтаў, празаікаў, якія ўваходзяць у Мінскае абласное аддзяленне СПБ, а таксама робяць першыя спробы пярэ, шукаюць свае сцежкі-дарожкі ў літаратуры”.

Дар'я ШОЦК



Літабсягі



Марына ВЕСЯЛУХА

Ад Заходняй Дзвіны пачатак

Першы яго верш ухваліў Янка Купала, як адоранага паэта ўспрымаў яго Максім Багдановіч. Творчы шлях Янкі Журбы (сапраўднае імя Іван Івашын) распачаўся ў 1909 годзе: у “Нашай Ніве” апублікаваны верш “На берэзе Дзвіны”. Выступаў ён у друку яшчэ як празаік і публіцыст. Сённяшні чытач мае магчымасць пазнаёміцца са спадчынай аўтара — у выдавецтве “Мастацкая літаратура” ў серыі “Школьная бібліятэка” пабачыў свет зборнік твораў Янкі Журбы.

Нарадзіўся паэт вясной 1881 года ў сялянскай сям’і, з маленства спазнаў цяжар працы, бо разам з бацькам у Чашніках і навакольных вёсках тынкаваў хаты, клаў падмуркі, рабіў печы. Але пашанцавала Януку, бацька знайшоў сродкі на тое, каб даць сыну адукацыю. Ён скончыў Полацкую настаўніцкую семінарыю (1902), пазней — Глухаўскі настаўніцкі інстытут (1909). Вялікую частку свайго жыцця паэт аддаў народнай асвеце, школьнаму

будаўніцтву і выхаванню дзяцей. Відавочна, што адукацыя, ды і прафесія наклалі адбітак на творчасць Янкі. У яго вершах з’явіліся вобразы Праметэя (народа, ужо “раскутага” рэвалюцыяй), гордага сфінкса. Але апроч інтэлектуальнасці, у творах Янкі Журбы можна заўважыць адлюстраванне ўсіх характэрных рыс літаратуры XX ст.: ад нацыянальна-адраджэнскіх, народных, міфалагічных, фальклорных матываў у пачатку стагоддзя, вітання рэвалюцыі і новай савецкай рэчаіснасці да пафаснай узнёсласці ў выказванні любові

да Радзімы ў сярэдзіне стагоддзя. Бачацца ў вершах і ўплывы рускіх творцаў. І гэта не выпадкова, бо паэт перакладаў на беларускую мову творы рускіх класікаў, у прыватнасці, раман Фёдара Дастаеўскага “Бедныя людзі”. “Янка Журба паводле складу таленту — паэт лірычны, таму яго творчую манеру вызначаюць сардэчная шчырасць пачуцця, эмацыянальна-прачулы лад гаворкі”, — заўважае ў прадмове да зборніка доктар філалагічных навук, прафесар Алесь Бельскі. Зазначае ён таксама і тое, што ў сваім самавы-

яўленні паэт не імкнуўся да творчага эксперыменту, не ўзводзіў у абсалют форму верша, не стараўся стаць футурыстам ці імажыністам. Яго строфы простыя, някідкія, але шчырыя, поўныя любові да роднай Віцебшчыны.

У новым зборніку чытач мае магчымасць пазнаёміцца з самымі знакавымі і яркімі творами Янкі Журбы. У іх ліку — і вершы для дзяцей, апавяданні “Перад святам” і “Прыгонная душа”, публіцыстычныя артыкулы. Дарэчы, у свой час менавіта ў публіцыстыцы Янка Журба быў наватарам. Так, на старонках “Нашай Нівы” ён распачаў серыю допісаў-нататак пад загалоўкам “Лісты з Украіны”. Нататкі паклалі пачатак агляду нацыянальна-духоўнага жыцця ўкраінскага народа, беларуска-ўкраінскіх гістарычных, культурных (у тым ліку тэатральных і літаратурных) узаемасувязей пачатку XX ст. Ідэю Журбы падхапілі Украінец, А. Б. і малады таленавіты публіцыст Сяргей Палуян.

Артылія

Віктар КАВАЛЁЎ, фота Кастуся Дробава

Майстры адной эпохі

З пачатку гэтага года Нацыянальны мастацкі музей Беларусі ажыццяўляе ўласны праект “Нашы калекцыі”, які ўвабраў у сябе творы з усіх яго калекцый. І, як зазначыў дырэктар музея Уладзімір Пракапцоў, самае галоўнае — гэта работы беларускіх мастакоў, да юбілеяў якіх ладзяцца выстаўкі.


Раней наведвальнікі маглі азнаёміцца з трыма экспазіцыямі праекта. І вось адкрылася чацвёртая выстаўка — “Гэта было нядаўна...”. У экспазіцыі — творы мастакоў-юбіляраў 2011 года ва ўзросце ад 75 да 95 гадоў. Самыя сталыя з іх нарадзіліся за год да Кастрычніцкай рэвалюцыі, самыя маладыя — у год пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Нехта з іх пакінуў гэты свет, некаторыя і цяпер плённа працуюць. У той ці іншай ступені іх можна назваць людзьмі адной эпохі.

На выстаўцы прадстаўлены 49 мастакоў. Зразумела, што пры такой колькасці ўдзельнікаў магчыма паказаць творчасць кожнага толькі адным-двума творамі, што дае канцэнтраванае, “эпіграфічнае” ўяўленне пра аўтара, пра характар яго светабачання і майстэрства, пра наш нацыянальны здабытак. Такім чынам, увазе наведвальнікаў — 80

работ самых розных кірункаў: жывапіс, скульптура, графіка, ткацтва, плакат. Дадзеная выстаўка — даніна памяці і павагі нашым мастакам, якія зрабілі важкі ўнёсак у беларускую нацыянальную культуру.

Уладзімір Пракапцоў падкрэсліў, што музей ставіць на мэце не толькі адзначыць мастакоў-юбіляраў, але і асэнсаваць іх творчасць з далейшым выданнем альбомаў, каталогаў, рабіць навуковыя даследаванні, вярнуць многія незаслужана забытыя імёны для шырокага кола нашай грамадскасці. Гэта адмысловая спроба нагадаць пра пераемнасць пакаленняў, здабыткі, каб не перарваўся ланцуг часу. Сярод выступоўцаў былі прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, удзельнікі выстаўкі, а таксама сваякі мастакоў-юбіляраў.

На выстаўцы можна пабачыць творы майстроў з розных рэгіёнаў Беларусі. Сярод аўтараў — Уладзі-



мір Пасюкевіч “Хакеісты”, Віктар Варламаў “Мінск. Няміга”, Уладзімір Бульга “Водныя лыжы”, Натан Воранаў “Дарога на аўтазавод”, Галіна Азгур “Рака Волма”, Аляксандр Сямілетаў “Восень”, Людміла Ізмайлава “Жаночы партрэт”, Леанід Лапчынскі “Раніца”, Любоў Пакаташкіна “Станцыя “Таварная”, Галіна Гаравая “Лес”, Яўген Бусел “Усе дзяўчкі добрыя, але скуль бабы ліхія бяруцца?”, Леанід Дробаў “Партрэт пісьменніка А. А. Шаўні” і інш.

Сапраўдная юбілейная выстаўка вельмі шматгранная ў творчых пошуках і кірунках аўтараў, што, між іншым, дазваляе паказаць высокі мастацкі ўзровень беларускай выяўленчай школы, якую сфарміравалі ў тым ліку і прадстаўленыя мастакі ў розныя перыяды іх творчай дзейнасці.

На здымку: палатно мастака-юбіляра Барыса Аракчэева “Хлеб”.

Повязі

Новы крок да пабрацімства

Сяргей ШЫЧКО

У Расіі пабачыў свет першы нумар літаратурна-гістарычнага часопіса “Великороссь”. Прадстаўляючы новае выданне, галоўны рэдактар, вядомы паэт і перакладчык, добры сябар беларускай літаратуры Іван Галубнічы зазначыў: “Часопіс... адкрывае свае старонкі... таксама для таленавітых вершаў і прозы, напісаных у рамках рускай літаратурнай традыцыі ці традыцыі братэрскіх народаў...” Заснаваны як прыватнае і некамерцыйнае выданне, часопіс аб’ядноўвае аўтараў з розных куткоў не толькі Расіі, але і іншых постсавецкіх рэгіёнаў.

Не выклікае ніякіх сумненняў, што новы творчы праект зойме сваё месца ў грамадзе сучасных расійскіх літаратурна-мастацкіх выданняў. Прычын на тое некалькі. Па-першае, адчуваецца запатрабаванасць сапраўднай літаратуры, пабудаванай на традыцыйнай рускай рэалістычнай прозы, грамадзянскай паэзіі. Па-другое, часопіс можа паяднаць на сваіх старонках шырокую грамаду пісьмен-

нікаў, якія працуюць у розных краінах. І найперш — літаратараў, якія ўваходзяць у склад Саюза пісьменнікаў Саюзнай Дзяржавы. У дадатак да часопісаў “Нёман” і “Белая Вежа”, якія выходзяць у Мінску на рускай мове, новае выданне пашырае прастору для публікацыі тых, хто піша на рускай мове, а магчыма, і прастору для публікацыі перакладаў беларускай паэзіі і прозы на рускую мову.



3-пад няра

➤ Вечар паэзіі Вольгі Норунай “Пакуль на свеце бэз цвіце” сабраў у 5-й публічнай бібліятэцы г. Мінска аматараў жаночай лірыкі і аўтарскай песні. Вечар песнямі на вершы Уладзіміра Караткевіча адкрыў Алесь Емельянаў. Таксама прагучалі вершы і песні на вершы самой Вольгі ў выкананні мінскага барда Сяргея Панамарова і пісьменніка Сяргея Трахімёнка. На вечары выступілі Мікола Маляўка, Юры Гарбачоў, Яна Явіч.

Алена КАЛЕЙНІК

➤ Унікальны праект “Яна не можа сказаць НЕБА” прадстаўлены ў галерэі сучаснага мастацтва “У”. Тэмай выставы стала ўнутраная міграцыя мастака. Праблемы жыцця, думкі і пачуцці чалавека — тое, што падштурхнула мастакоў знайсці новыя формы. Праект “Яна не можа сказаць НЕБА” журы міжнароднага форуму “ART VILNIUS 11” назвала лепшай экспазіцыяй, падрыхтаванай замежнай галерэяй.

Дар’я ШОЦІК

➤ Упраўленне выхаваўчай працы з моладдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Інстытут журналістыкі БДУ абвясцілі конкурс на лепшую малатыражную студэнцкую газету. Праводзіцца ён будзе сярод студэнтаў БДУ дзённай формы навучання, а прызавы фонд конкурсу складае 1 950 000 бел. руб. Да ўдзелу запрашаюцца факультэцкія студэнцкія газеты, газеты моладзевых грамадскіх аб’яднанняў і газеты органаў студэнцкага самкіравання БДУ. Тэматыкай конкурснага выпуску выданняў стане юбілей — сёлета БДУ споўніцца 90 гадоў. Матэрыялы прымаюцца да 29 верасня ўключна ў галоўным вучэбным корпусе БДУ.

➤ Мода на курэнне даўно прайшла, ды і кідаць фанцік ад цукеркі міма сметніцы таксама не камільфо. Для тых, хто неабякавы да навакольнага асяроддзя і свайго ладу жыцця, 12—14 жніўня 2011 года адбудзецца экалагічны маладзёжны фестываль “Браты Грын”, ініцыятарам якога выступае Цэнтр экалагічных рашэнняў. Фестываль будзе ўяўляць сабой адкрытую пляцоўку ў адным з дзіцячых лагераў Мінскай вобласці, на якой будуць арганізаваныя шматлікія майстар-класы, перформансы, прэзентацыі. Да ўдзелу ў фестывалі плануецца прыцягнуць больш як 200 гасцей з Беларусі, краін Балтыі і Скандынавіі.

➤ Арганізатары XVIII Мінскага міжнароднага кінафестывалю “Лістапад”, які пройдзе з 5 па 12 лістапада, вядуць актыўную працу па фарміраванні праграмы кінафоруму. Для адбору праграмных фільмаў і атрымання новага вопыту беларускія кінематаграфісты наведвалі вядучыя еўрапейскія кінафорумы. Упершыню на 64-м міжнародным Канскім кінафестывалі быў адкрыты нацыянальны павільён Беларусі. Паспяхова праца на працягу двух гадоў (манавіта на такіх выпрабавальных тэрмінах фестывалю прадстаўлена акрэдытацыя Міжнароднай федэрацыі асацыяцыяй кінапрадзюсераў (FIAPF)) у будучым дасць магчымасць “Лістападу” стаць у адзін шэраг з найбольш прэстыжнымі сусветнымі кінафорумами, сярод якіх Берлінскі, Канскі, Венецыянскі фестывалі.

Алена ШАНДРАК

Неразлучная пара — Алесь і Тамара

Кожны чалавек кроцьць сваімі жыццёвымі сцэжкамi. І чым далей будзе адыходзіць ад сваёй першай сцэжкі, тым больш іх будзе: вузкіх і шырокіх, кароткіх і доўгіх, крутых і гладкіх. Ад таго, якую чалавек выбярэ, будзе многае залежаць у набыцці ўласнага вопыту, без якога жыццё не жыццё. Калі ў чалавека адбываецца нешта важнае, гэта адкладаецца ў памяці вузельчыкам, і калі такіх вузельчыкаў усё больш, тады ўзнаўляецца ўсё, што сустракалася на пройдзеным шляху. Адно больш прыкметнае, другое — менш. Гэтыя мудрыя словы-разважанні я пачула ад Алеся Пальчэўскага ў дзень яго сямідзесяцігоддзя. Успамінаюцца яны і цяпер, калі споўнілася трыццаць гадоў, як яго няма разам з намі.

Алена МІМРЫК

Ён і яго жонка Тамара Цулуکیدзе апыкалі мяне з дня нашага знаёмства як родную дачку. Гэты клопат я адчувала заўсёды.

Тамара Рыгораўна нарадзілася ў 1903 годзе ў Грузіі — прыгожым сонечным краі са шматлікімі вінаградамі, чайнымі плантацыямі, хуткаплыннымі рэкамі. Гэтае характэрнае роднай зямлі, духоўнае багацце народа і адлюстравана ў яе творчасці. Яна была адной з вядучых актрыс Тбіліскага акадэмічнага тэатра імя Руставелі, сыграла шмат розных роляў.

Праўду кажуць, што шчаслівыя людзі — закаханыя. Вось такім закаханым у Тамару Рыгораўну быў Алесь Восіпавіч. І ў змаганні з жыццёвымі нягодамі яна стала яму вернай сяброўкай. Ён ніколі не хаваў пшчоты да яе, заўсёды любавіўся

Малы Алеська больш хіліўся да маці, шкадаваў яе за цяжкую працу: трэба было і сям'ю накарміць, абмыць і абшыць, і парадак навесці ў хаце і за яе сценамі, і дачок навучыць гэтаму майстэрству.

Малыя любілі сядзець каля маці, назіраць, як яна лагае бялізну ці шые новую. Але больш за ўсё любілі слухаць казкі альбо праўдзівыя здарэнні.

А тата з чатырнаццацігадовым Уладзікам яшчэ на досвітку выпраўляўся ў заробкі: вазілі з лесу бяровенне да Нёмана. Увесну плытнікі павязвалі іх і ганялі плыты аж да Коўна. Вярнуўшыся, расказвалі пра дзівосны горад з вялікімі лютранымі вітрынамі.

Алеська пачатковую школу скончыў з добрымі адзнакамі, паступіў у вышэйшае пачатковае вучылішча ў Новым Свержні. Быў актыўным культармейцам:

Вучні старэйшых класаў і сёння з захапленнем чытаюць апавяданні і аповесці, у якіх пісьменнік раскрывае прыгажосць і багацце роднай прыроды, вучыць ставіцца да яе з павагай. Ён любіў родныя палеткі, не раз праходжаныя ім, таму мілья і дарагія сэрцу. Любіў таксама блукаць па лясных сцяжынах, прадзірацца праз непразлыныя гущары, буралом і зараснікі да знаёмай палыны сярод прыгажунь бяроз і меднаствольных соснаў. Тут ён адпачываў. Тут пад шэпт лістоты прыходзілі ў галаву розныя думкі, нараджаліся новыя сюжэты для будучых твораў.

Праблема шчасця заўсёды хваліла пісьменніка. Сумленны, праўдзівы, зычлівы, ён быў непрымірым да ўсяго, што перашкаджала жыццю. Ён асабіста падтрымліваў у нялёгкаю часіну многіх нават малавядомых яму людзей. За свае сродкі ўпарадкаваў у роднай вёсцы могілкі і дарогу, у сваёй кватэры прапісаў маладога пісьменніка Генрыха Далідовіча, апыкаў пісьменніцу Клаўдзію Каліну, мяне і маю сям'ю.

Часта, ідучы з Дома літаратараў, непадалёк ад якога мы жывём, ён і Тамара Рыгораўна заходзілі да нас і, вядома, заўсёды з рознымі падарункамі. Аднаго разу ён пачуў, як мая малодшая дачка Аня адмаўлялася нешта зрабіць, пасадзіў яе на калені і параіў: “Ніколі не кажы: не, не буду, не хачу! Забудзь гэтае “не”. Яно прыніжае чалавека. А кажы: так, буду, хачу! За гэта цябе будучы ўсе любіць, воль паглядзіш”. На ўсё жыццё запомніла Аня гэтыя словы Алеся Восіпавіча. А Тамара Рыгораўна надзела ёй невялікія заплечнікі і мовіла: “Яго я прывезла з Грузіі. Бачыш, як прыгожа размаляваны. Пакладзеш усё, што трэба для вучобы. Галоўнае, вучыся на пяцёркі. Жадаем, каб у цябе ўсё ладзілася”.

З Алесем Восіпавічам мы сустракаліся амаль кожны дзень на рабочым, калі я прыходзіла ў “Вясёлку” ці калі ён заходзіў да нас у “Бярозку”. Адчыніўшы дзверы і павітаўшыся з трыма “тузамі”: Васілём Віткам, Алесем Восіпавічам і Сяргеем Грахоўскім, пачуўшы іхняе прывітанне, я дзівілася, з якой радасцю прывічаюць мяне гэтыя “тузы” (многія аўтары называлі іх так).

Мне было прыемна, што Алесь Восіпавіч заўсёды спакойна прымаў мае заўвагі. Памятаю, я чытала арыгінал апавядання пра футбол. Алесь Восіпавіч і Васіль Вітка не разбіраліся глыбока ва ўсіх тонкасцях гэтай гульні і не заўважылі недакладнасцей аўтара — ён пераблытаў ролю паўабаронцы з роляй нападаючага. І наогул, у апавяданні было некалькі недарэчных момантаў. А я, маючы мужа майстра спорту СССР па футболе, заслужанага трэнера БССР, была заўзятай балельшчыцай. Не



прапускала ніводнага матча. Вітка і Пальчэўскі падзякавалі мне за пільнасць.

Заўважыўшы мае праўкі, веданне версткі, шрыфтоў, уменне падлічыць тэкст, Алесь Восіпавіч параіў галоўнаму рэдактару “Бярозкі” Кастю Кірэнку перавесці мяне на іншую пасаду. Праз некаторы час мяне прызначылі адказным сакратаром “Бярозкі”, дзе я прапрацавала трыццаць два гады.

Спагадку было складана, ды ва ўсім стараўся мне дапамагчы Алесь Восіпавіч. Я старалася выхоўваць у хлопчыкаў і дзяўчынак пачуццё любові да роднай зямлі, вучыць іх быць вернымі змагарамі за праўду, шчасце людзей. На ўсё жыццё запомніліся мне словы Алеся Восіпавіча: “Любі свой край усёй душою, усім сэрцам, як і належыць чалавеку. Бо толькі зверу абьякава, каму належыць лес, у якім ён жыве...”

Некалькі разоў ездзілі з Алесем Восіпавічам і Тамарай Рыгораўнай у Прусінава. Адночы, адпачыўшы з дарогі, Алесь Восіпавіч прапанаваў: “Давайце, жанчынкі, сходзім на прыроду”.

Хто ж ад гэтага адмовіцца?! І мы, узяўшы з сабою посцілку, кіруем да Нёмана. Перад намі распасціраецца шырачэзны луг з волатамі дубамі. Ідзем берагам ракі, любюся бялюткімі з жоўтым вочкам рамонкамі, а каля ног быццам звяняць блакітныя званочкі.

Расчуленыя прыгажосцю наваколля, мы прыселі на сонечнай

“Праблема шчасця заўсёды хваліла пісьменніка. Сумленны, праўдзівы, зычлівы, ён быў непрымірым да ўсяго, што перашкаджала жыццю. Ён асабіста падтрымліваў у нялёгкаю часіну многіх нават малавядомых яму людзей. За свае сродкі ўпарадкаваў у роднай вёсцы могілкі і дарогу, у сваёй кватэры прапісаў маладога пісьменніка Генрыха Далідовіча, апыкаў пісьменніцу Клаўдзію Каліну...”

палянцы на толькі што скошаным духмяным сене і, як зачараваныя, удыхалі свежае паветра, ад якога аж кружылася галава. Тады перайшлі ў цень разгалістага дуба. Прымасціліся каля яго ствала і, успомніўшы песню пра Нёман, пачалі спяваць: “Ой, Нёман, ой, бацька наш Нёман...” Голас Алеся Восіпавіча станавіўся больш упэўнены. І воль ужо выразна льецца песня пра магутную, нястрымную раку.

Алесь Восіпавіч папрасіў мяне праспяваць венгерскую народную песню “Адлітаюць жураўлі”. Гэтая песня з сумнай мелодыяй кранала яго душу. Спяваючы, я пазірала на Алеся Восіпавіча і, калі ўбачыла, як ён хвалюецца, падумала: “Відаць, нешта ўспомніў. Што ж, у кожнага свая памяць”. Мне спадабалася, як хораша падпявала Тамара Рыгораўна.

Уранні я выйшла на двор і прымасцілася на лавачцы непадалёк ад разгалістай бярозы, сумелася ад неспадзеўкі, убачыўшы птушак, якія лёталі да прымацаванай на суку шпакоўні. Адтуль чуўся піск птушанят. Шпак улазіў у акенца, карміў іх і адлітаў. Ды раптам з круглага акенца вываліўся шпачок і паляцеў уніз.

“Дзе ж ён?” — захвалювалася я і пакнулася да бярозы. Убачыўшы птушаня ў траве, пашкадавала яго, злавіла і панесла ў хату.

— Ой, дзе вы ўзялі яго?! — усклікнула Тамара Рыгораўна.

— Пад бярозай знайшла. Вываліўся са шпакоўні.

— Трэба пакласці яго назад, — прамовіў Алесь Восіпавіч. — Хадземце. — Алесь Восіпавіч прыставіў драбіны да ствала бярозы і пачаў памалу падбірацца да шпакоўні. Не паспеў паднесці птушаня да акенца, як на яго наляцела шпачыха, і Алесь Восіпавіч ледзь не зваліўся долу. Але ўсё абышлося.

— Воль вам сюжэт для апавядання, — параіў мяне ён.

Аднаго дня Алесь Восіпавіч і Тамара Рыгораўна паклікалі мяне ў госці. Як заўсёды, Тамара Рыгораўна частавала нас грузінскімі стравамі і печывам. А яе сацыві, любі і слаёныя піражкі з мясам не забываюцца да гэтай пары. Тут, за сяброўскай бяседай, вяліся гарачыя спрэчкі, гучалі песні. Спявала і Эдзі Агняцвет. Раней я не чула яе спеваў і нават не ведала, што ў яе цудоўнае каларатурнае сапрагна. Заслухаешся! А калі прыйшлі Сяргей Грахоўскі, Уладзімір Мяжэвіч і Васіль Хомчанка, стала зусім шумна, чуліся жарты, смех. У гэты момант прыемна было назіраць за Алесем Восіпавічам. Вочы яго свяціліся радасцю. Цудоўная кампанія!

Неўзабаве вялікія аматары шахмат Уладзімір Мяжэвіч і Васіль Хомчанка селі за шахматную дошку. Гуляць у шахматы — таксама мастацтва. У гэтай гульні ёсць свая прыгажосць. У пакоі стаяла ціша. Мяжэвіч засяроджана думаў і то абдымаў рукамі высокі лоб, то апускаў іх уніз. А Хомчанка пазіраў на столь. Па ўсім было відаць, што іх абодвух захапляла барацьба. Яны і за сталом працягвалі абмяркоўваць розныя камбінацыі, пакуль Алесь Восіпавіч не спыніў іх, убачыўшы ў дзвярах Васіля Вітку, які крыху запозніўся.

Такія сустрэчы прыносілі мне вялікую радасць, пакінулі ў жыцці значны след. Іх ніколі не забываю, як і дарагога майго настаўніка Алеся Пальчэўскага, дзівоснага чалавека, які знаходзіў для кожнага добрае, суцяшальнае слова, і Тамару Рыгораўну, простую, шчырую і душэўную. Гэта была неразлучная пара.

Амаль кожны дзень наведвала Алесь Восіпавіча. Ён ляжаў у адной палатцы з пісьменнікам Янам Скрыганом. У абодвух быў інсульт. Алесь Восіпавіч не мог размаўляць. Цяжка было глядзець на яго пакуты. Узіраецца ў цябе сумнымі вачыма, быццам хоча нешта сказаць, ды не можа. Але мы з Тамарай Рыгораўнай крыху разумелі яго, і, калі рабілі, што яму патрэбна, ён у знак згоды заплюшчыў вочы.

Памёр Алесь Пальчэўскі на парозе свайго 75-годдзя.

Напісьмовым сталестайць скульптура вялікага рускага спевака Фёдра Шаліяпіна. Калі Алесь Восіпавіч дарыў мне яе на дзень нараджэння, ці то іранічна, ці то сур'эзна мовіў: “Няхай гэтая скульптура нагадвае вам пра мяне. Усе кажуць, што мы з Шаліяпіным вельмі падобныя”.

Я гляджу на яе, і думкі мае пераносяцца праз усё жыццё, спыняюцца ў Прусінаве, дзе побач з магіламі бацькоў на высокай наднёманскай кручы знайшоў сваё вечнае супакаенне Алесь Пальчэўскі. Ён пакінуў нам багату спадчыну. Памяць пра яго ўвесь час сгравае маё сэрца, як і сэрцы ўсіх, хто меў гонар ведаць яго і працаваць з ім, гэтым цудоўным, прыгожым чалавекам.

На здымках: Тамара Цулуکیدзе, 1965 год; адказныя сакратары часопісаў “Бярозка” і “Вясёлка” Алена Мімрык і Алесь Пальчэўскі, 1972 год.



ё. А сустрэліся яны ў высілцы на Поўначы, куды закінуў іх лёс.

У лагерах і высілцы сустракаліся цудоўныя людзі. Алесь Восіпавіч і Тамара Рыгораўна дзівіліся іхняй моцы, духоўнай цягліваці і чалавечнасці, справядлівасці і нястомнаму парыву тварыць дабро, верыць у лепшае жыццё, дапамагаць сваім таварышам па няшчасці, падтрымліваць іх.

У высілцы Алесь Восіпавіч і Тамара Рыгораўна пасяліліся ў старой хаціне. Суседзі казалі, што ёй не менш як сто гадоў: яна была зрублена так, як будавалі ў пазамінулым і мінулым стагоддзях, сякерай. Знадворку — зусім разваліна. А ўсярэдзіне — акуратна і прыгожа аздобленая. Яны самі адрамантавалі хату. Калі сябры-таварышы прыходзілі да іх, захапляліся выдумкай Алеся Восіпавіча і Тамары Рыгораўны: “Як хораша ў вас! Як утульна!”

Жылі яны дружна, стараліся аблегчыць жыццё аднаму. Алесь Восіпавіч — цяжка паверыць — хадзіў на працу ў брыгаду цесляроў, а Тамара Рыгораўна гаспадарыла ў хаце і на агародзе. І як бы ён ні быў стомлены, заўсёды ўваходзіў у хату з песняй і жартам на вуснах. Як бы ні гняло яго жыццё, ён усё роўна заставаўся пісьменнікам. Часта засяджваўся за сталом да раніцы.

Нарадзіўся Алесь Восіпавіч Пальчэўскі ў студзені 1905 года ў вёсцы Прусінава на Уздзеншчыне. Быў адзінаццатым дзіцём у сялянскай сям'і.

дапамагаў ліквідоўваць непісьменнасць сярод моладзі, займаўся зборам падпіска на газеты, пачаў сам пісаць у “Савецкую Беларусь” і “Беларускую вёску”. Першыя допісы, першыя замалёўкі вясковага побыту, надрукаваныя ў газетах, акрылілі яго. Вялікае жаданне вучыцца не давала спакою. І шчасце напаткала яго. Улетку 1925 года Уздзенскі райана за актыўны ўдзел у ліквідацыі непісьменнасці сярод сялян, за распаўсюджванне друкаванага слова паслаў яго на рабфак БДУ.

Незабыўная раніца. Бацькі, сястра Волька і ён стаяць на ганку, побач — самаробны дашчаны куфэрак з Алесевым скарбам. Надыходзіць хвіліна расставання.

— Усе вы ростам у бацьку. Галавы твае не дастаць, — кажа да Алеся маці. — Нахіліся, я бласлаўлю цябе, — і дзве буйныя слязіны падаюць на яго загарэлую шыю.

Тата адвозіць яго на станцыю Негарэлае. Развітваемца з ім:

— Перад табою, сыноч, шырокая дарога ў свет. Ідзі па ёй, ды ніколі не забывайся, што ты чалавек.

У 1931 годзе Алесь Восіпавіч скончыў літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта БДУ. Але настаўнікам працаваць не давалася — быў накіраваны на газетна-выдавецкую працу. Крыху пазней яго прызначылі адказным сакратаром дзіцячага часопіса “Іскры Ільіча” (будучы часопіс “Бярозка”).

Вераніка КУРЦОВА,
загадчык аддзела дыялекталогіі і
лінгвагеаграфіі Інстытута мовы
і літаратуры

Даследчык народных скарбаў



Кожны народ пазнаецца па тых нацыянальных каштоўнасцях, якія застаюцца ў спадчыну не толькі яго нашчадкам, але і ўсёй чалавечай супольнасці. За кожным нацыянальным артэфактам, за кожным яго духоўным набыткам — праца выбітных асоб: навукоўцаў, паэтаў, мастакоў. Да ліку тых, хто займаўся стварэннем вышэйшых культурна-гістарычных каштоўнасцей беларускага народа, належыць Юзефа Мацкевіч.

На працягу ўсяго 5 гадоў (з 1971 па 1975 гг.), калі непасрэдна збіраўся матэрыял, значная колькасць звестак адначасова пераправяралася і ўдакладнялася, для чаго навукоўцамі было здзейснена звыш 200 выездаў на даследчыя аб'екты і апытана за час збірання дыялектнага матэрыялу 1111 асоб. Аналітычная праца, накіраваная на складанне лінгвагеаграфічных карт, цягнулася з 1976 па 1980 гг. Першапачатковы варыянт лексічнага атласа, у якім на адпаведнай навуковай базе дэманстраваліся набыткі беларускай нацыянальнай мовы, быў падрыхтаваны да друку ў 1980 г. Як жа трэба было працаваць самому кіраўніку гэтага праекта Юзефе Мацкевіч і як здолець арганізаваць аўтарскі калектыў, каб за такі непрацяглы час падрыхтаваць да друку шматтомнае фундаментальнае навуковае даследаванне.

Юзефа Фларыянаўна любіла жывую працу з людзьмі, шмат часу праводзіла сярод вясцоўцаў, рупліва занатоўваючы кожнае пачутае ад іх слова. Яе шматлікія экспедыцыйныя выезды сталі, відаць, штуршком для складання адметнага лексікаграфічнага дыялекталогічнага даведніка "Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча" ў 5 тамах (1979—1986 гг.). Адрознасць яго ад іншых выданняў такога тыпу ў тэрыторыі, з якой збіраліся лексічныя матэрыялы для будучай працы. Каб рэалізаваць гэтую задуму, неабходна было аб'яднаць даследчыкаў іншых дзяржаў — Польшчы, Літвы, дамовіцца пра супрацоўніцтва з Інстытутам мовы і літаратуры імя А. Упіта Латвійскай ССР, зладзіць інтэрнацыянальныя дыялекталогічныя экспедыцыі, а таксама распрацаваць метадалогічныя прынцыпы ўкладання матэрыялу ў слоўнік.

Юзефа Фларыянаўна ўсё сваё навуковае жыццё не проста займалася стварэннем прац, якія сёння без перабольшвання

можна аднесці да агульнанацыянальных культурна-гістарычных каштоўнасцей, гэта перадусім дыялекталогічны і лексічны атласы. Многія моўныя з'явы былі разгледжаныя і прааналізаваныя ёй у спецыяльных артыкулах, змешчаных у розных навуковых беларускіх і замежных выданнях. Асаблівай увагі заслугоўваюць яе артыкулы, у якіх разглядаюцца шматлікія лексічныя асаблівасці, выказваюцца цікавыя думкі пра прычыны іх паходжання ў беларускіх гаворках. Наогул Ю. Мацкевіч напісала звыш 80 навуковых прац. Яе апантанасць, самаахвярнасць у служэнні навуцы, грамадзянская актыўнасць была высока ацэнена дзяржавай. Яна ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў, медалём "За доблесную працу", Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР. Але калегі і вучні запамінілі Юзефу Фларыянаўну не толькі як сьліннага даследчыка, арганізатара дыялекталогічнай працы ў нашай рэспубліцы, а найперш як простага, цудоўнага чалавека. Яна мела шчодрое сэрца. Усім старалася дапамагчы, яе чалавечае цяпла хапала на кожнага.

Лёс Юзефы Фларыянаўны склаўся так, што сямейныя клопаты саступалі месца навуковым, але яна любіла свой родны дом, захоўвала сямейныя традыцыі, з давальненнем прымала гасцей. Яе цёплы дом наведваў не адзін замежны даследчык, калегі па працы. Камфортна было ўсім, і асабліва радалася Юзефа Фларыянаўна. Яе вочы праменіліся шчасцем, твар асвятляла шчырая ўсмішка, якой яна, тады ўжо амаль невідучая, адорвала кожнага. З ёй было проста цікава, бо гэта быў чалавек высокай духоўнасці, свой і ў навуковых колах, і сярод вясковых жыхароў. Такой дэмакратычнай, шчырай у зносінах з людзьмі і апантанай у здзяйсненні задуманага мы і ўспамінаем яе сёння.

атлас беларускай мовы", даследчыкамі вырашана было абследаваць каля 1200 населеных пунктаў. Гэты велізарны аб'ём работы быў выкананы на працягу некалькіх гадоў. Праца над дыялекталогічным атласам пачалася ў 1948 г. і працягвалася да 1955 г. У выніку сістэматызацыі і апрацоўкі назапашаных матэрыялаў у канчатковы варыянт "Дыялекталогічнага атласа..." было ўключана 338 лінгвістычных карт і 8 інфармацыйна-даведчаных. Для рэалізацыі такога буйнога праекта былі прыцягнуты выкладчыкі ўсіх тагачасных вышэйшых навучальных устаноў. Аднак асноўны цяжар, і найперш арганізацыйны, выпаў на Нацыянальную акадэмію навук, на Інстытут мовазнаўства, перадусім аддзел дыялекталогіі. Яго ўзначальвала Юзефа Фларыянаўна. Яна і была галоўным арганізатарам і каардынатарам той працы.

Каб падрыхтаваць да выдання "Лексічны атлас беларускіх народных гаворак", навукоўцам неабходна было наведаць 142 населеныя пункты (пазней іх колькасць вырасла да 149) і запісаць адказы на 3972 пытанні. З іх 1700 пытанняў былі абавязковымі. Ю. Мацкевіч здолела так арганізаваць збіральніцкую працу, на такі ўзровень паставіць яе значнасць, што праца мела статус дзяржаўнага навуковага мерапрыемства.

Агагельды АЛІНА ЗАРАЎ,
пісьменнік, г. Ашхабад

Пераклічка Успаміны пра сябра і брата на пярэ Мікалая Калінковіча



разам з яе жыхарамі. У тыя дні перада штурмам мастак Верашчагін пісаў свайму брату: "Скобелеў не ў гуморы, ён нешматслоўны, бубніць, як дэльфійскі аракул..." Тады шмат хто не разумеў, чаму Скобелеў такі раздражнёны і незадаволены.

У сваёй аповесці я расказаў, чаму ён мог быць такім. На гэта былі дзве прычыны. Першая: ворагі аказаліся мацнейшымі і не такімі палахлівымі, як тыя, з кім раней даводзілася змагацца. Другая прычына была звязана з яго маці Вольгай Міхайлаўнай.

Дагэтуль яна з вялікімі грашыма вандравала па ўсёй Балгарыі, каб праслаўляць свайго сына і ў будучыні пасадзіць яго на балгарскі трон. Адночы па шляху ў Казань, куды Скобелева ехала з агітацыяй, яна сустрэла паручыка Узаіца, былога ад'ютанта свайго сына, які ехаў з двума харватамі. Яны разганалі ахову і забілі Вольгу Міхайлаўну. Пра гэта Скобелеў даведаўся перад самым штурмам крэпасці.

Калі аповесць з'явілася ў друку, да мяне зайшоў Мікалай. Ён спытаў мяне і зацікаўлена:

— Агагельды, тое, што ты напісаў пра Скобелева, праўда? Ці гэта прыдуманая мастацкі вобраз?

— Так, праўда. Ёсць дакумент.

Я распавёў яму, як трапіў гэты дакумент да мяне ў рукі. Калі я вучыўся ў Маскве, у гістарычным архіве і знайшоў пацверджанне гэтага факта. Пасля Мікалай Мікалаевіч удакладняў, дзе менавіта ён знаходзіцца, у якім фондзе, у якой справе. Я сказаў што ведаў. Хутка высветліў, што нібыта сам першы намеснік старшыні КДБ рэспублікі, генерал Мікалай Агамырадавіч Авезаў зацікавіўся мной. Магчыма, не толькі ён. Калі праз некалькі гадоў мяне пазнаёмілі з гэтым генералам, ён, пачуўшы маё прозвішча, спытаў:

— Ці не ты гэта пісаў пра маці Скобелева?

Пасля дадаў:

— Гэтым матэрыялам і нас таксама зацікавіў.

І ён загадаў, што іх супрацоўнік Мікалай Калінковіч пераканаў усіх, што гэта не мастацкі вымысел, выкліканы шавінісцкім настроем, а гістарычна праўдзівы матэрыял.

Толькі тады я даведаўся, як ён абараніў мяне. А маглі і іначай патлумачыць маю аповесць, калі б не Мікалай.

дакранацца. Калі я распавёў Мікалаю пра "гераізм" яго героя, ён задумаўся. Забраў нарыс і ніколі нідзе яго не друкаваў.

У Ашхабадзе яго літаратурныя творы неаднойчы выходзілі асобнымі кнігамі. Як чалавек, нягледзячы на тое, што ён займаў высокую пасаду, Мікалай быў вельмі просты. Я ніколі не бачыў яго ганарыстым, пыхлівым... Да гэтага, калі кажуць пра сапраўднага чэкіста, я заўсёды адным з першых згадваю свайго сябра Колі Калінковіча.

Апошні раз я бачыўся з ім перад распадам Савецкага Саюза.

...Адночы тэлефануе мне намеснік рэдактара "Туркменскай іскры" Сухамозскі і радасным голасам паведамляе:

— Агагельды, адзін чалавек хоча паразмаўляць з табой.

Чую голас Колі.

— Ты? Якім ветрам?

— Захацелася ўбачыцца. Вось і прыехаў.

— Ты цяпер у Ашхабадзе?

— Так, уяві сабе, у кабінеце намесніка рэдактара чакаем цябе!

У той час ён ужо не працаваў у Ашхабадзе. Яго перавялі на працу ў Грузію.

Пасля сяброўскіх абдымкаў Сухамозскі зачыніў кабінет. Коля прывёз з Грузіі дзве бутэлькі чырвонага віна. Весела пілі мы за сустрэчу, за сяброўства. Коля сказаў, што заўтра вяртаецца ў Грузію, мы па-сяброўску абняліся і сказалі адзін аднаму "Да сустрэчы". Яму не хацелася з'езджаць з Ашхабада, але служба ёсць служба. А гэта, як аказалася, была наша апошняя сустрэча. Пазней я пачуў, што сябра трагічна загінуў у Грузіі.

Грына БАЖОК

Статыка думкі

Філасофская аснова інтэлектуальнай паэзіі

Доктар філасофскіх навук Уладзімір Конан сцвярджае, што “выпыт гісторыі філасофіі засведчыў: у спакойныя, “традыцыйныя” эпохі яна акцэнтуюе ўвагу на тлумачэнні сутнасці быцця і культуры; у драматычныя, пераходныя эпохі, на стыку стагоддзяў і тысячагоддзяў, філасофія становіцца крытычнай, бо вызначае момант перарыву традыцыяў, станаўленне новых філасофскіх парадыгмаў”. Актуалізуецца **філасофскае пытанне** на мяжы другога і трэцяга тысячагоддзяў. У канцы XX стагоддзя “здае” свае пазіцыі **“філасофія жыцця”**.

Паміж інтэлектуалізмам і філасафічнасцю немагчыма правесці дакладна вызначаную мяжу. Я. Гарадніцкі звяртае ўвагу на тое, што паняцці “філасафізм” і “інтэлектуалізм” у літаратурнаўстве і крытыцы змешваюцца і падмяняюцца адно адным. Больш як дваццаць год таму адбылася актыўная “інтэлектуалізацыя паэзіі”. Гэта было звязана ў першую чаргу з інавацыямі ў эканамічнай, тэхнічнай і грамадзянскай сферах. Так, касмічныя даследаванні, развіццё тэхнікі значна пашырылі погляд чалавека на свет. Я. Гарадніцкі сцвярджае, што “дыялектыка агульнага і канкрэтнага, “зямлі” і “неба” ў сучаснай беларускай паэзіі праяўляецца надзвычай выразна, яна абумоўлена спецыфічнасцю свегаўспрыняцця сучаснага чалавека”. Рускі тэарэтык літаратуры Ю. Бораў таксама звязвае **інтэлектуалізацыю мастацтва з ускладненнем і паскоранасцю гістарычнага працэсу**.

У тэарэтычным асэнсаванні паняццяў “інтэлектуалізм” і “філасафічнасць” назіраюцца пэўныя супярэчнасці. Я. Гарадніцкі, даследуючы дадзенаю праблему ў беларускай лірыцы, лічыць лепшым наступнае азначэнне інтэлектуалізму ў мастацтве: “Гэта такі спосаб мастацкага мыслення, які мае асобныя мэты (філасофска-канцэптуальны аналіз “метафізічных” праблем быцця, аналіз стану свету), асобную актыўнасць мастацкай думкі ў адносінах да жыццёвага матэрыялу (павышэнне ролі суб’ектыўнага пачатку, прымат думкі над фактамі), асобную форму і стылістыку (схільнасць да ўмоўнасці, парабалічнасць мыслення, эксперыментальнасць абставін, лагізаваны характары, якія разыгрываюць у асобах думкі аўтара, і г. д.) і, нарэшце, асобны характар уздзеяння на чытача і гледача (мастацкі доказ ідэі, зварот не столькі да пачуццяў, колькі да розуму, “выпрамленне” і інтэнсіфікацыя дзейнасці твора)”. Паэзія ў дадатак да названых мае і свае, больш шырокія магчымасці ў праяўленні інтэлектуалізму.

Асэнсоўваючы філасофскую праблематыку, даследчык адзначае, што “філасофскія катэгорыі, адцягненыя паняцці ўспрымаюцца праз духоўны свет чалавека, асобы, асвойваюцца эмацыянальна”. Але ж **эмацыянальнасць павінна быць мінімальнай** у інтэлектуальнай паэзіі. Вынікае, што нельга цалкам атаясамліваць філасофскую і інтэлектуальную паэзію. Акрамя таго, інтэлектуальнае мастацтва звернута да метафізікі, а Я. Гарадніцкі сцвярджае адваротнае: “Дыялектыка жыцця дыктуе свае

законы паэзіі, прыносяць у яе дух развіцця, руху, адмаўляе статычнасць, закасаць неласць”. Метафізіку нельга назваць “закасаць неласцю”, метафізіка такая ж важная і

чымасць самавыяўлення. Паэзія апошняга дзесяцігоддзя вырашыла адзін з галоўных прынцыпаў інтэлектуальнага мастацтва — **глядзец на рэчаіснасць метафізічна**.

ны) малюнак з яркімі адназначнымі колерамі. У вершы няма філасофскіх роздумаў, меркаванняў, поглядаў. Сама канстатацыя фактаў, акцэнт увагі на нязвычайным і робяць тэкст філасофскім. Акрамя яркіх колераў, ёсць у вершы і два ярскія сімвалы — агонь і слёзы, таксама вельмі моцныя проста сваім значэннем, таму ад зместу не патрабуецца дадатковых тлумачэнняў і разваг.

Для пейзажу Ю. Пацюпы характэрна шырокае выкарыстанне **метафары** як галоўнага мастацкага сродку інтэлектуальнай літаратуры. У “Зніклай чыгунцы” Ю. Пацюпы менавіта на метафары заснаваны змест: “збіўся цень у траве заспанай”, “па вадзе ноч ідзе”, “мох залёг”, “спіць барак”, “ноч уздыхае”. Прырода і чалавек знаходзяцца ў гармоніі.

Прырода ў творчасці А. Арашонка знайшла сваё выяўленне ва ўсходніх формах верша, але і “захавала сваё”.

Калі раней беларускія пісьменнікі імкнуліся пазнаць прыроду праз пачуцці, то сёння — праз **статыку думкі**.

Чалавек у сучаснай беларускай паэзіі становіцца цэнтрам усёго, але гэта не эгацэнтрызм. Чалавек, стоячы ў цэнтры, аглядае свет вакол сябе. У структуру наваколя ўваходзяць не толькі прырода, рэчы, але і біблейскае, касмічнае, міфалагічнае; абстрактныя паняцці абсалютна тоесныя канкрэтным і наадварот.

Так, у вершы В. Морт “Музыка саранчы” Бог уяўляецца як просты выканаўца жаданняў, лірычная гераіня нават кажа, што Богу “трэба” паспяшацца выконваць жаданні.

У паэзіі XX стагоддзя зварот да Бога выяўляўся ў просьбах, малітвах, Бог быў адзіным надзейным духоўным абаронцам свету. Сучасную паэзію нельга вінаваціць у бездухоўнасці, таму што сённяшняя сітуацыя — вынік тэндэнцыі збліжэння “зямлі” і “неба”, у паэзіі гэтыя катэгорыі проста зліліся ў адзінае цэлае.

А. Арашонак зазначае, што “Маці — ад Бога. Вера ў бога — ад маці. Мы верым адзін у аднаго”.

Роздум над чалавечым існаваннем вылучае манавершы В. Жыбуля:

*Жыццё праходзіць,
стоячы на месцы.*

*Рэчаіснасцю тут
і не пахне.*

Інтэлектуалізм і філасафічнасць сучаснай беларускай паэзіі ўяўляюць сабой **цэласную структуру**. Філасофскі (метафізічны) пачатак выяўляецца праз інтэлектуальныя прыёмы (метафарычнасць, сінтэз літаратурных традыцый і інш.). Інтэлектуалізацыя сучаснай паэзіі абумоўлена ў значнай ступені **пераасэнсаваннем культуралагічных каштоўнасцей**.



Фота Аксаны Спрынгач

эфектыўная, як і дыялектыка, яна проста прапануе спыніць час і звярнуць увагу на тое, што адбываецца тут і цяпер, вакол чалавека, сёння.

Вызначаючы тэндэнцыі паэтычнага развіцця, Я. Гарадніцкі прыходзіць да высновы, што “ў сучаснай паэзіі ўзрастае роля думкі, мыслення, рацыянальнага пачатку і павялічваецца цікавасць да быццёвых, філасофскіх, свеапагольфных праблем”. Таму філасофская лірыка і паэзія думкі “выражаюць два бакі адзінага працэсу — інтэлектуалізацыі паэзіі”.

Інтэлектуалізм і філасафічнасць з’яўляюцца вызначальнымі якасцямі паэзіі М. Багдановіча і У. Жылкі, М. Танка і А. Разанава. Можна сказаць, што, у адрозненне ад папярэдніх дзесяцігоддзяў, сучасная паэзія значна пашырыла паняцці інтэлектуалізму і філасафічнасці. І тое, і другое выявілася ў новых формах, тэндэнцыях, паэзія стала больш свабоднай і разнастайнай, узрасла роля чытача ў інтэрпрэтацыі тэкстаў, бо адна з ярскіх прыкмет сучаснай паэзіі — **шматсэнсоўнасць**.

У апошні час пачалі з’яўляцца правакацыйныя меркаванні наконт сённяшняй літаратурнай сітуацыі. Так, С. Смальякоў у артыкуле “Мысленне інтэлектуальных пенсіянераў” эпітажна сцвярджае: “Літаратура — гэта не гульня, а забойства. Пісьменнік у творы забівае тастку сябе — ператварае ў тастку тэксту ўласную экзистэнцыю. Нельга слагаць літаратуры — ёй можна толькі падносіць ахвяры. Яна прагне крывы аўтара”. Але наўрад ці сучасная паэзія вылучаецца самаахвярнасцю; для маладых паэтаў творчасць — у першую чаргу маг-

Зварот да прыроды, пейзажу ў сучаснай паэзіі нячасты, але арыгінальны. Метафізічнае мысленне прывяло да **зацікаўленасці ўсходнімі формамі паэзіі**. Хайку, хоку, танку сталі сустракацца побач з санетамі і

“ Можна сказаць, што, у адрозненне ад папярэдніх дзесяцігоддзяў, сучасная паэзія значна пашырыла паняцці інтэлектуалізму і філасафічнасці. І тое, і другое выявілася ў новых формах, тэндэнцыях, паэзія стала больш свабоднай і разнастайнай, узрасла роля чытача ў інтэрпрэтацыі тэкстаў, бо адна з ярскіх прыкмет сучаснай паэзіі — шматсэнсоўнасць.

верлібрамі даволі часта. Адзін з майстроў пейзажных вершаў — А. Глобус. Снег у яго вершах часта атаясамліваецца з малюнкам, “гарыць на вачах”, церушыцца на прыдарожны лес, раптоўна з’яўляецца з хмары, абцяжарвае елкі, шархоца пад падэшвамі, снег ядуць дзеці. Снег — гэта не столькі сімвал чысціні, колькі тое, што пастаянна прысутнічае, нечакана з’яўляецца, заўсёды трапляе на вочы. Дарэчы, снег і ноч (белае і чорнае) — самыя часта ўжывальныя словы ў сучаснай пейзажнай лірыцы.

Каляровая гама раніцы ярка прадстаўлена ў аднайменным вершы А. Глобуса: яна блакітная, рудая, чырвоная, сіняя, белая, залатая. Гэта не звычайнае маляванне прыгожымі эпітэтамі, а **метафізічны (фактаграфіч-**

Universum



Віка ТРЭНАС

Гульні з чытачом

Поспех у літаратурнай справе, зрэшты, як і ў любой іншай творчай дзейнасці, залежыць не толькі ад здольнасцей, працавітасці або вытатковага шанування. Важна таксама, каб творца быў прынцыпова настроены на перамогу ў пошуку свайго прафесійнага “я” і свайго чытацкай аўдыторыі. Азарт — у здаровым сэнсе гэтага слова — будзе не лішня і нават абавязковы. Калі псіхалогія пісьменніцкай працы зразумелая не ўсім, то, прыкладам, сутнасць гульні ў карты вядомая кожнаму. Элітарная паэзія адрозніваецца ад папулярнай прыблізна як гульні ў покер ад гульні ў падкіднога. Зразумела, што наладжванне стасункаў з чытачом у першым выпадку наймае больш складанае, чым у другім. Але — заўважце — шулерства тут ні пры чым! Хаця часта можна чуць пра тое, што самы паспяховы творца той, хто гуляе не па правілах. Галоўнае для паэта ведаць — чытача не падманеш.

Кніга чорна-белых вершаў

Прыемны малады чалавек, пра якога за раз пойдзе гаворка, якраз такі не падманвае ні чытачоў, ні самога сябе. Таленавіты хлопец — прадстаўнік новай генерацыі, так звананага пакалення дваццацігадовых. Можна без перабольшвання сказаць: сучасны беларускі літаратурны працэс развіваецца праз яго непасрэдным удзелам.

Паэт і перакладчык Віталь Рыжкоў нарадзіўся ў 1986 годзе ў Магілёве. Па адукацыі інжынер-аўтамаханік. Фіналіст некалькіх літаратурных конкурсаў, пераможца трох паэтычных слэмаў у Беларусі і Украіне. Жыве ў Мінску.

Нядаўна да лакальнай біяграфіі Віталю далучыўся яшчэ адзін радок: пабачыў свет яго дэбютны паэтычны зборнік пад назвай “Дзверы, замкнёныя на ключы”. Да выдання прыкладаецца дыск — аднайменная аўдыёкніга, на якой можна пачуць аўтарскае выкананне твораў. Абсалютна лагічна, бо Віталь Рыжкоў вядомы сваім артыстызмам — нездарма ён прызначаны на роўні з паэтам Віктарам Жыбулем адным з лепшых беларускіх слэмераў. А ў такой форме паэтычнага спаборніцтва, як слэм, цэніцца не толькі мастацкая вартасць твораў, але і ўменне “завесці” публіку ў ўключыць яе ў працэс чытання. Спадзяюся, ні Віталь, ні Віктар не пакрыўдзяцца на мяне, калі я сцверджу, што яны падчас сваіх выступў спраўляюцца з публікай не горш, чым ды-джей на дыскацеці.

Зразумела, Віталь Рыжкоў прываблівае інтэлектуальнага чытача хутчэй не “слэмерствам”, а глыбінёй і сур’ёзнасцю сваёй паэзіі. Звяртае на сябе ўвагу канцэпт “чорна-белага верша”, які, на мой погляд, з’яўляецца для паэта адным з асноўных. Сэнс не толькі ў абранай форме — вершах з рытмікай, але без рыфмы — але і ў змесце. Тут як у жыцці — не бывае толькі белага або толькі чорнага. Усё нашмат больш складана.

Блюз уцекачоў

Адзін з трох раздзелаў кнігі “Дзверы, замкнёныя на ключы” прысвечаны перакладам з англійскай, польскай, грузінскай, украінскай і амерыканскай паэзіі. Назва верша Уістана Х’ю Одэна “Блюз уцекачоў”, напэўна, сталася для Віталю Рыжкова ключом да майстэрства. Паэт не проста перакладае — ён перастварае эстэтычна блізкіх яму аўтараў, а на ягоны мастацкі густ смела могуць арыентавацца інтэлектуалы і аматары добрай паэзіі. Аднак непасрэднае знаёмства з кнігай лепш за любую крытыку.

Эдуард КАРНІЛОВІЧ

Запатрабаваныя лёсы



крысцяў. Таму паказвае ён сваіх герояў у дзеянні, распавядае пра іх станоўчы (а часам і адмоўны) досвед, нават крыху раскрывае тайны “мінскага двара”. І робіць гэта зусім не дзеля таго, каб задаволіць, магчыма, мяшчанскую цікаўнасць асобных чытачоў, але каб “ачалавечыць” асобу кіраўніка, паказаць менавіта чалавечы рух ягонай душы.

З захапленнем чытаюцца старонкі жывой гісторыі, дзе аналізуюцца і супастаўляюцца дзве яркія біяграфіі П. Машэрава і Ц. Кісялёва, вопыт якіх і сёння застаецца каштоўным. Аўтар знутры ведаў сутнасць пасяджэнняў, прызначэнняў, добра вывучыў характары і звычкі першых асоб.

С. Антановіч раскрывае невядомыя, схаваныя ад большасці рысы характараў сваіх герояў і адзначае, што адносіны паміж імі не склаліся. Калі адносіны сямейныя, то перажываюць некалькі чалавек, а тут за імі, першымі асобамі, — дзяржава, мільёны людзей, працоўныя здбыткі і гонар нацыі. Гэтая праблема — не навіна — узнікала ў розных краінах, розных абставінах і маштабах. Аўтар заключае: “Кісялёў умеў хітрыць, выкручвацца. Быў няпросты, схільны да куларных інтрыг. Яго гумар быў злым і калючым. Вострым словам, грубай іроніяй мог у любы момант “адбрыць” таго, хто першы трапіць на вочы. Не скупіўся на рэзкую з’едлівую ацэнку. Машэрава гэта

Шкада, што паміраюць палітыкі, не пакінуўшы ўспамінаў, пісьмовага сведчання пра сваю дзейнасць. Добра, што знаходзяцца апантанія пісьменнікі ці гісторыкі, якія клапацяцца пра захаванне іх імён. Аўтар новай кнігі “Лёс да запатрабавання” Славамір Антановіч, несумненна, разумеў, што стварыць мастацка-дакументальны твор пра палітыка — справа складаная, якая патрабуе не толькі адказнасці і смеласці, але і канкрэтных ведаў.

часта раздражняла, і ён часам рабіў яму заўвагі”. Як тонка і слушна заўважана. Такія якасці характараў не для лідара палітычнай эліты, яны парушаюць гармонію, зладжанасць.

Дарэчы, Ціхан Кісялёў, як і іншыя кіраўнікі рэспублікі, шмат вучыўся, быў адукаваны, добра ведаў беларускую літаратуру. Аўтар называе імёны Я. Коласа, Я. Купалы, А. Куляшова, Я. Брыля, І. Мележа, М. Танка і іншых, якіх першы сакратар ведаў не горш за літаратуразнаўцаў. Акалічнасць гэтая, трэба сказаць, мае вельмі важную сацыяльную афарбоўку: грамадска-палітычныя дзеянні разумелі, што моц і жыццяздольнасць дзяржавы — у вялікай залежнасці ад адзінства народа і інтэлектуальнай эліты, якое трывала мацвалася літаратурна-мастацкімі каштоўнасцямі.

Цікавая таксама біяграфія Мікалая Слюнькова. Працаздольны і таленавіты сын Гомельшчыны, які прайшоў надзвычай цяжкі шлях пасляваеннага жыцця, паспяхова выбіўся “ў людзі”, у перадавую галіну беларускага трактарабудавання. Стаў дырэктарам Мінскага трактарнага заводу, стваральнікам народнага багацця. Але ж калі яго вылучылі на партыйную работу, кінуты на сыпкі пясок, дзе хапала прыстасаванцаў і зайздроснікаў.

У асноўным аўтар адпаведна стварае вобраз М. Слюнькова — спрытнага ў рабоце, разважлівага рацыяналіста, з заўсёдным клопатам пра дабрабыт працоўных. Але ж у ацэнках “Першага” мала хто абыходзіўся без суб’ектывізму, дый не магло быць, каб ім усе заставаліся задаволеныя.

Мікалай Мікітавіч працаваў у Мінску і ў Маскве, куды трапіў “насуперак усялякай логіцы”. Слюнькоў стаў героем працы, добрасумленна выконваў свае адказныя абавязкі, але адбывалася гэта ў зусім іншых палітычных абставінах, чым у К. Мазурава ці П. Машэрава.

Выбраны першым сакратаром Мінскага гаркама партыі, Слюнькоў, паводле слоў аўтара, аказаўся кіраўніком рашучым, здольным адысці ад звыклых, але састарэлых стандартаў: “Ён на роўных веў справы з вытворцамі і вучонымі, будаўнікамі і творчай інтэлігенцыяй, студэнцкай моладдзю і ветэранамі... Умеў усебакова і прадумана ацэньваць любую сітуацыю”. І ў Маскве, займаючы высокія пасады, Мікалай Мікітавіч думаў пра людзей Беларусі. У кнізе адзначаецца, што ён стараўся “пасадзіць” у рэспубліцы высокатэхналагічныя прадпрыемствы, абсталяваныя найноўшай замежнай тэхнікай. Аповесць С. Антановіча пераконвае, што партыйна-дзяржаўны дзеяч быў адданы справе, служэнню радзіме. Сур’ёзныя дзяржаўцы шанавалі яго, а нядобрычліўцы распускалі пра яго чуткі і давалі абразлівыя мянушкі.

Несумненна, мае значэнне і тое, з якім жыццёвым досведам, з якой прафесіяй, з якімі чалавечымі якасцямі прыйшоў чалавек да высокай пасады. Калі М. Слюнькоў — ледзь не бацька беларускай індустрыі, абнаўлення вытворчых фондаў, то Яфрэм Яўсеевіч Сакалоў — шчыры руплівец зямлі, аграрна-прамысловага комплексу.

Я. Сакалоў у лютым 1987-га быў выбраны Першым сакратаром ЦК, змяніў М. Слюнькова. Дагэтуль ён быў першым сакратаром Брэсцкага абкама партыі, валодаў арганізацыйнымі здольнасцямі, многае зрабіў, але, зразумела, былі і пэўныя пралікі. У прыватнасці, заўважным было яго няўменне працаваць з творчымі людзьмі. Асобныя яго заявы, помныя і да гэтага часу, выклікалі цэлую хвалю абурэння сярод мастацкай інтэлігенцыі.

Аповесці пра вядомых палітычных дзеячаў, нарысы пра людзей, якія праявілі гераізм у самых рызкіх умовах вайны, маюць асабліва важнае значэнне — выходзяць патрыятычнай ды, зрэшты, і сапраўдных кіраўнікоў-стратэгаў таго ці іншага ўзроўню. А прыкладаў для пераймення ў нас шмат. Аўтар з гонарам распавядае пра аса ваеннай разведкі, Героя Расіі Івана Коласа, генерал-лейтэнанта авіяцыі, двойчы Героя Савецкага Саюза Леаніда Бяду, героя-кулямётчыка Дзмітрыя Жмуроўскага, пра Героя Сацыялістычнай Працы, сталевара Мінскага трактарнага заводу Андрэя Бялко... Дарэчы, упершыню ў нашай літаратуры С. Антановіч раскажаў пра абставіны гібелі Фёдара Сурганова, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР і Леаніда Бяды, генерал-лейтэнанта авіяцыі.

Новая кніга С. Антановіча заклікае пільна ўгледзецца ў наша мінулае, асэнсаваць яго. Кніга зацікавіць многіх чытачоў, але ў першую чаргу яна будзе карысная палітыкам, палітолагам, гісторыкам, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Водгулле рыжых сноў

На небасхіле беларускай паэзіі з’явілася новае імя: у маладой, 19-гадовай, паэтэсы Аляксандры Дударчык выйшаў зборнік вершаў “Рыжыя сны”.

дзіць маладога творцу і адначасова расставіць належныя прыярытэты.

На першы погляд, творчасць Аляксандры Дударчык цалкам укладваецца ў адзначаныя вышэй асаблівасці маладой паэзіі. Сярод яе вершаў можна знайсці на дзіва прыгожыя вобразы, метафары, параўнанні: “Южный ветер колышет гриву, // Разгоняет остатки звезд. // Он сегодня остатки мира // Будет складывать в новый мост // Мост, что свяжет вчера и завтра, // Мост из песен, обид и слов, // Где узоры рисует правда, // Где надежда — основа основ” (“Лев”). Або: “Мой сон бережёт пёс — // Статный зверь благородной масти. // Мой сон — это отблеск звёзд, // Утонувших в тумане страсти” (“Мой...”). Пры жаданні пакрытыкаваць аўтара можна звярнуць увагу на не вельмі ўдалыя творы (“Пограничник”), дзе сустракаюцца такія радкі: “Сердце мой взгляды // Сложу я в личный Рубикон”, або “Забит — и в том моя отрада. // Непобедим — и в том печаль. // И с неба для меня награда — // Глоток воды, чтоб сделать чай”.

Што ж тады дае падставу вылучаць зборнік “Рыжыя сны” з агульнай плыні маладой паэзіі? Бадай, уласцівая ёй агульная тэндэнцыя. Той з чытачоў, хто ўважлі-

ва адсочвае пошукі творцаў-пачаткоўцаў, згодзіцца, што сярод іх твораў найбольш прадстаўлены вершы пра каханне. І хоць лепшыя з іх уражваюць напалам пачуццяў і глыбінёй перажыванняў, падчас прачытання нярэдка ўзнікаюць пэўныя сумневы ў здольнасці іх аўтараў “прабегчы” ў будучым доўгую паэтычную дыстанцыю.

Не сакрэт, што вершаскладаннем займаюцца сотні, калі не тысячы, дзяўчат. Большасць з іх прыходзіць у паэзію, каб падзяліцца эмоцыямі, якія асабліва перапаўняюць іх у маладыя гады. Пачуццё закаханасці зойме сярод іх ці не першае месца. Але праходзіць час — адзінота і непадзеленасць пачуццяў саступаюць месца асабістаму шчасцю. Вось тады большасць паэтэс-пачаткоўцаў і перастаюць пісаць, бо знаходзяць аб’ект сваіх эмоцый у рэальным жыцці. Зразумела, ёсць тыя, хто застаюцца ў палоне любоўнай лірыкі надоўга. Але паколькі для напісання вершаў яны павінны ўвесь час пагружацца ў вір няспраўджаных пачуццяў і ўздываць градус перажыванняў, існуе небяспека таго, што аднойчы аўтар проста не зможа выбрацца са свайго віртуальнага свету або спыніць уласную творчасць.

То бок для таго, каб на працягу доўгага часу жыць паэзіяй і ствараць яе, неабходна ўвесь час сілкавацца ўнутраным агнём.

Полымя пачуццяў распальваецца хутчэй, але можа знішчыць свайго ўладальніка. У кнізе А. Дударчык прысутнічаюць вершы пра каханне (“...И страсть кружилась в центре зала”, “Любовник”), але не яны вызначаюць агульную танальнасць зборніка. Аснова “Рыжых сноў” — выразная інтэлектуальная. У вершах маладой паэтэсы можна знайсці матывы культуры Сярэднявечча і эпохі Адраджэння, зварот да вобразаў князя Уладзіміра, які хрысціў Русь (“Владимир-князь, креститель всей Руси, // Ты сам себе построил храм из рёбер, // Когда забыл о нравах русского народа, // Глухьясь над верой прадедов своих” — “Княжеский крест”), Дантэ, Мефістофеля. Асабліва ўдалым падаецца пераасэнсаванне лёсу А. Салжанычына: “И сытая овца, вы мне поверьте, // Дает чуть-чуть побольше белой шерсти. // И новенький, не думай, что здесь рай. // Здесь первый адский круг. Ты привыкай” (“Шарашка”).

Пры звароце да творчасці А. Дударчык узгадваецца асоба Алеся Письмянкова і яго пасмяротная кніга “Думаць вершы”. Мяркую, што такі падыход — менавіта думаць іх, а не пісаць “стихи навзрыд” — найбольш уласцівы маладой паэтэсе. У яе творчасці бачыцца выразная перспектыва і багаты духоўны патэнцыял, які ў будучым можа прынесці поспех і прызнанне.



Змітрок
Марозаў

Пасталеўшы, юнаком
Сеяў жыта ў полі,
Апяваў жывым радком
Клёны і таполі.

З вёскай роднаю Язбы
Бачуся штолета.
І тутэйшыя дубы
Прызнаюць паэта.

Помніць бор сівы мяне
Поўны ягад спелых...
А спачну ў апошнім сне
Пад бярозай белай.

Паэтаў на руках не носяць...
Са слоў бабулі Ганны

Жыццё паэта — як імгненне
На горкай Матухне-Зямлі...
Пасее толькі думак жменю —
І ўжо кудысьці павялі...

Паэтаў на руках не носяць,
На ўзлёце іх, як птахаў, б'юць.
Ці, як былёнэг, пад карань косяць...
Паэты ў вечнасці жывуць!

Няма адвеку праўды на зямлі?..
А я яе штодзённа адкрываю
У подыху вясновае раллі,
Якая трызніць жніўным ураджаем.
У пошатыце святальнага дажджу,
Ва ўсмішчы вечаровай мілай маці...
Ёсць праўда на зямлі. І я кажу:
“У праўды вочы й сэрца немаўляці!”



Фота Кастуся Дробава

Блізу катэджаў
За імі
Маленькія белыя кветачкі
На стромкіх галінах
Хітаюцца ў гронках
Ладна і ўзважана
З бетонам нельга спрацацца
Яго трэба перарасці

Эпоха Delete
Націснуў кльпажок
Сцёр з памяці
Вось і ціснуць
Ціснуць
Ціснуць
Цісне жыццё
Як зношаны туфлік ліліпута

Жанчына сабрала сваё гора-злашчасце
У прыпол
Прынесла і высыпала
На парог суседцы
Наша жыццёвая растрэсенасць...

Здароўкаецца кончыкамі пальцаў
Хавае далонь
Прачытваю па пальцах
Зрабненне жыцця

Патрабавальна звiнiць тэлефон
Я не хачу
Каб так нехта са мной гаварыў
Націскаю “Адмена”

Сын жаніўся
сам перарэзаў пупавіну
Што злучала са мною
Боль
Яшчэ большы
Чым у раддоме
Зноў даю яму жыццё

У дні сумніву і трывог
Мы ціха просім:
“Барані, Бог!”
І Бог бароніць кожны раз...
Ды не ратуе нас ад нас.

Сучасная ідылія

Адзін другому ладзім ловы,
Адзін другога век скубем...
Змяя спаймала змялова
І ажаніла на сабе.
Быў дужы, смелы і багаты,
А зараз стаў цішэй травы.
Дыктуюць дзеткі-змяяняты
Яму змяіныя правы.

Яды, пітва яму хапае,
Жыць у нары сляпой лацвей...
Змяя людзей больш не чапае.
І змялоў не ловіць змей!

Надыходзяць такія хвіліны
Пасля доўгіх трывог і згрызот:
Клічуць продкі збіраць журавіны
Пасярод першабытных балот.

З электрычкаю першай памчуся
Я ў дзяцінства сваё — праз гады,
Да радзіннай сасны прытулюся,
Баравой паспытаю вады.

А пасля на купчастым балоце
Жураўлём буду шэрым блукаць,
З ведзьмакамі тутэйшымі ў згодзе
Журавіннае свята спраўляць.

Дэбют



Святлана
Шушко-Кандратовіч

Святлана Шушко-Кандратовіч нарадзілася 5 сакавіка 1980 года ў в. Любашава Ганцавіцкага раёна. Тут скончыла сярэдняю школу, затым вучылася ў Баранавіцкім дзяржаўным вышэйшым педагагічным каледжы. З 2001 года працавала карэспандэнтам газеты “Савецкае Палессе”, цяпер — кіраўнік літаратурнага аб’яднання “Верасок” пры раённым цэнтры дзіцячай і юнацкай творчасці. Вершы піша з дзяцінства. У “ЛіМе” друкуецца ўпершыню.

Радзіма

Мая маленькая Радзіма,
Ты сэрца крыліш цеплынёй.
Тут першы крок я свой зрабіла,
Зраднілася з сваёй зямлёй.
Якія б сцежкі ні спаткала,
Прыйду не раз сюды здалёк,
Бо тут святанні сустракала,
Тут вока песціў васілёк.
Мой родны дом, мая Радзіма,
Ты сілы ў хмуры дзень даеш,
Напэўна, так і быць павінна,
Што нас для іччасця беражэш.

Назоўнае

Лета. Дзіўная пара.
Казка. Непаўторнасць.
Поўдзень. Далеч і гара.
Стойкасць. Непакорнасць.
Існанне. Непакой.
Высі і падзенні.
Песня. Радасць. Супакой.
Антымізм. Памкненні.
Незваротнае жыццё.
Неўміручасць слова.
Боль расстання. Небыццё.
Думка. Прапанова.
Беражлівасць. Цеплыня.
Сутнасць. Разуменне.
Прыгажосць. Жыццё. Зямля.
Чысціня. Сумленне.

Пачуццё

І ў светлы дзень, і ў цёмнай ночы
Твае шукаю толькі вочы.
Дзе ты, каханы, родны мой,
Калі сустранемся з табой?

Няўжо мы іччасце адпусцілі
У неведомы нам прастор?
Нібыта разам пагасцілі
Ля зырккіх ды халодных зор.

Бязмежнасць

Камяні, валуны...
Вы трывожнае памяці сведкі.
Праляцелі вякі...
Не нясуць кветак дзеткі.

Мы глядзім у няспынную плынь.
Дорыць радасць чужая прырода.
Засталіся рэшткі святынь
Ды і вечная памяць народа.

Крок за крокам, маруднай хадой,
Час, аднак, не сцішвае хуткасць.
Што пакінем мы за сабой?
Ці патрэбна каму наша мудрасць?

Раптам вырастуць крылы — узлятай,
Атрымаеш выйгрыш — забірай,
Знойдзеш іччасце — моцна трымай,
Забудзеш благае — не ўспамінай.

А калі паслізнеся — трывай,
Знойдзеш чужыя грошы — аддай,
Зловіш птушку знянацку — адпускай.
З чыстым сумленнем новы дзень сустракай.

Вечар на Радзіме

Над пустою вёскай ціха-ціха.
Толькі мне, самотнаму, чуваць,
Як на ліне бацькавай бусліха
Бусянят кладзе ў пасцельку спаць.

Нішто не новае пад поўняй.
І толькі слова ў цішыні
Маланкай выблісне раптоўнай...
І спяняліць чыесці дні!

Вераснёўская элегія

На парозе восеньскага дня
Слухаю матыў мінорны лета.
І такая ў сэрцы чысціня,
Быццам песня лепшая не спета.
Чую, як нашэптвае лісцё
Мне матыў, дагэтуль нечуваны...
І здаецца вечнасцю жыццё,
Што яшчэ пражыць наканава.

Пра што маўчаць дубы вячэстыя
На стромым беразе Дняпра,
Аб чым спяваюць хвалі чыстыя
Лагодным ліпеньскім вятрам?...
Усё таемнасцю пазначана,
Якую нам не разгадаць...
І толькі словы з песні матчынай
Ні з чым не зблытаць...
Не прадаць!

Элегія дрэў

Пад рабінай залатой
Рос хлапчук рухавы,
Слухаў жаўранка вясной,
Плёскаў хваль Сялявы.



Ірына
Тулупава

Ірына Тулупава працуе ў жанры нетрадыцыйнай паэзіі, аддаючы перавагу так званаму беламу вершу і хрэстаматыйнаму верлібру. Аднак яе творы вызначаюцца яркай вобразнасцю і назіральнасцю, глыбокім, сканцэнтраваным пачуццём, а самі верлібры скіроўваюць чытача перш за ўсё ў “дысгарманічны свет” і “нашу жыццёвую растрэсенасць”.

Віктар Гардзеі

Чую і адгукваюся...

З куста бэзу
Пяе салавей
Чую
Адгукваюся
Яму ўсё роўна
Яго песня для каханай
Звышнатуральная мелодыя

Паветра прапахла чаромхай
Ёй не замінае
Смурод бетонных агародж

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Кастуся Дробава

Канкурэнт для “Вікіпедыі”

Значнай падзеяй у кнігавыданні краіны стаў выхад у “БелЭн імя Петруся Броўкі” другога тома энцыклапедыі “Культура Беларусі”. Выпуск кнігі ажыццёўлены па заказе і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Больш як 2 тысячы артыкулаў (на няпоўныя тры літары алфавіта!), каля 500 аўтараў-прафесіяналаў, мноства новай інфармацыі пра яркія моманты культуры беларусаў і нацыянальных меншасцей, што здаўна жывуць на тэрыторыі нашай краіны, — і гэта далёка не ўсе адметныя рысы другога тома выдання.



Першы том энцыклапедыі “Культура Беларусі” пабачыў свет у 2010 годзе. Гэты праект адразу вызначыўся як доўгачасовы, і праца над ім, як плануецца, будзе працягвацца яшчэ 8 гадоў. Спачатку “Культура Беларусі” бачылася як шасцітомнае выданне, але, калі пачалася непасрэдная падрыхтоўка тамоў, рэдактары зразумелі: усё багацце культуры Беларусі нават у 10 тамоў наўрад ці “ўкладзецца”. Бо тут артыкулы не толькі па гісторыі культуры, культуралогіі, эстэтыцы, мовазнаўстве, але і інфармацыя пра актуальныя кірункі ў развіцці нацыянальнай літаратуры, мастацтва, тэатра, кіно, цырка, новыя звесткі пра народныя заслужаныя калектывы. Да прыкладу, ёсць у другім томе артыкул пра Віцебскі клуб гістарычнай рэканструкцыі “Варгенторн” — досыць малады, але ўжо вядомы ў сваіх колах калектыв.

— 3 выхадзі пяцітомнай “Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі” прайшло ўжо 25 год. За гэты час у беларускай культуры шмат што змянілася, — распавядае галоўны рэдактар выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” Ларыса Языковіч. — Спадзяёмся, што і наша шматтомнае выданне будзе таксама грунтоўным, і патрэба ў стварэнні новай энцыклапедыі зноў з’явіцца толькі праз чвэрць стагоддзя.

У другім томе “Культуры Беларусі” шмат новых артыкулаў. Тут прадстаўлены шырокі пласт народнай творчасці, калектывы Брэста, Віцебска, ды і ў цэлым, увесь спектр з’яў, што ўваходзяць у віцебскі і брэсцкі “кусты”. Як прызналася Ларыса Уладзіміраўна, праца над выданнем вельмі карпатлівая: з кожным калектывам, асобай трэба звязана, напісаць ліст, дачакацца адказу, звернуць усе факты. Але цяжкасці працы даюць і значныя вынікі. Атрымліваецца сапраўды яркі праект, які адрозніваецца не толькі густоўным афармленнем (на вокладцы кожнага тома — рэпрадукцыя карцін вя-

домых беларускіх мастакоў), але і зместам. У прыватнасці, у энцыклапедыі вылучаюцца матэрыялы на тэмы, што раней шырока не распрацоўваліся. Гэта “Выдавецкая марка” Аляксандра Сушы, вучонага сакратара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, “Выдавецкая справа” Алеся Карлюкевіча, “Гарадская культура” Эдуарда Дубянецкага. Сярод аўтараў асобных артыкулаў — яркія даследчыкі сучаснай культуры: Сяргей Сергачоў, Віктар Цітоў, рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Барыс Святлоў і іншыя.

Распрацоўваецца ў “Культуры Беларусі” і тэматыка, на якую ў “ЭліМБел” у свой час амаль не звярталі ўвагі — гісторыя не толькі вялікіх гарадоў, але і маленькіх вёсак. У артыкулах акцэнтуюцца ўвага на мінулым і значных гістарычных падзеях мясцовасці, распавядаецца пра дзейнасць сельскіх дамоў культуры. Такі аспект — своеасаблівы паказальнік, які вызначае агульны ўзровень, дае матэрыял для аналізу этапаў і тэндэнцый развіцця сельскай культуры.

Праца над шматтомным выданнем не спыняецца ў “БелЭн” і цяпер. Ужо рыхтуецца трэці

том “Культуры Беларусі”, выхад якога запланаваны на лета наступнага года. Паводле першапачатковага плана, штогод павінен выходзіць адзін том энцыклапедыі. Ужо распрацаваны слоўнік усяго выдання (зацверджаны ў Міністэрстве культуры), ёсць разбіўка на тамы, для кожнага артыкула строга вызначаны аб’ёмы. Але з цягам часу слоўнік змяняецца. Можа здарыцца так, што артыкул запланаваны, але матэрыял, падрыхтаваны аўтарам, не адпавядае належнаму ўзроўню ці, наадварот, з’яўляюцца новыя нагоды для ўключэння матэрыялу ў энцыклапедыю.

Макет кожнага тома ўзгаднёна з намеснікам міністра культуры Тадэушам Стружэцкім, а ў рэдкалегію выдання ўвайшлі: міністр культуры Беларусі Павел Латушка, міністр інфармацыі краіны Алег Праляскоўскі, першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі, дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Уладзімір Пракапцоў, рэктар Беларускай акадэміі мастацтваў Міхаіл Баразна, акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Рэспублікі Беларусь Аляксандр Каваленя, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец і іншыя асобы, якія ў розных аспектах вызначаюць ход раз-

віцця культуры. І гэта не толькі праца ў межах аднаго праекта, але і сталае супрацоўніцтва з “БелЭн”.

— Разам з гэтымі людзьмі мы распрацоўвалі агульную канцэпцыю “Культуры Беларусі”, працавалі і працуем над рэалізацыяй іншых энцыклапедычных праектаў: “Археалогія Беларусі”, “Гарады і вёскі Беларусі”, “Рэгіоны Беларусі”, “Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў”. Мы заўсёды можам на іх спадзявацца, атрымаць кансультацыйную дапамогу, — распавяла Ларыса Языковіч. — Думаецца, “Культура Беларусі” — вельмі важная кніга, бо ні Інтэрнэт у цэлым, ні “Вікіпедыя” ў прыват-

Над кніжным праектам “Культура Беларусі” ў “Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі” працуюць дзве рэдакцыі: рэдакцыя літаратуры і мастацтва пад кіраўніцтвам Таццяны Рослік і рэдакцыя гістарычных і сацыяльна-эканамічных навук пад кіраўніцтвам Юрыя Бажэнава. Мастацкае раішэнне серыі стварае Алена Сітайла.

насці яе не заменяць. Гэта жывая гісторыя культуры. Спадзяюся, выданне зойме сваё месца на паліцы навукова-энцыклапедычнай літаратуры.

На здымку: галоўны рэдактар выдавецтва “БелЭн імя П. Броўкі” Ларыса Языковіч прадстаўляе другі том энцыклапедыі “Культура Беларусі”.

З нагоды

Тэндэнцыя — на зніжэнне

Таццяна РАБУШКА

Нацыянальная кніжная палата Беларусі падвела вынікі кнігавыдання за першае паўгоддзе 2011 года. Так, у гэтым годзе ўжо зарэгістравана 5 610 кніг, іх агульны тыраж склаў 17 мільёнаў 33 тысячы асобнікаў, а аб’ём — каля 241 мільёна 24 друкарскіх аркушаў. У параўнанні з першым паўгоддзем 2010 года колькасць кніг паменшылася на 4,1 працэнта. Больш значна знізіліся тыраж і аб’ём кніжнай прадукцыі — на 15,6 працэнта і 23,8 працэнта адпаведна.

Паводле дадзеных Кніжнай палаты Украіны, падобныя тэндэнцыі назіраюцца і ва Украіне, дзе на працягу першай паловы 2011 года выпушчана 9901 кніга, што на 6,8 працэнта менш у параўнанні з 2010 годам. Агульны тыраж кніжнай прадукцыі таксама знізіўся на 12,2 працэнта. Крыху адрозніваецца сітуацыя ў кнігавыданні РФ. Па падліках Расійскай кніжнай палаты ў першым паўгоддзі 2011 года ў адносінах да аналагічнага перыяду 2010 года назіраецца павелічэнне выпуску назваў кніг на 5,6 працэнта з адначасовым зніжэннем тыражу, але толькі на 5,2 працэнта. Усяго ў Расіі ў першым паўгоддзі бягучага года выпушчана 62 886 назваў кніг агульным тыражом 291 мільён 85 тысяч асобнікаў.

У падтрымку чытання

Дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь Сяргей Вечар:

«Дэтэктыў па-беларуску гучыць сакавіта!»

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Кастуся Дробава

Я ў школе шмат чытаў, запоем і ўсё запар, усё, што трапіла ў рукі: савецкую, замежную літаратуру, але аддаваў перавагу гістарычнай.

Паступіў на гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэта — пачаў адкрываць для сябе знакавыя постаці мінуўшчыны, шмат што з гісторыі, амаль да дзірачачытаў кніжку Чантурый пра архітэктурныя помнікі і Дзянісава — пра плошчу Свабоды. Увайшоў у гурток “Стары Менск”. Мы ездзілі па ўсёй Беларусі і знаёміліся з літаратурай, звязанай з культурнай і архітэктурнай спадчынай. Была такая серыя “Бібліятэка сусветнай літаратуры” на беларускай мове. Дэтэктывы гучалі па-беларуску так сакавіта!

Збольшага чытаю і магу гаварыць папольску. З нядаўна прачытаных назаву кнігу Янэка Паўловіча пра ротмістра Вітальда Пілецкага, які добраахвотна трапіў у Асвенцым, дзе арганізаваў польскае падполле. І апошняе адкрыццё — польская даследчыца з Быдгашча Гізэла Хмялеўская даслала ў музей сваю кнігу пра Эдварда Вайніловіча. Добра, што знайшоўся даследчык, які падрабязна склаў біяграфію нашага знакамітага мінчука — ад маленства да пасмяротнага ўшанавання. Чытаў з захапленнем. Такая кніжка заслугоўвае, каб яе пераклалі. Што мы ведаем пра Вайніловіча? Што ў памяць памерлых дзяцей ён пабудаваў касцёл св. Сымона і Алены. А ён шматгранная асоба, якой з поўным правам могуць ганарыцца і беларусы. Дарэчы, карані легендарнага Вітальда Пілецкага



таксама беларускія — яго бацька родам з Наваградчыны. Дзякуй Богу, тэндэнцыя вяртання да каранёў уласціва і нашай краіне. А гістарычныя і культурныя павязі паміж Беларуссю, Польшчай і іншымі нашымі суседзямі моцныя. Вельмі характэрны прыклад. Тры родныя браты сталі вядомымі грамадскімі і палітычнымі дзеячамі на ніве нацыянальнага адраджэння трох народаў: Тадэвуш Іванаўскас — літоўскага, Вацлаў Іваноўскі — беларускага, а трэці брат — Юрый (Ежы) Іваноўскі — польскага.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Пашкоў Г. У дало-
нях свету / Генадзь
Пашкоў; склад.
Л. В. Календа.
— Мінск: Мастац-
кая літаратура, 2011.
— 191 с.

“За Уздой ля Ма-
гільнага / Нёман
— малы, / ды адсюль
набірае разбег ад-
мыслы, / і пра тое
пасведчыць / высока
ўтары / пад нябесным
скляпеннем / касяк жу-
равовы”. Карціны роднай прыроды, поўныя
замілавання і любові да радзімы, малое ў
сваіх вершах Генадзь Пашкоў. У новую кнігу
аўтара ўвайшлі яго, бадай, самыя лепшыя
вершы — яркія прыклады беларускай пейза-
жнай, патрыятычнай і філасофскай лірыкі.
Тут можна прачытаць таксама паэмы “Ды-
станцыя небяспекі”, “Легенда Прыпяці”. Не-
каторыя творы зборніка ўключаны ў школь-
ную праграму па беларускай літаратуры.



Маслюков, В. С.
Рождzenie вол-
шебниці. Клад
/ Валентин Мас-
люков. — Мінск:
Літаратура і Мас-
тацтва, 2011. —
336 с.

Гэты раман
— першая кніга з
цыкла твораў, арыгі-
нальнага па сюжэце і
бліскава выкананага
ў літаратурных ад-
носінах. У ім добра
спалучаюцца поўная глыбокага сэнсу
казка і псіхалагічна дакладна выпісаны
любоўны раман. У цэлым, кніга Валентына
Маслюкова — сапраўдны падарунак для ама-
тараў славянскага фэнтэзі, знаўцаў гістарыч-
ных рэканструкцый і прыхільнікаў творчасці
Джона Толкіна і Клайва Льюіса.



Жураўлёў, В. П.
Класіка і літар-
атурная сучас-
насць: духоўны
патэнцыял ча-
лавека / В. П. Жу-
раўлёў; навук. рэд.
У. В. Гніламедаў.
— Мінск: Белар-
ская навука, 2011.
— 244 с.

Як акрэсліць у
агульных рысах су-
часнасць паняцця “лі-
таратурная класіка”?

Якім чынам вызначыць уплыў класічных
твораў на сучасную літаратуру, станаў-
ленне новых традыцый і метадаў, паняццяў
духоўнасці чалавека? Як адгукаецца наша кла-
сіка ў творах аўтараў розных пакаленняў, якім
чынам яна фарміруе ідэал паводзін чалавека?
Здавалася б, пытанні не з лёгкіх, ды і ці можа
быць на іх пэўны адказ? Хутчэй за ўсё, не. Яго
можна толькі акрэсліць, абазначыць у межах
асобнай літаратуразнаўчай тэорыі, прафесій-
ных перакананняў даследчыка. Што і робіць
доктар філалагічных навук Васіль Жураўлёў у
сваёй манаграфіі.



Бегбедер, Ф.
Романистический
эгоист / Фредер-
ик Бегбедер;
Пер. с франц.
М. Зониной.
— Москва: Ино-
странка, 2010.
— 464 с.

“Некаторыя
сцвярджаюць, што
мяне завуч Аскар
Дзюфрэн; іншыя мяр-
куюць, што маё сапраў-
днае імя — Фрэдэрык
Бегбедэр. Часам я сам губляюся”. Пад мас-
кай героя рамана, які сам Бегбедэр назваў
“Лега з Эга”, то ставяцца сам аўтар, то на-
гаворвае на сябе выдуманым пісьменнікам, стом-
лены славай. Твор напісаны ў форме дзённі-
ка, у якім хутка змяняюць адна адну сцэны з
клубаў, дзе збіраецца парызская літаратурная
багема, пляжаў і дыскатэк модных курортаў,
прэстыжных гатэляў і “гарачых кварталяў”.

Водеўкі дасыліце на электронны адрас
аўтара: himagina@lut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам
“Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— Скажыце, калі ласка, ці моцна адроз-
ніваецца гэта лета ад мінулага?

Дзмітрый Макараў: Традыцыйна для ле-
та характэрна зніжэнне продажаў кніг. Але
сёлета сітуацыя на кнігагандлёвым рынку
горшая, чым падчас дэфолту. Кожны вы-
находзіць сваю метадку выжывання.
Каля 30 працэнтаў гандляроў спынілі
працу, каля 50 працэнтаў скарацілі — хто
напалову, хто на 20 працэнтаў. І гэтая
тэндэнцыя ўзмацняецца. На выручках
адразу адбілася тое, што ўпала рэальная
здольнасць пакупнікоў набываць кнігі.
Адсутнасць валюты ў вольным продажы
прывяла да таго, што павысіліся цэны на
расійскія выданні — іх жа гандляры на-
бываюць за валюту. Скажыце, каму па-
трэбна новая кніга за 100 тысяч рублёў?
А механізм цэнаўпарадкавання менавіта
такі, што кошт расійскіх кніжных навінак
перавёў іх у прадмет раскошы.

Іна Ракевіч: Так, лета — асаблівы перы-
яд у працы кнігарань. Адчуваюцца сезон-
ныя змены спажывацкага попыту: гэта
перыяд адпачынкаў, узровень продажаў
паступова зніжаецца з-за памяншэння
колькасці пакупнікоў. У агульную карці-
ну гэтага лета значныя карэктывы ўнесла
нестабільная сітуацыя на валютным рын-
ку. Рэзкае павелічэнне цэн прымусіла па-
купнікоў перагледзець расходныя арты-
кулы свайго бюджэту. І разам с тым сёла-
та раней, чым у мінулыя гады, назіраецца
павелічэнне закупаў вучэбна-метадыч-
най літаратуры, магчыма, у сувязі з тым,
што пакупнікі вымушаны загадзя плана-
ваць расходы на падрыхтоўку школьні-
каў да новага навучальнага года. У летні
час людзі імкнуцца паехаць у адпачынак,
набыўшы неабходную літаратуру: па-
вялічваюцца продажы карт, атласаў, дзі-
цячых кніг для чытання, размалёвак, па-
пулярнай літаратуры кішэннага фармату
— усяго, што можа спатрэбіцца ў дарозе.
Такую карціну мы назіраем кожны год у
гэтую пару.

— Што можа пераламіць сітуацыю?

Дзмітрый Макараў: Толькі ўключэнне
рэгулятараў рынку. Пакуль не зменіцца
эканамічная сітуацыя, у кнігагандлі змен
не прадбачыцца. Сёння на прылаўках
старыя пастаўкі. Прадпрыемальнікі, якія
працуюць за наяўны разлік, не могуць
купіць валюту ў абменніках і набыць
новыя кнігі. У выніку асартымент кніга-
гандлёвага рынку вымываецца. Аптавікі
вяртаюць кнігі ў Расію — нават за тое,
што мы прадалі, мы не можам з расіянамі
разлічыцца: кнігі бралі па адной цане, а
вяртаць дзевяццацца зусім іншыя грошы.
Прадпрыемальнікі скарачаюць колькасць
арандаваных месцаў. Летам кнігагандля-
ры страты неслі заўсёды. Пад’ём пачынаў-
ся пасля 15 жніўня, калі людзі вяртаюцца
з адпачынкаў, рыхтуюць дзяцей да новага
навучальнага года, набываюць канцтава-
ры і да т.п. Ці працнецца рынак у гэтым
годзе — не ведаю.

Іна Ракевіч: Сезонны спад спажыве-
цкага попыту — гэта аб’ектыўны фактар,
які ўплывае на актыўнасць кніжнага
гандлю, але мы намагамся звесці яго
ўплыў да мінімуму. Дзеля таго, каб сты-
муляваць продажы, пастаянна вывучаем
інтарэсы пакупнікоў, падбіраем літарату-
ру пад заказ, арганізоўваем тэматычныя
выстаўкі, прывечаныя розным святам
і памятным датам, пастаянна дзейнічае
выстаўка “Тэрыторыя нізкіх цэн” у кні-
гарнях горада Магілёва “Мир”, “Мысль”,
“Світанак”, “Раніца” і кнігарні горада
Крычава, дзе можна набыць самую разна-
стайную літаратуру — ад метадычнай да
мастацкай. Атрымаць інфармацыю пра
акцыі і выстаўкі-продажы, а таксама пра
навінкі кніжнай прадукцыі можна на на-
шым сайце ў Інтэрнэце (<http://mogsp.by>).
Пастаянна рэкламуем кніжныя выдан-
ні па радыё, тэлебачанні, праз мясцовыя
перыядычныя выданні. З мэтай прыцяг-
нуць увагу да беларускай літаратуры ў
сярэдзіне лета арганізуем выстаўку “Куп-
ляйце беларускае” ва ўсіх кнігарнях Ма-
гілёва.

— Як выглядае на агульным фоне ган-
даль кнігамі беларускіх выдавецтваў?

Дзмітрый Макараў: Калі адной кніж-
кай заняць увесь прылавак, аб’ём прода-
жу ад гэтага не вырасце. Устойлівыя па-
зіцыі па продажы беларускіх выданняў
захавала толькі Мінская фабрыка каля-

Кніжны гандаль падпарадкоўваецца агульным законам і залежыць
ад розных абставін. Лета — час адпачынкаў, таму на кніжным
рынку традыцыйны спад актыўнасці. Сёлета да звычайнай сі-
туацыі дадаліся праблемы з набыццём валюты, што не магло не
адбіцца на “тэмпературы” гандлю. Пра тое, як праходзіць “мёр-
твы сезон”, — наша гутарка з Дзмітрыем Макаравым, генераль-
ным дырэктарам ТАА “Макбел”, адным з галоўных арганіза-
раў Мінскай кніжнай выстаўкі-кірмашу, і Інай Ракевіч, начальні-
кам аддзела друку ААТ “Магілёўсаюздрук”, прадпрыемства, якое
сёння актыўна займаецца і кнігагандлем.

«Мёртвы сезон» гарачага лета



ровага друку: яна адначасова і выдавец,
і друкар. Значна знізіўся сёлета ў параў-
нанні з мінулым годам попыт на пада-
рункавыя выданні — альбомы, буклеты.
Заўважце, на сённяшні момант кнігі на-
ват у сацыяльных аптыяннях займаюць
не асобнае месца: пытанне, колькі пра-
цэнтаў ад агульных даходаў людзі выдзя-
ляюць на набыццё кніг, аб’яднана з на-
быццём квіткаў у кіно, набыццём газет.
Агульная лічба складае адзін працэнт.

Іна Ракевіч: Наша гандлёвая сетка пе-
рабаяў у пастаўках расійскіх кніг не адчу-
ла, бо ў нас заўсёды назапашана літарату-
ра на такі выпадак. Таксама мы пастаянна
працуем з беларускімі пастаўшчыкамі,
якія могуць замяніць некаторыя расійскія
кнігі беларускімі асартыментарамі. Літарату-
ра беларускіх выдавецтваў шырока прад-
стаўлена ў нашых кнігарнях. У любую пару
года, а асабліва летам, шырокім попытам
карыстаюцца падарункавыя, сувенірныя
выданні, літаратура па краязнаўстве. Па-
стаянна ўстойлівы попыт на беларускую
класіку і папулярныя творы сучасных
беларускіх аўтараў. Заўсёды папулярныя
кнігі Уладзіміра Караткевіча, Івана Шамя-
кіна, Аляксея Дударова, Анатоля Клышкі,
Тамары Лісіцкай, Наталлі Баграковай. Не
выключэннем стала і гэта лета.

Навукова-метадычную літаратуру да па-
чатку новага навучальнага года не толькі
прадаём па заяўках індывідуальных пакуп-
нікоў, але і камплектуем неабходнай літара-
турай навучальныя ўстанова.

— Якую парадку вы б далі сёння ўсім,
чыя дзейнасць звязана з кнігай?

Дзмітрый Макараў: Сціснуць зубы і пе-
ратрываць. Калі адмовіцца ад справы, вяр-
нуцца ў яе неверагодна цяжка.

Іна Ракевіч: Сёння, калі ў кнігі з’явілася
столькі канкурэнтаў — тэлебачанне, Інтэр-
нэт, іншыя крыніцы інфармацыі, — нельга
працаваць “па-старому”, трэба лічыцца з
павевамі часу. Неабходна аператыўна адсоч-
ваць змены кан’юнктуры і ў адпаведнасці з
імі ўносіць змены ва ўласную працу.

— І, нягледзячы на абставіны, да-
дзіцца планавань далейшую дзейнасць.

Дзмітрый Макараў: Так. Загадзя трэба
рыхтавацца да наступнай Міжнароднай
кніжнай выстаўкі-кірмашу. У той час, калі
буйныя кніжныя форуму маюць пэ-

ныя клопаты, нам пашанцавала з часам
правядзення апошняй выстаўкі — калі
б яна адбылася на пару месяцаў пазней,
мы не дасягнулі б такіх высокіх паказчы-
каў: 23 дзяржавы, 605 экспанентаў (180 з
іх замежных), колькасць наведвальнікаў
— 51 тысяча, таму што ўваход на мінскі
кніжны форум бясплатны. Параўнайце,
напрыклад, з Санкт-Пецярбургскім фо-
румам, які я наведаў у канцы красавіка
— уваход каштуе 150 расійскіх рублёў.
Калі наведаюць выстаўку тата, мама і
двое дзяцей, гэта істотна адаб’ецца на сям-
ейным бюджэце.

Ганаровы госць — Германія — адпрацаваў
на “дзясятку” па дзесяцібальнай сістэме, за-
помніліся наведвальнікам і арыгінальны ды-
зайн стэнда, і насычаная праграма са шматлі-
кімі майстар-класамі. З удалых праектаў ад-
значу “Сучасную нямецкую літаратуру”, які
пачалі сумесна з Інстытутам Гётэ хітом 2009
года “Ты не памрэш” Катрын Шміт. Гэта вы-
датная магчымасць для беларускага чытача
далучыцца да лепшых узораў сусветнай літа-
ратуры. Цяпер у серыі “Сучасная нямецкая
літаратура” мы плануем друкаваць аўтараў,
адзначаных літаратурнымі прэміямі сваіх
краін. Падтрымліваем стасункі з Францыяй
і нашым традыцыйным партнёрам — Ра-
сіяй. Ладзяцца сустрэчы з ганаровымі га-
сцямі наступных выставак — Балівійскай
Рэспублікай Венесуэла (2012 год) і Іранам
(2013 год).

Ёсць арыгінальныя задумкі: хочам вы-
даць бібліятэку венесуэльскай літарату-
ры, пачнём са знакамітай венесуэльскай
энцыклапедыі. Ідуць перамовы на гэты
конт. Нядрэнная ідэя — увесці ў практыку
такога кшталту выданне, якое можна ўру-
чаць кожнаму ганароваму госцю як пада-
рунак. Існуюць і іншыя праекты, але па-
куль няма яны застаюцца ў сакрэце: мы
пагаворым пра іх непасрэдна перад новай
выстаўкай.

Іна Ракевіч: Не збіраемся спыняцца на
дасягнутым. Пастаянна працуем над па-
шырэннем кола нашых патэнцыяльных па-
купнікоў, знаходзімся ў цесным кантакце з
пакупнікам і выдаўцамі, каб задавоць са-
мы патрабавальны чытацкі густ. Спадзяём-
ся, гэта ў нас не блага атрымаецца: ёсць
што адзначыць кожны месяц у рубрыцы
“Топ-10” праекта “Кніжны свет”.

Всего, много — и сразу!

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО,
Денис МАРТИНОВИЧ

Обитатели Голубой планеты

Что должно быть в детской энциклопедии о животных? Конечно же, интересный текст, но в первую очередь — огромное количество ярких цветных рисунков. На них оживут вымершие динозавры, во всей красе предстанут панцирные рыбы и рыбы без зубов — агнаты, этакие плавающие воронки, дуклеостеус, который обитал на Земле 450 миллионов лет назад и не боялся акулы, а очень даже не прочь был порвать её своими мощными челюстями; предки черепах и млекопитающих. Интересно будет узнать, что хобот и горб имел такой представитель семейства копытных, как макраухения, а у сингетокераса не только рога украшали место между ушами, но и, подобно носорогу, животное имело нечто, напоминающее костяную вилку между ноздрей. Квагги была наполовину зебра, наполовину гнедая лошадь, что, впрочем, не помешало ей сохраниться почти до начала XX века. И ещё в начале прошлого века в Северной Америке водилась птица купидон, которая, чтобы понравиться самке, надувала на шею оранжевые кожаные шары-мешки. Уцелевшим видам повезло больше — читатель может оценить их красоту не только по рисункам В. Вольнца, но и на фотографиях. В путешествие по Арктике и Антарктиде, Америке, Евразии, Африке, Австралии и Океании с таким гидом, как **“Большая энциклопедия животных”**, отправиться — одно удовольствие. А алфавитный указатель значительно облегчит поиск информации о том или ином обитателе нашей планеты. Энциклопедия адресована широкому кругу читателей, начиная от самых маленьких, которые “читают” только картинки.

Для тех, кто чуть-чуть постарше, — книга Лори Трифельдт **“Люди и места. Самые интересные и знаменитые”**. Темы расположены в алфавитном порядке. Здесь есть сведения о Древней Индии и каллифорнийской золотой лихорадке, рыцарях Средневековья и фигурном катании (с иллюстрациями коньков — и тех, что носили викинги, и тех, которые удостоились ножки английской королевы), родео и атласских, короле Артуре и кузнечном ремесле, маяках мира, пиратах и украшениях человечества (где, когда и куда люди умудрялись их пристраивать). В статье о каждом государстве — его место на карте мира, флаг, список достопримечательностей, краткие сведения о населении и национальной одежде, праздниках... И даже пособие, как сделать маску к карнавалу. С помощью этой книги можно поиграть в золотоискателя: сделать золотой песок и прочувствовать радость добычи. А ещё полистать словарь, содержащий названия частей мостов, и с полным знанием дела показать их на ажурных конструкциях, что столетиями соединяют разные берега рек планеты. И даже узнать, как изготовлялись мумии, и “законсервировать” яблоко. Правда, авторы честно предупреждают — есть его после мумификации нельзя.

Если звёзды зажигают

Значит, это кому-нибудь нужно, утверждал Владимир Маяковский. Для тех, кому нужно, издательство “Харвест” предлагает две энциклопедии, переводные с английского — **“Звёзды и планеты. Иллюстри-**

А как иначе? В век, когда правит Интернет, нужно знать понемногу обо всём. Другое дело, что этого всего настолько много, что начинать приходится с самого раннего детства. “Харвест” представляет подборку многочисленных энциклопедий, которые пригодятся всем носящим почётное звание родителя. В сегодняшнем выпуске мы постараемся сориентировать этих благородных людей в девятом валу энциклопедий, обрушившемся на белорусские прилавки. Надеемся, что-то из предложенного попадёт в сети ваших книжных полок.

рованная энциклопедия” и **“Атлас звёздного неба”** Сторма Данлопа. Для читателей, у кого дети поменьше, рекомендуем **“Звёзды и планеты...”** — в ней, помимо всего прочего, есть словарь, много картинок и адаптированный для детей текст. В книге масса интересных фактов и курьёзов, например, как в 1938 году многие американцы настроили свои радиоприёмники на радиостанцию, которая транслировала постановку фантастического романа Герберта Уэллса **“Война миров”**, и потому решили, что марсиане действительно начали завоевание Земли. С помощью энциклопедии читатели приобретут полезные навыки, например, научатся правильно наблюдать солнечное затмение.

“Атлас звёздного неба” адресован более взрослым читателям. В нём содержатся подробные карты звёздного неба (их 20), детальные карты всех 88 созвездий, большой раздел посвящён ближайшему спутнику нашей планеты — Луне (в него включены карты, составленные Антонином Рюклем, каждая из которых снабжена зеркальной картой меньшего масштаба, чтобы помочь при работе с телескопом: он даёт зеркальное изображение). Представляете, там, на небе, есть Море Кризисов. Впрочем, неподалёку от Моря Спокойствия и Моря Изобилия — и всё это на Луне.

Издание снабжено указателями лунных деталей и созвездий, есть раздел **“Дополнительная информация”**, в котором размещены сведения о журналах, ежегодниках, изданиях, посвящённых звёздному небу, а также сведения об астрономических обществах. Книга обеспечит любителей астрономии всей необходимой информацией, позволяющей легко прокладывать путь по звёздному небу. Дракон и Индеец, Ящерца и Малый Лев, Микроскоп и Единорог, Летучая Рыба и Лисичка — все они заманчиво посылают на Землю свет своих звёзд и ждут взгляда путешественника.

Что, зачем и почему?

Рано или поздно каждый ребёнок начинает интересоваться окружающим миром. В это время он задаёт массу вопросов. Что такое перископ? Какая собака была самая маленькая? Существовал ли на самом деле барон Мюнхгаузен? Кто такой мерчендайзер? Что такое полезные ископаемые, и какие они бывают? Почему корову считают священным животным? И каждый раз взрослые стараются удовлетворить интересы детей. В советскую эпоху была выпущена знаменитая двухтомная (позднее трёхтомная) детская энциклопедия **“Что такое? Кто такой?”**, которая выдержала не одно издание.

Не ударили в грязь лицом и в постсоветскую эпоху. Одним из универсальных изданий такого типа является книга **Татьяны Шереметьевой “Что? Зачем? Почему? Новые вопросы, новые ответы”**. Прочитав её, юный почемучка узнает много нового о профессиях и хобби, религии и науке, откроет для себя удивительный мир музыки, театра и кино, познакомится с важнейшими

изобретениями человечества и самыми интересными открытиями — от появления первых инструментов до технических новинок, изменивших нашу жизнь за последние десятилетия. Все это — необходимые знания, которые помогут сформировать интеллект и стать настоящим эрудитом. Эта книга не только полезна, но ещё и занимательна, для детей она станет лучшим другом и настоящим подарком.

Джеймс Бонд или Дон Жуан?

Одним из направлений, в котором с успехом реализуют себя авторы современных энциклопедий, является работа над изданиями для определённой группы людей. Например, энциклопедий для мальчиков. Но поскольку у каждого из авторов существуют свои представления о том, каким должен быть настоящий мачо, издания такого типа существенно отличаются друг от друга. **“Энциклопедия для мальчиков”**, написанная **Денисом Матарыкиным** (он же выступил и в качестве художника), кажется, создана для будущих Джеймсов Бондов. Причём тут легендарный агент 007? Дело в том, что свои подвиги спасителю человечества приходилось совершать в разных странах и на разных континентах. Поэтому энциклопедия просто создана для тех, кто мечтает о дальних странствиях, кого влекут просторы небес и трассы автогонок. **“Энциклопедия для мальчиков”** рассказывает о машинах военных и мирных, о тех, что движутся по земле, летают и плавают, о транспортных средствах, которыми приходится пользоваться каждый день (например, поезд метро) и которые можно увидеть только в кино или музеях.

А вот **Елена Чайка**, автор **“Большой энциклопедии для мальчиков”**, написала свою книгу скорее для будущих Дон Жуанов. **“Мужчина должен быть смелым. Мужчина должен быть сильным и ловким. Он должен уметь посто-**

ять за себя и защитить слабого. Он должен уметь общаться с людьми и отстаивать свою точку зрения. И, конечно, у него должен быть свой, неповторимый стиль”. Собранный материал представлен в следующих разделах: **“Искусство общения”**, **“Настоящий мужчина — настоящий джентльмен”**, **“Мода и стиль”**, **“Правила личной гигиены”**, **“Что надо знать об интимной жизни”**, **“Сделай правильный выбор”** и некоторых других. Для издания характерны яркие и оригинальные примеры. Вот как Е. Чайка советует побеждать представление человека о том, что он некрасивый: **“Классик русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, судя по портретам и свидетельству современников, был весьма непривлекателен. Но разве это помешало ему покорить за свою недолгую жизнь несметное число женщин? И какие это были дамы!”**

Кто всех умней

“Детская энциклопедия в вопросах и ответах для очень умных” предназначена, как утверждают её создатели, для **“взрослых детей”**. Действительно, сведения, содержащиеся в книге, будут полезны отличникам, участникам республиканских олимпиад по истории и географии, интеллектуальных игр **“Что? Где? Когда?”**, а также любопытным читателям, которые любят поразить собеседников ответами на самые сложные и заковыристые вопросы. Можно с уверенностью сказать, что представляемое издание просто создано для них, поскольку книга как раз построена на сочетании вопросов и ответов: **“Как помощник капитана фрегата стал пиратом?”**, **“Что писал Кусто о затонувших сокровищах?”**, **“Была ли Мата Хари на самом деле шпионкой?”**. Каждая небольшая статья сопровождается иллюстрациями. Сведения сгруппированы в разделы: **“Тайны истории”**, **“Знаменитые путешественники”**, **“Рыцари”**, **“Пираты”**, **“Сокровища мира”**, **“Тайны моря”** и **“Магия и колдовство”**.

220013, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: 205-77-75

E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии, словари** и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

Працяг. Пачатак у № 4, 6 — 31.

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 1 января 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учётный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям	Срок действия лицензии
«Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности»	220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, к. 208	190212983	0552689 выд. 3.05.2008 №61	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9	3.05.2013
«ГлобусМедиа», торговое ЧУП	230023, г. Гродно, ул. Виленская, 1	590790232	0150276 выд. 3.05.2008 №61	8	3.05.2013
«Юнипак», ЗАО	220073, Минск, ул. Бирюзова, 4, к. 2	101009573	0150278 выд. 3.05.2008 №61	2, 3, 4, 8, 9, 10	3.05.2013
«Жизнь», издат. учреждение	220013, Минск, ул. Кульман, 2, к. 426	190851099	0150272 выд. 3.05.2008 №61	9, 12	3.05.2013
«Смэлток», ООО	220046, Минск, ул. Радиальная, 36, к. 102	101190580	0494046 выд. 3.05.2008 №61	3, 4, 8, 9, 10	3.05.2013
«Мон литер», ООО	220075, Минск, пр. Партизанский, 178, оф. 501	190998440	0150287 выд. 11.06.2008 №67	3, 8, 9, 10	11.06.2013
«Профессиональное издательство», ЧПУП	220040, Минск, ул. М. Богдановича, 153-507	190482310	0150291 выд. 11.06.2008 №67	4, 8	11.06.2013
«Равноденствие», ОДО	220029, Минск, ул. Киселева, 47–3	190421632	0552640 выд. 11.06.2008 №67	2, 3, 4, 8	11.06.2013
«Кактус групп», ООО	212030, г. Могилев, пер. 2-ой Крутой, 5	790486419	0150286 выд. 11.06.2008 №67	4, 8, 9	11.06.2013
«Минский городской институт развития образования», ГУО	220034, г. Минск, пер. Броневой, 15а	190253563	0150322 выд. 9.07.2008 №81	2, 6, 8	9.07.2013
«ФилТВ», ОДО	246050, г. Гомель, ул. Жарковского, 6а	400416832	0552910 выд. 9.07.2008 №81	9	9.07.2013
«Редакция журнала «Планета», ЧИУП	220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 4, к. 110	100055526	0150315 выд. 9.07.2008 №81	8, 9	9.07.2013
«Дело (Восток+Запад)», ЧИПУП	220002, г. Минск, ул. Сторожевская, д. 8, кв. 94	100055526	0150312 выд. 9.07.2008 №81	4, 8	9.07.2013
«Спейс-График», ООО	246027, Гомель, ул. Барыкина, 153	400284089	0552992 выд. 9.07.2008 №81	9	9.07.2013
«Магия света», ООО	220040, г. Минск, ул. Некрасова, 11/34, к. 2	100231967	0150311 выд. 9.07.2008 №81	9	9.07.2013
«Издательство Дмитрия Харченко», ЧПТУП	220019, г. Минск, ул. Горецкого, д. 7, корп. 2, кв. 40	191026614	0150324 выд. 9.07.2008 №81	3, 9, 10	9.07.2013
«КапиталМедиаГрупп», ИЧУП	220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 10, к. 1403	190858925	0494327 выд. 9.07.2008 №81	1, 3, 4, 8	9.07.2013
«Инфопарк-проект», ЗАО	220030, Минск, ул. Революционная, 11, к. 305	190951913	0150330 выд. 9.07.2008 №81	8	9.07.2013
«ГИВЦ Минсельхозпрода», информ.-вычислит. РУП	220002, Минск, ул. Кропоткина, 44, к. 1008	100085228	0150357 выд. 5.09.2008 №103	2, 4, 8	5.09.2013
«Открытый Медиа Проект», ЗАО	220035, Минск, ул. Тимирязева, 65Б, пом. 98, к. 708Б			8	
«ИВ-Инфо», ЧПУП	212030, Могилев, ул. Первомайская, 89, оф. 46	790599469	0003908 выд. 5.09.2008 №103	8	5.09.2013
«Белорусская универсальная товарная биржа», ОАО	220029, Минск, ул. Казинца, 2, к. 200	190542056	0150336 выд. 5.09.2008 №103	4, 8	5.09.2013
«Полиграфика», ООО	224007, г. Брест, ул. Стафеева, 21	290447125	0552848 выд. 5.09.2008 №103	3, 4, 8, 9	5.09.2013
«МКФ-плюс», ООО	223710, г. Солигорск, ул. Набережная, 13, к. 1	690641733	0150344 выд. 5.09.2008 №103	4, 8, 9	5.09.2013
Шиманская С.С., ИП	Минск, ул. Ландера, 46, кв. 113	191028461	0150346 выд. 5.09.2008 №103	3, 4	5.09.2013
«Редакция газеты «Слава працы» и программы радиовещания «Раніца Капыльшчыны», ГУ	223910, г. Копыль, ул. Тракторная, 2а	600068120	0150340 выд. 5.09.2008 №103	8	5.09.2013
«Студия дизайна Факс-Пресс», ОДО	231300, г. Лида, ул. Лётная, 4				
«БелНИЦзем», НИ РУП по землеустройству, геодезии и картографии	220108, Минск, ул. Казинца, 86, корпус 3, к. 812	100036358	0150377 выд. 19.11.2008 №134	4, 8	19.11.2013
«Точно-вовремя», ООО	223021, Минский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, (Литер А 5/к-кп)	690608000	0548534 выд. 19.11.2008 №134		
«Перспективлюс», ПЧУП	220036, Минск, пер. 3-й Загородный, д. 4а, к. 503	190273541	0552819 выд. 19.11.2008 №134	2, 4, 8, 9	19.11.2013
«Институт системных исследований в АПК НАНБ», научное РУП	220108, Минск, ул. Казинца, 103, к. 211	101001968	0150376 выд. 19.11.2008 №134	2, 3, 4, 8	19.11.2013
«Издательский дом «Вечерний Минск», КУП	220005, Минск, пр. Независимости, 44	100144018	0150367 выд. 19.11.2008 №134	3, 8, 9	19.11.2013
«Белорусская олимпийская академия», ОО	220020, Минск, пр. Победителей, 105	101844039	0150369 выд. 19.11.2008 №134	2, 3, 4, 6, 8, 9	19.11.2013
«Юнивенс», ООО	220018, Минск, ул. Шаранговича, 19, к. 501	190966044	0548555 выд. 19.11.2008 №134	4, 8, 9	19.11.2013
«КОМПИ», ОДО	220049, Минск, ул. Черняховского, д. 3, к. 5	100339195	0150370 выд. 19.11.2008 №134	4, 8, 9	19.11.2013
«Профигруп», ОДО	220040, Минск, ул. М. Богдановича, 153-417	190090226	0150372 выд. 19.11.2008 №134	4, 8	19.11.2013
«Гомельское отделение БелТПП», негосударственной некоммерческой организации Республики Беларусь	246017, г. Гомель, ул. Ирининская, 21	400002583	0150385 выд. 19.11.2008 №134	8	19.11.2013
«Редакция журнала «Гермес», учреждение	220050, г. Минск, ул. Кирова, 8, корп. 1, к. 101	100087537	0150373 выд. 19.11.2008 №134	4, 8	19.11.2013
«Братство в честь святого Архангела Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви», РО	220020, Минск, пр. Победителей, 82			3, 8, 12	19.11.2013
«Институт переподготовки и ПК» МЧС РБ	222131, Борисовский район, пос. Светлая Роца	600398296	0150383 выд. 19.11.2008 №134	4, 6, 8	19.11.2013
«Зималетто», ООО	220030, Минск, ул. Октябрьская, д. 19, литер М 2/к. 10	190787306	0150378 выд. 19.11.2008 №134	2, 3, 4, 8, 9	19.11.2013
Колтунов Б.П., ИП	г. Брест, ул. Орловская, 35-8	200719067	0150386 выд. 19.11.2008 №134	8, 9	19.11.2013
«Институт генетики и цитологии НАНБ», ГНУ	220072, Минск, ул. Академическая, д. 27, к. 123	100262387	0150384 выд. 19.11.2008 №134	2	19.11.2013
«Информационно-издательский центр по налогам и сборам», РУП	220005, Минск, пр. Машерова, 7, к. 123	190819036	0150379 выд. 19.11.2008 №134	4, 8	19.11.2013

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя

Нацыянальнай кніжнай палатай

Беларусі апошнім часам

Псіхалогія

Азарова, Л. А. Психодиагностика: применение методов математической статистики в социально-психологических исследованиях: методические рекомендации / Л. А. Азарова, В. А. Сятковский; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра реабилитологии. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. — 83 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-491-065-9 (в пер.).

Бобкова, Т. Г. Основы психологии и педагогики: конспект лекций для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Т. Г. Бобкова, Е. Н. Савицкая, Е. Н. Воронина; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия. — Могилев: МГУП, 2011. — 115 с. — 113 экз. — ISBN 978-985-6979-14-2.

Великая Ванга / [автор-составитель Лариса Станиславовна Конева]. — Минск: Современный литератор, 2011. — 415 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-14-1337-5 (в пер.).

Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Г. Ф. Вечорко. — 5-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 191 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-199-3.

Дроботова, Е. В. Психология: учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-03 02 01 «Физическая культура», 1-02 06 02 «Технология (по направлениям)». Дополнительная специальность: в 2 ч. / Е. В. Дроботова, С. В. Остапчук; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — ISBN 978-985-531-155-4.

Ч. 1: Общая психология. — 2011. — 230 с. — 105 экз. — ISBN 978-985-531-156-1.

Кехо, Д. Подсознание может все!: [перевод с английского] / Джон Кехо. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 174 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1401-0.

Кехо, Д. Подсознание может все!: [перевод с английского] / Джон Кехо. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 174 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-15-1402-7 (в пер.).

Кехо, Д. Подсознание может все!: [перевод с английского] / Джон Кехо. — Минск: Попурри, 2011. — 221 с. — 20000 экз. — ISBN 978-985-15-1186-6.

Психологическая диагностика в работе школьного психолога. Личность: сборник / Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития»; Составители: Е. В. Костюченко, Л. А. Семчук. — Гродно: ГРОИРО, 2011. — 58 с. — 140 экз.

Северин, А. В. Развитие у школьников навыков совершения перцептивных действий: учебно-методическое пособие / А. В. Северин, Д. Н. Рещенко; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 44 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-708-9.

Трейси, Б. Достижение максимума: 12 принципов / Брайан Трейси; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 349 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1375-4 (в пер.).

Шейнов, В. П. Психологическое влияние / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2011. — 638 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-1559-5 (в пер.).

Логіка. Эпістэмалогія.

Тэорыя пазнання.

Метадалогія і логіка навукі

Алпеева, Т. М. Гуманистическая парадигма — стратегия развития общества: (теоретико-методологический аспект) / Тамара Алпеева, Инесса Алпеева. — Минск: Белпринт, 2011. — 125 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-459-211-4.

РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ

Дьяченко, О. В. Новые религиозные движения в Беларуси: пособие: [для студентов] / О. В. Дьяченко; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2011. — 133 с. — 160 экз. — ISBN 978-985-480-691-4.

Хрысціянства.

Хрысціянская царква і дэнамінацыі

Гарошка, Л. Духовныя роздумы: да 100-годдзя дня нараджэння архімандрыта Льва Гарошкі / архімандрыт Леў Гарошка. — Палацк: Грэка-каталіцкая парафія Святамучніка Язафата у г. Палацку, 2011. — 41 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6448-30-3. — ISBN 978-985-9448-30-3 (памылк.).

Добры пастыр: малітвы за святароў / [укладальнік Г. Серэжан]. — Минск: Про Хрысто, 2011. — 47 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6825-52-4.

Душпастырства сем'яў = Duszpasterstwa rodzin: рэкамендацыі. — 2-е выд. — Минск: Про Хрысто, 2011. — 119 с. — Тэкст паралельна на

беларускай і польскай мовах. — 100 экз. — ISBN 978-985-6825-57-9.

Паіа (айцец). Крыж — гэта залог любові: думкі святога айца Паіа. — Гродна: Гродзенская дзяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2011. — 69 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6724-90-2.

Хвалімі Пана разам з анёламі: спеўнік парафіі Узвышэння Святога Крыжа г. Вілейка / Парафія Узвышэння Святога Крыжа. — Вілейка, 2011. — 261 с. — Частка тэксту на польскай і рускай мовах. — 285 экз.

Апостоль. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 459 с. — На церковнославянском языке. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-412-4 (в пер.).

Бердяев, Н. А. Дух и реальность: основы богочеловеческой духовности / Н. А. Бердяев. — Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 511 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-147-5 (в пер.).

Біблія: книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 1613 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-511-149-9 (в пер.).

Болотов, В. В. Лекции по истории древней церкви: [в 4 т.] / В. В. Болотов. — 2-е изд. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2011. — 3000 экз.

Т. 1–2: Введение в церковную историю; История Церкви в период до Константина Великого. — 575 с. — ISBN 978-985-511-341-7.

Т. 3–4: История церкви в период Вселенских соборов. — 767 с. — ISBN 978-985-511-342-4.

Булгаков, С. Н. Православие: очерки учения православной церкви / С. Н. Булгаков. — Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 559 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-162-8 (в пер.).

История спасения: краткий курс по библейской истории. — Гродна: Гродзенская дзяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2011. — 118 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6724-89-6.

Климов, С. М. Базилиане / С. М. Климов; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2011. — 147 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-480-700-3.

Леонтьев, К. Н. Храмы и церкви / К. Н. Леонтьев. — Минск: Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2011. — 479 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-160-4 (в пер.).

Николай (Велимирович Н. Д.). Мысли о добре и зле / святитель Николай Сербский (Велимирович); перевод с сербского И. А. Чароты. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2011. — 239 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-545-002-4.

Пуликовский, Я. Жить в гармонии с человеческой природой / Яцек Пуликовский; [перевод с польского М. Рудко]. — 2-е изд. — Минск: Про Христе, 2011. — 158 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6825-53-1.

Свицкий, В. Н. Религиоведение. Христианство как мировая религия: пособие: [для курсантов] / В. Н. Свицкий; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 88 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6961-94-9.

Jezu, ufam tobie: peregrynacja obrazu Jezusa miłosiernego w diecezji Grodzieskiej, 2011–2012. — Grodno: Rzymsko-Katolicka Diecezja Grodzieska w Republice Bialorusi, 2011. — 109 с. — На польской мове. — 150 экз. — ISBN 978-985-6724-88-9.

Езуз, давяраю табе

ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ. ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. АДУКАЦЫЯ

Обществоведение в вопросах и ответах: 11-й класс / [составитель П. М. Гламбоцкий]. — Минск: Аверсэв, 2011. — 159 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-769-8.

Сацыялогія

Зубра, А. С. Самовершенствование — путь к успеху / А. С. Зубра. — Минск: Дикта, 2011. — 331 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-584-2.

Карнеги, Д. Как перестать беспокоиться и начать жить / Дейл Карнеги; [перевели с английского: Е. В. Гордничева, Я. И. Цыбовский]. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 413 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-15-1374-7 (в пер.).

Карнеги, Д. Как располагать к себе людей / Дейл Карнеги; [перевели с английского: Е. А. Бакушева, Г. И. Левитан, Е. И. Недбальская]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 719 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-15-1373-0 (в пер.).

Карнеги, Д. Как располагать к себе людей / Дейл Карнеги; [перевели с английского: Е. А. Бакушева, Г. И. Левитан, Е. И. Недбальская]. — Минск: Попурри, 2011. — 719 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1400-3 (в пер.).

Карнеги, Д. Как сделать свою жизнь легкой и интересной / Дейл Карнеги; [перевела с английского Е. И. Недбальская]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 221 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-15-1372-3.

Карнеги, Д. Как эффективно общаться с людьми / Дейл Карнеги; [перевела с ан-

глийского Г. И. Левитан]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 173 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-15-1377-8.

Кийосаки, Р. Т. Поднимите свой финансовый IQ / Роберт Кийосаки; предисловие Дональда Трампа; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2011. — 334 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-15-1366-2.

Кови, С. Р. 7 навыков высокоэффективных семей = The 7 habits of highly effective families: [как создать по-настоящему крепкую семью в наше беспокойное время] / Стивен Р. Кови; с предисловием Сандры Меррил-Кови; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 426 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1303-7.

Системная трансформация общества: инновации и традиции / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет; под общей редакцией Титаренко Л. Г. — Брест: БрГТУ, 2011. — 267 с. — Часть текста на английском, белорусском, немецком и польском языках. — 100 экз.

Социально-правовые аспекты функционирования личности и группы: сборник научных статей / [составитель Вальдемар Басака]; перевод с польского [А. С. Яковюка; научные редакторы: Яцек Хеда, Мариолла Свицдерская]. — Брест: Альтернатива, 2011. — 220 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-521-244-8.

Титаренко, Л. Г. Социология общественного мнения: курс лекций: [для студентов] / Л. Г. Титаренко; [Кафедра социологии]. — Минск: БГУ, 2011. — 182 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-453-0 (в пер.).

Шейнов, В. П. Как управлять собой / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2011. — 604 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-0164-2 (в пер.).

Шейнов, В. П. Как управлять собой: [приемы использования скрытых ресурсов личности] / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2011. — 750 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-1807-7 (в пер.).

Шейнов, В. П. Манипуляции и юмор / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2011. — 526 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9406-4 (в пер.).

Палітыка

Батура, П. М. Политология: хрестоматия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / П. М. Батура, И. С. Котов, С. П. Батура; Белкоопсоюз, Белорусский торговый экономический университет потребительской кооперации, ЧУП «Центр научно-технических услуг «Развитие». — Гомель: БТЭУП, 2011. — 383 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6528-43-2.

Жук, В. П. Политология: политические элиты и лидеры в политическом процессе: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. П. Жук; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2011. — 12 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6971-20-7.

Формы

палітычнай арганізацыі

Дзяржаўнасць Беларусі: гісторыя і сучаснасць: метадычны дапаможнік па курсу «Гісторыя Беларусі»: [для студэнтаў] / Я. К. Новік і інш.; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Кафедра гуманітарных дысцыплін. — Минск: БДУІР, 2011. — 39 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-488-656-5.

Беларусь: история и современность: международная научно-практическая конференция (Минск, 25–27 мая 2011 г.): доклады и сообщения / под общей редакцией И. И. Ганчеренка. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — 267 с. — Часть текста на белорусском языке. — 145 экз. — ISBN 978-985-527-036-3.

Липень, С. В. Теоретические проблемы государственности и права в политико-правовых учениях XVII — начала XX в. / С. В. Липень; под общей редакцией В. В. Лазарева; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 237 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-427-646-5.

Становление и развитие белорусской государственности / [А. Г. Кохановский и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — 42 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-418-9.

Унутраная палітыка

Рэспублікі Беларусь

Национальная безопасность: интересы личности, общества, государства: материалы международной научно-практической конференции (Минск, май 2011 г.) / [редколлегия: В. Б. Шабанов и др.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 390 с. — Часть текста на белорусском языке. — 160 экз. — ISBN 978-985-427-682-3.

Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь

Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы / [Ю. И. Малевич и др.; под редакцией А. В. Шарпа]. — Минск: БГУ, 2011. — 82 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-416-5.

Концепция национальной безопасности

Республики Беларусь: [утверждено Указом Президента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. № 575]. — Минск: Белорусский Дом печати, 2011. — 46 с. — 10667 экз. — ISBN 978-985-6587-93-4.

Эканоміка. Народная гаспадарка.

Эканамічныя навукі

Эканоміка ў цэлым

Квартальные расчеты валового внутреннего продукта Республики Беларусь = Quarterly estimates of gross domestic product of the Republic of Belarus: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. — 161 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 49 экз. — ISBN 978-985-6858-85-0.

Праца. Навука аб працы.

Эканоміка і арганізацыя працы

Дубовик, И. С. Предметно-практическое обучение: учебное пособие для 1-го класса специальных общеобразовательных школ / И. С. Дубовик, И. В. Волчек. — Минск: Народная асвета, 2011. — 103 с. — 334 экз. — ISBN 978-985-03-1532-8 (в пер.).

История развития системы образования и профсоюзного движения Витебщины: люди, события, факты: справочно-информационный материал / [Управление образования Витебского областного исполнительного комитета, Витебская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки; под общей редакцией И. А. Щурка, А. С. Суханова]. — Витебск: Витебская областная типография, 2011. — 119 с. — 150 экз.

Соглашение между Брестским городским исполнительным комитетом, городским советом нанимателем и Координационным советом профсоюзных организаций г. Бреста на 2011–2013 годы. — Брест, 2011. — 29 с. — 150 экз.

Труд, профсоюзы, общество в условиях трансформации социально-экономической системы: проблемы экономики и права: материалы международной научно-практической конференции, [Минск], 8–9 апреля 2011 г. — Минск, 2011. — 186 с. — 100 экз.

Рэгіянальная эканоміка.

Зямельнае пытанне

Нормы времени и нормы на техническое обслуживание оборудования детских игровых площадок: [утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 30.03.11]. — Минск: Институт «Белжилпроект», 2011. — 63 с. — 90 экз.

Формы арганізацый

і супрацоўніцтва ў эканоміцы

Потребительская кооперация: история, традиции, современность: материалы международной научно-практической конференции, г. Гомель, 26–27 мая 2011 г. / под научной редакцией А. А. Наумчик. — Гомель: БТЭУП, 2011. — 255 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-461-866-1.

Фінансы. Банкаўская справа. Грошы

“Банковская система: устойчивость и перспективы развития”, международная научно-практическая конференция (2; 2011; Пинск). Материалы Второй международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики «Банковская система: устойчивость и перспективы развития», г. Пинск, Республика Беларусь, 5–6 мая 2011 г. / [редколлегия: Шебеко К. К. (гл. редактор) и др.]. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 307 с. — Часть текста на украинском языке. — 130 экз. — ISBN 978-985-516-154-8.

Барсегян, Л. М. Налоги и налогообложение: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Л. М. Барсегян. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 191 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-536-192-4.

Мельников, Н. К. Организация деятельности коммерческих банков: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Н. К. Мельников, Н. Н. Куныцкая; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2011. — 62 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6971-13-9 (ошибоч.).

Совместный украинско-белорусский сборник научных статей «Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008–2011 гг.)» / Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Университет банковского дела Национального банка Украины; [редколлегия: Шебеко К. К. (гл. редактор) и др.]. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 155 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-155-5.

Эканамічнае становішча.

Кіраванне і планаванне ў эканоміцы

Методические рекомендации о порядке определения стоимости проектных и изыскательских работ / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Минск: Белстройцентр, 2011. — III, 32 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6890-43-0.

Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе: сборник научных статей 5-й международной научно-практической конференции (Минск, 21–22 апреля 2011 г.): в 2 ч. / [под редакцией: Казарович Н. В. и др.]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 80 экз. — ISBN 978-985-519-368-6.

Ч. 1. — 255 с. — Часть текста на английском языке. — ISBN 978-985-519-369-3.

Ч. 2. — 260 с. — Часть текста на белорусском и украинском языках. — ISBN 978-985-519-370-9. — ISBN 978-985-519-386-6 (ошибоч.).

Нормы расхода материалов на изготовление изделий ритуального назначения: [утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 31.12.10]. — Минск: Институт «Белжилпроект», 2011. — 10 с. — 90 экз.

Прыватная аб’ява

Прадаю збор твораў Вальтэра Скота ў васьмі тамах (Москва, «Правда», 1990). Вельмі танна.

Тэл. 8 (01645) 30002

Наву

Системный анализ и прогнозирование экономики: сборник научных статей 6-й международной научной конференции (26–28 мая 2011 г.), [Минск / под общей редакцией И. И. Ленкова]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 352 с. — Часть текста на белорусском языке. — 70 экз. — ISBN 978-985-519-391-4.

Теоретические и организационно-практические аспекты в туризме и гостеприимстве: материалы II Международной студенческой научно-практической конференции, Минск, 12 мая 2011 г. / [редколлегия: А. Г. Фурманов (главный редактор) и др.]. — Минск: БГУФК, 2011. — 232 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6953-77-7.

Устойчивое развитие: общество, образование, технологии, экономика, экология: тезисы докладов Европейского семинара (Минск, 16–19 марта 2011 г.) / [редколлегия: С. Н. Князев и др.]. — Минск, 2011.

Ч. 2. — Ковчег, 2011. — 38 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 99 экз. — ISBN 978-985-7006-05-2.

Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях: материалы III Международной научно-практической конференции, 18–19 мая 2011 г., г. Барановичи, Республика Беларусь / [редколлегия: В. Н. Зуев (гл. ред.) и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2011. — 251 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 120 экз. — ISBN 978-985-498-431-5.

Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь

Беларусь в современном мире: материалы IV Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 12 мая 2011 г. / [под общей редакцией В. В. Кириенко]. — Гомель: ГГТУ, 2011. — 337 с. — Часть текста на белорусском языке. — 149 экз. — ISBN 978-985-420-999-9.

Методические рекомендации по определению стоимости проектных и исполнительских работ, выполняемых проектными организациями Республики Беларусь, на основании трудовых затрат / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Минск: Белстройцентр, 2011. — III, 18 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6890-42-3.

«Перспективы инновационного развития Республики Беларусь», международная научно-практическая конференция (2; 2011; Брест): II Международная научно-практическая конференция «Перспективы инновационного развития Республики Беларусь», 19–20 мая 2011 г. Брест: сборник научных статей / [редколлегия: Пошта Петр Степанович и др.]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 295 с. — Часть текста на английском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-493-191-3.

Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2010: в контексте глобальных проблем / [З. М. Ильина и др.]; Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». — Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011. — 291 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-6925-70-5.

Промышленный потенциал Витебской области, 2011–2012: информационно-рекламный каталог промышленных предприятий / [под общей редакцией Людмилы Прокофьевой]. — Витебск: Витебский областной центр маркетинга, 2011. — 120 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-9896-15-9.

Ценообразование на рынке недвижимости: сборник научных статей / Государственный институт управления и социальных технологий БГУ; [редколлегия: А. Э. Титовицкая, Э. В. Крум]. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. — 114 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-491-067-3.

Экономика Республики Беларусь: сегодня и завтра: материалы республиканской студенческой научной конференции (Минск, 20–21 мая 2011 г.) / [под редакцией: Гануш Г. И. и др.]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 225 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-519-388-4.

Эканамічнае становішча замежных краін

Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: VII Международная научно-практическая конференция (Минск, 21–22 апреля 2011 г.): сборник научных статей: в 2 ч. / [редколлегия: И. И. Ганчеренко (председатель) и др.]. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — ISBN 978-985-527-031-8.

Ч. 1. — 389 с. — Часть текста на английском языке. — 195 экз. — ISBN 978-985-527-032-5.

Ч. 2. — 397 с. — 190 экз. — ISBN 978-985-527-033-2.

Гандаль. Суветная гаспадарка

Веденин, Г. А. Маркетинг (Раздел 1. Основы маркетинга): учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» / Веденин Г. А.; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГТУ, 2011. — 324 с. — 83 экз. — ISBN 978-985-481-223-6.

Глушаков, В. Е. Маркетинг: поиск, создание, удержание и развитие взаимоотноше-



Чытальня зала После Пушкина, Тютчева, Фета...

Хотя автор книги «Арт-деко: неprozа» Алексей Мартынов (Минск: Логвинов, 2010) и утверждает, что после упомянутых классиков рифмовать неприлично, и даёт подзаголовок «неprozа» книге своих произведений, с рифмой и ритмом здесь всё в полном порядке. Алексей Мартынов любим народом как исполнитель под гитару собственных песен — на фестивалях авторской песни и в телепередачах, посвящённых негромкому жанру: «*Продав своё призванье за гроши, // Разбавив концентрацию породы, — // Открыв кингстоны собственной души, // Я лёг на дно настырной непогоды*».

Умный, точный в формулировках, ироничный — в первую очередь по отношению к себе, перебирающий фотовоспоминания городов, где побывал, и женщин, которых любил, он не сбивается с ровной интонации, доверяя собеседнику-читателю. Предупреждая читателя, о том, что «роман в стихах – приватный», автор погружает его в космос своих лирических переживаний, которые оценивает через призму лет и расстояний, «чтобы простить и с богом отпустить».

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

ний с клиентами (идеи, решения, советы) / В. Е. Глушаков. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 109 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-476-844-1.

Казушчик, А. А. Основы маркетинга: учебное пособие для учащихся экономических специальностей учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / А. А. Казушчик. — 2-е изд. — Минск: Беларусь, 2011. — 246 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-01-0916-3 (в пер.).

Знешні і міжнародны гандаль

Беларусь и мировые экономические процессы: сборник научных статей / [редколлегия: А. В. Данильченко (председатель) и др.]. — Минск: БГУ, 2003.

Вып. 8. — 2011. — 193 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-455-4.

Внешняя торговля Республики Беларусь = Foreign trade of the Republic of Belarus: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. — 403 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 84 экз. — ISBN 978-985-6858-67-6.

Романова, М. Е. Таможенные декларации: формы и порядок заполнения / М. Е. Романова; [под редакцией Н. П. Рынкевич]. — Минск: Белтаможсервис, 2011. — 82 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6667-90-2.

Права. Юрыдычныя навукі

Европейское право: учебно-методическое пособие / Е. В. Бабкина [и др.]; под общей редакцией В. А. Астапенко]. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 327 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6981-21-3.

Дзяржаўнае, канстытуцыйнае, адміністрацыйнае права

Береговцова, Д. С. Конституционно-правовые проблемы прав человека в области биомедицины в Республике Беларусь: монография / Д. С. Береговцова; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 154 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-701-0.

Конституционно-правовое регулирование общественных отношений в Республике Беларусь и других европейских государствах: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы; [редколлегия: Н. В. Сильченко (отв. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2011. — 410 с. — Часть текста на английском, белорусском и польском языках. — 150 экз. — ISBN 978-985-515-143-3 (ошибоч.).

Республика Беларусь. Президент (1994 – ; А. Г. Лукашенко). Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь: предприимчивость, инициатива и ответственность каждого – достойное будущее страны / Республика Беларусь. — Минск, 2011. — 79 с.

Сухаркова, А. И. Административно-правовое принуждение как средство борьбы с совершением административных правонарушений. Административная ответственность: лекции / А. И. Сухаркова; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 147 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-427-644-1.

Грамадзянскае права. Судовы лад

Гражданский кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.; одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.]; с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2011 г. — Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. — 638 с. — 3650 экз. — ISBN 978-985-6928-35-5 (в пер.).

Левская, Л. А. Римское гражданское пра-

во: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Л. А. Левская; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГГУ, 2011. — 128 с. — 215 экз. — ISBN 978-985-480-695-2.

Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть: [в схемах] / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. — Минск: ПТЧУП «Молодежное», 2011. — 183 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6731-61-0.

Национальный центр интеллектуальной собственности (Минск). Годовой отчет, 2010 = Annual report, 2010 / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальный центр интеллектуальной собственности; [редакторы: Т. А. Луцаковская, В. Л. Плюсков; переводчик А. А. Ченадо]. — Минск, 2011. — 43 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 104 экз.

Основы управления интеллектуальной собственностью: краткий курс лекций в определениях, таблицах и схемах / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра управления экономики и финансов; [составители: Э. Э. Ермакова, Л. П. Матушков, В. В. Маушевич]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 43 с. — 100 экз.

Основы управления интеллектуальной собственностью: практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям профиля А – Педагогика / [Л. Н. Давыденко и др.]; под общей редакцией Л. Н. Давыденко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2011. — 211 с. — 220 экз. — ISBN 978-985-501-896-5.

Спецыяльныя галіны права. Галіны права змешанага характару

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / [Азаренко А. В. и др.]. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Дикта, 2011. — 1198 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-494-590-3 (в пер.).

Скрипченко, Д. Г. Совместительство: особенности трудовых отношений, заработная плата, гарантии и компенсации / Д. Г. Скрипченко, Л. Н. Страцкевич. — Минск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2011. — 111 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6937-25-8.

Права сацыяльнага забеспячэння

Солянкина, Н. А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Н. А. Солянкина. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 160 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-202-0.

Зямельнае права

Шингель, Н. А. Земельное право: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов] / Н. А. Шингель, И. С. Шахрай. — Минск: Дикта, 2011. — 203 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-583-5.

Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі

Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

Восьмое управление (по Брестской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупции МВД Республики Беларусь, 20 лет: 1991–2011 / [составители: Попко В. В., Нарбут С. В.]. — Брест: Альтернатива, 2011. — 15 с. — 100 экз.

Демидова, И. А. Правовая культура публичных должностных лиц органов местного управления и самоуправления: монография / И. А. Демидова; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГГУ, 2011. — 183 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-480-694-5.

Дысцыплінарны ўстав органаў

внутренних дел Республики Беларусь. Присяга лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь: [к сборнику в целом: утверждено Указом Президента Республики Беларусь 29.05.2003 № 218]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 19 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-427-684-7.

История пограничной службы Беларуси / [В. В. Давыдик и др.]; под общей редакцией В. Г. Моисеенко; Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь». — Минск: ИВЛ Минфина, 2011. — 437 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6993-28-5 (в пер.).

Мясникович, М. В. Государственное регулирование социальной сферы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по экономическим и управленческим специальностям / М. В. Мясникович, Н. Б. Антонова, О. Б. Хорошко; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — 230 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-527-027-1.

Разговорник для сотрудников органов внутренних дел / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; [авторы-составители: Денисова С. С. и др.]. — 5-е изд. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 114 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-427-680-9.

Яковчук, В. И. Государственное управление: пособие: в 3 ч. / В. И. Яковчук; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — 151 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-527-026-4.

Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей

Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Устав Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (ОО «БелТІЗ»); изменения и дополнения (Устав в новой редакции) утверждены XVIII съездом 03 февраля 2011 г. — Минск, 2011. — 36 с. — 400 экз.

Группы самопомощи в работе с пожилыми людьми / Фонд «Память, ответственность и будущее». Неправительственная организация «Немецко-русский обмен» (Федеративная Республика Германия), Гомельское областное общественное объединение «Социальные проекты» (Республика Беларусь); [составитель Н. И. Кекух]. — Гомель: Барк, 2011. — 47 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6763-67-3.

Выхаванне. Навучанне. Адукацыя

Кодекс Республики Беларусь об образовании: [принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г.; одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 331 с. — 1500 экз. (1-й з-д 750). — ISBN 978-985-427-667-0.

Минский МОЦ им. Иоханнеса Рау / [редакционная коллегия: Виктор Балакирев, Астрид Зам, Петер Юнге-Вентруп]. — Минск, 2011. — 40 с. — 500 экз.

Непрерывное образование в общеевропейском образовательном пространстве: сборник трудов VI Международного научно-практического семинара «Системы непрерывного образования в общеевропейском контексте: перспективы, развитие, профессионализм» (опыт вузов ФРГ, Швейцарии, Беларуси, России), Могилев 5–6 апреля 2011 г. / [редколлегия: И. С. Сазонов (гл. редактор) и др.]. — Могилев: Белорусско-Российский университет, 2011. — 204 с. — Часть текста на английском языке. — 90 экз. — ISBN 978-985-492-088-7.

Синтез теории и практики как приоритет современного практико-ориентированного образования: материалы

республиканской научно-практической конференции, 24 мая 2011 г., [Гомель: в 3 ч. / редколлегия: А. В. Портнова-Шаховская (отв. редактор), Г. Ю. Никитенко, В. Н. Старченко]. — Гомель: ГОИРО, 2011. —

Ч. 1. — 101 с. — 35 экз.
Ч. 2. — 110 с. — 36 экз.
Ч. 3. — 102 с. — Часть текста на белорусском языке. — 36 экз.

IBB «Johannes Rau» Minsk; [Redaktion: Viktor Balakirew, Astrid Sahn, Peter Junge-Wentrup]. — Minsk, 2011. — 44 с. — На немецкой мове. — 750 экз.
Мінскі МАЦ ім. Іоханнеса Рау

Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

Методическая работа с педагогическими кадрами Зельвенского района (дифференцированный подход) / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 86 с. — Часть текста на белорусском языке. — 170 экз. — ISBN 978-985-495-228-4.

Образование и педагогическая наука. Серия 7. Методология управления и развития образования: труды Национального института образования / Министерство образования Республики Беларусь; [редколлегия: А. И. Жук (председатель) и др.]. — Минск: НИО, 2007.

Вып. 3: Теоретико-аксиологические основания. — 2011. — 216 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-747-9.

Образование и педагогическая наука. Серия 8. Общее начальное образование: труды Национального института образования / Министерство образования Республики Беларусь; [редколлегия: И. И. Павловский (председатель) и др.]. — Минск: НИО, 2011.

Вып. 3: Ценностно-смысловые ориентиры. Современные средства обучения. — 2011. — 119 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-866-7.

Педагогика: учебно-методическое пособие: [для слушателей ИПК и ПК] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК, Кафедра инновационной экономики и педагогики; [составитель – С. А. Пуиман]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 180 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-376-1.

Педагогика. Экзамен: вопросы и ответы: [для учащихся колледжей / составитель Н. Н. Литовчик]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 202 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-412-2.

Реабилитационная работа с семьей: методическое пособие / [Ананенко М. Г. и др.]; Представительство Международного детского фонда в Республике Беларусь. — Минск: Белстан, 2011. — 81 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6944-29-4.

Современное состояние и пути развития системы повышения квалификации кадров: материалы научно-практической конференции, Минск, 19 мая 2011 г. / [редколлегия: М. Е. Кобринский (главный редактор) и др.]. — Минск: БГУФК, 2011. — 277 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-78-4.

Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Брест, 19–20 мая 2011 г.: в 2 ч. / [редколлегия: М. Э. Чесновский и др.]. — Брест: БрГУ, 2011. — ISBN 978-985-473-705-8.
Ч. 1. — 292 с. — Часть текста на английском, белорусском, польском и украинском языках. — 79 экз. — ISBN 978-985-473-706-5.
Ч. 2. — 300 с. — Часть текста на английском, польском и украинском языках. — 71 экз. — ISBN 978-985-473-707-2.

Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

Белая, В. Л. Многоуровневая программа формирования технологической компетентности учителя географии в процессе базового повышения квалификации / В. Л. Белая; [под редакцией Н. Н. Кошель]; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 61 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-222-2.

Крылович, М. В. Многоуровневая программа формирования технологической компетентности учителя математики в процессе базового повышения квалификации / М. В. Крылович; [под редакцией Н. Н. Кошель]; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 39 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-221-5.

Петров, К. А. Многоуровневая программа формирования технологической компетентности учителя физики в процессе базового повышения квалификации / К. А. Петров; [под редакцией Н. Н. Кошель]; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 45 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-220-8.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложите "Книжный свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

Дашкольнае навучанне

Азбука бережливости для дошкольников / [автор-составитель И. П. Рословцева]. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 58 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-520-411-5.

Азбука для самых маленьких: [учим буквы и играем: для дошкольного и младшего школьного возраста / составители: Олег Волков, Инна Михайлова; художник: О. Волков; стихи: В. Магзо]. — Минск: Букмастер: ЮниверПресс, 2011. — 16 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-549-029-7 (Букмастер).

Азбука. Сказочные герои: [для дошкольного и младшего школьного возраста / составитель: О. Захарова; художник: А. Марченко; стихи: О. Захарова]. — Минск: Букмастер: ЮниверПресс, 2011. — 16 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-549-028-0 (Букмастер).

Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка; [под общей редакцией Л. Н. Воронечко, Т. В. Поздеевой]. — Минск: БГПУ, 2011. — 305 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-501-942-9.

Бельская, И. Л. Готовим руку к письму: [развивающее пособие для дошкольников] / И. Л. Бельская. — Минск: Юнипресс, 2011. — 31 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-572-8.

Бельская, И. Л. Пропись для рисования по точкам: развивающее пособие для дошкольников / И. Л. Бельская. — Минск: Юнипресс, 2011. — 31 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-571-1.

Дедова, С. И. Умные фигурки: математика для дошкольников / С. И. Дедова, О. А. Глушкова, Т. Н. Федорович; [художники: Н. М. Кособуцкая, С. Ю. Головнева]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 24 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-404-7.

Комарова, И. А. Хорошие манеры: секреты воспитанности: пособие / И. А. Комарова; Белорусский государственный университет, Центр перспективного детства. — Минск: БГАТУ, 2011. — 34 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-519-381-5.

Ладуцкий, Л. К. Эстетическое воспитание дошкольника в семье: пособие / Л. К. Ладуцкий, Т. Г. Сизова; Белорусский государственный университет, Центр перспективного детства. — Минск: БГАТУ, 2011. — 66 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-519-382-2. — ISBN 978-985-519-382-9 (шрифтоб.)

Пралеска: группа «Фантазеры»: хрестоматия: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования: в 5 ч. / [составители: А. И. Саченко, Л. А. Саченко]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — ISBN 978-985-465-810-0.

Ч. 5. — 2011. — 190 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-465-815-5.

Смолер, Е. И. Развитие интеллектуальной активности в старшем дошкольном возрасте / Е. И. Смолер. — Минск: РИВШ, 2011. — 159 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-452-4.

Смоляная, В. С. Карточка игр по обучению дошкольников грамоте и чтению / В. С. Смоляная. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 81 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-409-2.

Шишкина, В. А. Физическое здоровье ребенка дошкольного возраста: как обеспечить его в семье / В. А. Шишкина; Белорусский государственный университет, Центр перспективного детства. — Минск: БГАТУ, 2011. — 26 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-519-383-9.

Пачатковая школа. Сярэдняя школа

Дылько, Г. Ц. Мая Радзіма — Беларусь: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Г. Ц. Дылько. — 5-е выд. — Минск: Жаскон, 2011. — 19 с. — 308 экз. — ISBN 978-985-6923-78-7.

Зелянюк, В. У. Навучанне беларускай мове: лінгвакультуралагічны падыход: 10-11-я класы: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / В. У. Зелянюк. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 135 с. — 2700 экз. — ISBN 978-985-465-851-3.

Правіраем дамашнія работы. Беларуская мова: 8-мы клас: каментарыі да вучэбнага дапаможніка «Беларуская мова» для 8-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання, 2009 (аўтары: З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя); [вучымся па новай праграме: для настаўнікаў / складальнік С. І. Цыбульская]. — Минск: Сэр-Віт, 2010. — 232 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-492-9.

Алексеев, С. М. Играем в корфбол: учебная программа факультативных занятий для учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / С. М. Алексеев; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. — Минск: БГУФК, 2011. — 51 с. — 100 экз.

Алексеев, С. М. Корфбол: методические рекомендации по организации занятий с учащимися общеобразовательных и внешкольных учреждений / С. М. Алексеев; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. — Минск: БГУФК, 2011. — 32 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-80-7.

Алексеев, С. М. Корфбол: программа объединений по интересам (кружков) для общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного обучения и воспитания / С. М. Алексеев; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. — Минск: БГУФК, 2011. — 23 с. — 100 экз.

Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрии: 8-й класс: пособие для учителей учреждений, обеспечивающих

получение общего среднего образования, с русским языком обучения / Т. В. Валаханович, В. В. Шлыков. — Минск: Аверсэв, 2011. — 124 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-509-999-5.

Глазырина, Т. Н. Методика преподавания истории: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-21 03 01 «История» / Т. Н. Глазырина; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 354 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-531-176-9.

Дылько, Г. Т. Человек и мир: 2-й класс: тестовые и практические задания: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Г. Т. Дылько. — 2-е изд. — Минск: Жаскон, 2011. — 31 с. — 508 экз. — ISBN 978-985-6923-51-0.

Дылько, Г. Т. Человек и мир: 3-й класс: тестовые и практические задания: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Г. Т. Дылько. — 5-е изд. — Минск: Жаскон, 2011. — 31 с. — 1008 экз. — ISBN 978-985-6923-52-7.

Евдошенко, И. А. Русский язык: 4-й класс: самостоятельные работы: пособие для учителя общеобразовательных учреждений / И. А. Евдошенко. — 3-е изд. — Минск: Жаскон, 2011. — 47 с. — 808 экз. — ISBN 978-985-6923-53-4.

Информатика в 7 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [Г. А. Заборовский и др.]; под редакцией Г. А. Заборовского. — Минск: Народная асвета, 2011. — 103 с. — 3072 экз. — ISBN 978-985-03-1574-8.

Ковалевская, А. В. Чувствуй! Говори! Доверай! арт-альбом / А. В. Ковалевская; Общественное объединение «Здоровый выбор». — Минск: В.И.З.А. ГРУПП, 2011. — 158 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6834-35-9.

Коньшева, А. В. Современные методы обучения английскому языку / А. В. Коньшева. — Минск: ТетраСистем, 2011. — 303 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-191-7.

Латотин, Л. А. Математика в 6 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — 5-е изд., переработанное. — Минск: Народная асвета, 2011. — 213 с. — 1420 экз. — ISBN 978-985-03-1552-6.

Математика: курс начальной школы в таблицах / [составитель Канашевич Татьяна Николаевна]. — 4-е изд. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2011. — 112 с. — 10050 экз. — ISBN 978-985-539-263-8 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-425-1 (Кузьма).

Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей / Л. Н. Миронова. — 4-е изд. — Минск: Беларусь, 2011. — 150 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-01-09-15-6 (в пер.).

Олимпиады по учебному предмету «Обществоведение» / Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»; [составитель: Н. В. Нецаева]. — Гродно: ГроОИРО, 2011. — 66 с. — 320 экз.

Педагогическое общение в работе классного руководителя / [автор-составитель О. М. Ольшевская]. — Минск: Красико-Принт, 2011. — 125 с. — 1400 экз. — ISBN 978-985-405-622-7.

Профориентационная работа в учреждениях образования: справочное пособие / [авторы-составители: И. Д. Вышаковская и др.]. — Минск: А. Н. Вараксин, 2010. — 162 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6929-98-7.

Растения и животные Беларуси: руководство для натуралиста / [О. В. Янчуревич и др.]; Европейский союз, Программа развития Организации Объединенных Наций, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. — Минск: В.И.З.А. ГРУПП, 2010. — 339 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-6834-33-5.

Федоров, И. В. Многоуровневая программа формирования технологической компетентности учителя начальных классов в процессе базового повышения квалификации / И. В. Федоров, А. Г. Семенович; [под редакцией Н. Н. Кошэль]; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 128 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-224-6.

Энергия и окружающая среда: пособие для учителей учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования / [И. Лорентсен и др.]; под общей редакцией М. В. Гершман; Министерство образования Республики Беларусь, Норвежское общество охраны природы. — 2-е изд. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 92 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-471-452-3.

Арганізацыя выхавання і адукацыі. Школьная арганізацыя

Григорьева, Н. М. Основы специальной методики воспитания учащихся с особенностями психофизического развития: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям: 1-03 03 05 Логопедия. Дополнительная специальность; 1-03 03 06 Сурдопедагогика. Дополнительная специальность; 1-03 03 07 Тифлопедагогика. Дополнительная специальность; 1-03 03 08 Олигофренопедагогика. Дополнительная специальность / Н. М. Григорьева; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2011. — 101 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-501-937-5.

Захарова, Ю. В. Формирование изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / Ю. В. Захарова. — Минск: Народная асвета, 2011. — 53 с. — 759 экз. — ISBN 978-985-03-1592-2.

Каzeko, А. Г. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: диагностика и направления коррекционно-педагогической работы: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям: 1-03 03 05 Логопедия. Дополнительная специальность; 1-03 03 08 Олигофренопедагогика. Дополнительная специальность /

А. Г. Казеко, И. Н. Миненкова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2011. — 75 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-501-939-9.

Социально-педагогическое сопровождение выпускников детских интернатных учреждений: учебно-методическое пособие / [А. П. Лаврович и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 231 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-495-225-3.

Специальное образование: опыт и перспективы развития: сборник материалов республиканской научно-практической конференции, 12 октября 2010 г. / [редколлегия: Ю. К. Шергилавили и др.]. — Могилев: МГУ, 2011. — 290 с. — 76 экз. — ISBN 978-985-480-703-4.

Прафесійная адукацыя.

Тэхнічныя школы.

Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы

Актуальные вопросы совершенствования правового образования в средних специальных учебных заведениях: материалы республиканской научно-практической конференции, 25–26 ноября 2010 г., Минск / [редколлегия: И. Р. Веренчиков (главный редактор) и др.]. — Минск, 2011. — 259 с. — Часть текста на белорусском языке. — 99 экз.

Путь в профессию / Управление образования Миноблсполкома, Молодеченский государственный профессионально-технический колледж. — Молодечно, 2011. — 23 с. — 100 экз.

Содействие здоровому образу жизни: учебно-методическое пособие для педагогов и учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования / [Т. В. Матвейчик и др.]. — Минск: РИПО, 2011. — 275 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-503-147-6.

Справочник о специальностях (направлениях) и специализациях в ПТУ-Зах, ССУЗах и ВУЗах г. Гродно и Гродненской области в 2011 г.: (Информация предварительная по состоянию на 5 апреля 2011 г. В период приемной кампании возможны изменения) / Министерство труда и социальной защиты РБ, ГУ «Гродненский областной центр профессиональной ориентации молодежи», Комитет по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома. — Гродно: Гродненская типография, 2011. — 108 с. — 200 экз.

Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне

Абитуриент 2011: Академия управления при Президенте Республики Беларусь: справочное пособие для поступающих / [составители: А. Н. Морозевич и др.]. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — 74 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-527-030-1.

Актуальные проблемы бизнес-образования: материалы IX Международной научно-практической конференции, 27–28 апреля 2011 г., Минск / [редколлегия: В. В. Апанасович (главный редактор) и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 215 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 200 экз. — ISBN 978-985-476-903-5.

Актуальные проблемы подготовки специалистов для органов внутренних дел: материалы республиканской научно-практической конференции (Могилев, 27 мая 2011 г.) / [редколлегия: Е. Л. Лазавица (председатель) и др.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 154 с.; 20 см. — В надзаголовке: Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — 50 экз.

Вашко, О. А. Философское образование в истории европейского университета: социокультурные детерминанты / О. А. Вашко. — Минск: РИВШ, 2011. — 159 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-453-1.

Гарновская, И. И. Мультимедиа в медицинском вузе: [учебно-методическое пособие] / И. И. Гарновская, И. В. Городецкая, Н. Ю. Коневалова; под общей редакцией В. П. Дейкало; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск: ВГМУ, 2011. — 131 с. — 100 экз.

Зданович, В. М. Правовые основы организации профессионального образования в Республике Беларусь / В. М. Зданович; Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». — Минск: РИВШ, 2011. — 101 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-500-450-0.

Инновационные технологии в инженерном образовании: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 27–28 апреля 2011 г.) / [под редакцией В. Л. Соломахо]. — Минск: БНТУ, 2011. — 314 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-525-659-6.

Использование компьютерных программ при подготовке дипломных и курсовых работ: сборник материалов научно-методического семинара физического факультета, 28 апреля 2011 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [под общей редакцией В. С. Секежичко]. — Брест: БрГУ, 2011. — 20 с. — 50 экз.

Качество языкового и литературного образования: содержание и методика обучения: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь, Национальный институт образования Министерства образования Республики Беларусь. — Минск: РИВШ, 2011. — 319 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-500-443-2.

Козловская, З. Н. Проведение организационно-экономической практики: методическое пособие для студентов специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» специализации 1-25 01 03-04 «Управление иностранными инвестициями» / З. Н. Козловская, А. М. Темичев; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Международные экономические отношения». — Минск: БНТУ, 2011. — 88 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-614-5.

Михайлова, Н. С. Основы самообразовательной деятельности: пособие по курсу «Технологии и техники самообразо-

вательной деятельности» для слушателей переподготовки по специальности 1-08 01 71 — Педагогическая деятельность специалистов / Н. С. Михайлова; [под научной редакцией Т. А. Бабкиной]; Министерство образования Республики Беларусь, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». — Гродно: ГрГУ, 2011. — 230 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-406-9.

Наумович, В. А. Университет — феномен цивилизации: студенту о Белорусском государственном университете: книга для чтения / В. А. Наумович. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 198 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-6981-37-4.

Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы: материалы III Международной научно-практической конференции (Гомель, 21–22 апреля 2011 г.) / [редколлегия: Г. Н. Каропа (ответств. ред.) и др.]. — Гомель: ГГУ, 2011. — 246 с. — Часть текста на английском, белорусском и украинском языках. — 150 экз. — ISBN 978-985-439-517-3.

Пантелева, О. В. Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья: учебно-методическое пособие: [для студентов] / О. В. Пантелева, С. А. Буяльская; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2011. — 45 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6971-19-1.

Перспективы развития высшей школы: материалы IV Международной научно-методической конференции / [редколлегия: В. К. Пестис (ответственный редактор) и др.]. — Гродно: ГрГАУ, 2011. — 480 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6784-89-0.

Силок, С. М. Энергетический факультет Белорусского национального технического университета: 90 лет от организации до современного состояния / С. М. Силок, Ю. А. Лосюк, И. В. Новаш. — Минск: Техноперспектива, 2011. — 82 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-65-91-73-3.

«Совершенствование научно-методической работы кафедр дорожно-строительного профиля высших учебных заведений», белорусская республиканская научно-методическая конференция (2011; Минск). Материалы Республиканской научно-методической конференции «Совершенствование научно-методической работы кафедр дорожно-строительного профиля высших учебных заведений», 26 мая 2011 г., [Минск / редколлегия: С. Е. Кравченко и др.]. — Минск: БелдорНИИ, 2011. — 106 с. — 65 экз.

Справочник для поступающих в Белорусский государственный университет физической культуры в 2011 году / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры; [составители: М. Е. Кобринский и др.]. — Минск: БГУФК, 2011. — 159 с. — 750 экз. — ISBN 978-985-69-53-16-6 (шрифтоб.).

Справочное пособие для поступающих в Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь-2011 / Академия управления при Президенте Республики Беларусь; [составители: А. Н. Морозевич и др.]. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — 141 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-527-034-9.

Университет в перспективе развития: альманах / Белорусский государственный университет, Центр проблем развития образования. — Минск, 1999.

№ 6: Социологические исследования современных проблем университетского образования / под редакцией М. А. Гусаковского, А. В. Барченко. — БГУ, 2011. — 141 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-452-3.

Физическая культура: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / [Е. С. Григорович и др.]; под редакцией Е. С. Григоровича, В. А. Перверзева. — 3-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 349 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-06-1979-2.

Alma mater. Гродненский государственный аграрный университет: 60 лет: традиции, история, современность... / [составители: В. В. Голубович и др.]; под общей редакцией В. К. Пестиса]. — Гродно: Гродненская типография, 2011. — 127 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6835-88-2 (в пер.).

МВА. Большие планы на будущее = MBA. Master your future: 15 лет в бизнес-образовании / Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. — Минск, 2011. — 23 с. — 200 экз.

MBA. Master your future: 15 years in business education / School of Business and Management of Technology of BSU. — Минск, 2011. — 23 с. — На английской мове. — 200 экз.

MBA. Вялікія планы на будучыню

Вольны час.

Святочныя дні. Канікулы

Отдых круглый год / [ГУ «Центр по санаторно-курортной работе «ЦентрКурорт» Управление делами Президента Республики Беларусь]. — Минск, 2011. — 111 с. — 4000 экз.

Этнаграфія.

Традыцыі. Фальклор


Полцакі этнаграфічны зборнік / Міністарства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полцакі дзяржаўны ўніверсітэт. — Наваполацк: ПДУ, 2006.

Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння: у 2 ч., ч. 1 / [укладальнік Лобач Уладзімір Аляксандравіч]. — 2011. — 290 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-531-191-2. — ISBN 978-985-531-192-9 (ч. 1).

Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння: у 2 ч., ч. 2 / [укладальнік Лобач Уладзімір Аляксандравіч]. — 2011. — 366 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-531-191-2. — ISBN 978-985-531-193-6 (ч. 2).

Урбан, П. Старажытныя ліцьвіны: мова, паходжанне, этнічная прыналежнасць / Паула Урбан. — Минск: Тэхналогія, 2010. — 215 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-458-215-3.

Этнокультурное развитие Беларуси в XIX — начале XXI в.: материалы международной научно-практической конференции, 19–20 мая 2010 г., Минск / [редколлегия: Т. А. Новогродский (отв. ред.) и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2011. — 295 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-906-6.



«Кнігарня пісьменніка», г. Мінск Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Беларускія народныя казкі.

— Мінск: Народная асвета, 2010.

2. Уладзіслаў Сыракомля.

Мастак і кніга

Ён па натуре быў рамантык



“Прыход на працу ў выдавецтвы такіх мастацкіх рэдактараў, здольных маладых мастакоў, як М. Казлоў, В. Губараў, В. Кліменка, Т. Мельянец, А. Ружо, прадэманстраваў на канкрэтных прыкладах прычыпы кніжнага афармлення і навыкі, атрыманыя падчас вучобы ў <...> паліграфічных інстытутах

Масквы і Львова. Новыя, нетрадыцыйныя для беларускага кніжнага мастацтва падыходы актывізавалі мастакоўскае асяроддзе ў краіне, падштурхнулі моладзь і старэйшае пакаленне да больш смелых эксперыментаў пры стварэнні макетаў выданняў, тэхналогій і кампазіцый ілюстрацый. Пачатак 1980-х гадоў стаў часам канструктыўнага саборніцтва на Беларусі паміж рознымі падходамі, школамі, традыцыямі. Усё гэта паступова прыводзіла да развіцця новых яркіх асаблівасцей нацыянальнай кніжнай графікі” (М. Р. Барзна, “Беларуская кніжная графіка 1960—1990-х гадоў”, Мінск: БелЭн, 2001).

Пра мастака Віктара Кліменку сёння расказвае яго ўдава Ірына Лобан.

Шлях вызначаецца дзяцінствам

Уражанні дзяцінства пакідаюць самыя моцныя адбіткі на характары, прадвызначаюць нашы схільнасці, інтарэсы, захапленні.

Тата — украінец, маці — полька. Пяцёра дзяцей, гаспадарка: млын, шмат скаціны. Калі ў суседняй вёсцы пачалі раскулачваць, яны сабралі рэчы на вазы і з’ехалі з вёскі з-пад Камянца-Падольскага ў глухое сяло Алтайскага краю. Капалі зямлянкі, карчавалі лес. Там нарадзіліся Віця і яго малодшы брат Вася.

Муж шмат раскаваў пра сваё дзяцінства — яно было настолькі чыстым, цікавым у гэтым некранутым краі: пра зімы, калі на санках можна было катацца з даха хаты — настолькі яна была засыпана снегам. Як яго вучылі плаваць у сажалцы, як бацькі купалі дзяцей у бочцы з гарачымі камянямі. Маці была рукадзельніца, добра вязала. А бацька ўмеў шыць. Да свята рыхтаваў сынам матроскі. Сям’я спеўная, у іх быў проста хор на святы. Віктар любіў добрую музыку — класіку, меў неблагі слых, граў на гітары, нават скончыў двухгадовыя курсы. Мы пастаянна наведвалі канцэрты класічнай музыкі, да апошніх дзён ён нешта развучваў.

У вёсцы ніхто не маляваў, у сям’і таксама. І вась аднойчы ў школе ў піянерскім пакоі ён убачыў намаляваныя на плакатах атрыбуты — горн, барабан, піянерскі сцяг. Прышоў дадому і вырашыў паўтарыць. Потым стаў перамалёўваць ілюстрацыі з гістарычнай кнігі (недзе знайшоў выданне без пачатку і канца). А яшчэ пісаць гістарычны раман — стварыў каля 500 старонак — і маляваць яго героўяў... На жаль, рукапіс не захаваўся.

Да Беларусі

З Алтайскага краю яны пераехалі ў Кіргізію. Скончыўшы Фрунзенскае мастацкае вучылішча, з другога разу паступіў у Маскоўскі паліграфічны. Завітаў неяк у наш інтэрнацкі пакой — невысокага росту, хударлявы, у нейкай незвычайнай кофце,

пашытай бацькам. У студэнцкія гады мы яго звалі Іван-царэвіч.

Па прадмеце “Кампазіцыя і мастацтва ілюстрацыі і канструкцыі кнігі” былі цікавыя заданні. Помню Віцеў каталог выстаўкі фотаздымкаў, які раскрываўся з чатырох бакоў, і яшчэ адну адметную работу — аб’ект у аб’ёме, нешта незвычайнае з паперы, дроту. Намнога пазней я пазнаёмілася з творчасцю Жана Тэнглі, параўнала — перагукаліся ідэі. Нездарма кажуць, яны лунаюць у паветры.

Мы шмат падарожнічалі падчас вучобы: Кіжы, Карэлія. Ён з групай хлопцаў ездзіў у студэнцкія атрады — афармлялі дамы культуры ў Сібіры мазакай, зграфіта і роспісам. Яму ніхто не дапамагаў, а стыпендыі на жыццё ў Маскве не хапала.

Пасля інстытута сталі жыць у Мінску. Кожны год ездзілі ў Кактэбель і ў вёску Белая на Віліі — там былі выдатныя мясціны. У нас было шмат шчаслівых дзён. Прыезджалі сябры, мы шмат размаўлялі, спрачаліся пра літаратуру, мастацтва.

Віктар быў чалавек мэтанакараваны. “Ну што, давай папрацуем”. І мы запарвалі чай, займалі два сталы, што стаялі адзін за адным у пакоі, нібы ў школе, і шчыравалі кожны над сваёй кнігай.

Візітка:

Віктар Кліменка (1941—2010) нарадзіўся ў с. Заводскае Троіцкага раёна Алтайскага краю (Расія). Скончыў Маскоўскі паліграфічны інстытут (1970). Член Беларускага саюза мастакоў з 1979 года. У 1970-я гады сцвердзіў сябе адным з самых аўтарытэтных мастакоў кнігі рэспублікі, чые творы вызначалі ўзровень і характар беларускай кніжнай графікі. (М. Р. Барзна).

Узнагароджаны двума залатымі і сярэбраным медалём ВДНГ СССР, медалём Беларускага саюза мастакоў, 23 дыпламамі конкурсаў “Мастацтва кнігі” (8 з іх — першай ступені, у тым ліку два ўсесаюзныя, адзін міжрэспубліканскі), чатырма дыпламамі імя Францыска Скарыны, 10 дыпламамі другой і 5 — трэцяй ступені. Дыпламы I ступені: за мастацкае рэдагаванне кніг “Шыльдбургеры” (1983), “Рабінзон Круза” Д. Дэфо (1976), “Донька-Даніэль” П. Броўкі (1982), “Чароўны свет казкі” (1988), “Прыгоды Алісы ў краіне цудаў” Л. Кэрала, “Балады” Ф. Шылера, “Адвечная песня” Я. Купалы (1981). Дыпламы імя Ф. Скарыны: за мастацкае рэдагаванне кніг “Дрэва каханья (легенды, паданні, сказы)” (1980); “Слова аб палку Ігаравым” (1984); “Выбранае” Цёткі (1986, 1987).

Спадчына

Першай кнігай, якую давалося афармляць, быў зборнік паэзіі з нязвычайнай назвай “Жалеза”. Ілюстравалі і казкі — “Іван-царэвіч і Шэры воўк”. “Дзеці капітана Гранта” зрабіў як дзіцячую. Але страшэнна не любіў адаптаваныя для дзяцей выданні, якіх шмат выходзіла ў 1990-я гады. Затое вельмі любіў працаваць над прыгодніцкай падлеткавай літаратурай, ілюстравалі шмат кніг: “Таямнічы востраў” Ж. Верна, “Прыгоды Рабінзона Круза” Д. Дэфо, А. Дзюма “Чорны цюльпан”, “Тры мушкетэры”, “Праз дваццаць гадоў”... Нашаму ўнуку потым сябры казалі: “Ой, а ў нас гэтыя кнігі ёсць, а мы і не ведалі, што гэта малюнкi твайго дзядулі!”

Пяром — тоненькія лініі, а зрок быў мінус дзевяць. Ён усё жыццё рабіў зарадку. І для вачэй у тым ліку. (“Манера яго графікі — гратэскавая; вобразы здаюцца “наветранымі”. Характар мадэліроўкі формы шчыльным кароткім штырхам нагадвае вытанчаную тэхніку афорта”. М. Барзна.)

Для кожнай работы вывучалі матэрыяльную культуру эпохі: касцюмы, мэблю і да т.п. Вось яго



ілюстрацыі да кнігі В. Жукоўскага “Балады і вершы”, буколіка. І зусім іншыя паводле настрою — да “Зямлі Саннікава”. Дапагопныя істоты. Іншы свет, іншая псіхалогія, усё іншае. Ён па натуре быў рамантык. Яго ілюстрацыі можна было доўга разглядаць. Думаць. А колькі засталася накідаў! Шукаў рух: грабяні марскіх хваляў... Дуэль мушкетэраў...

(“У гэты час Кліменка вельмі плённа ілюструе Л. Талстога. М. Гогаля, М. Лермантава, Я. Купалу, У. Шэкспіра і інш. Працы мастака адрозніваюцца тонавым багаццем, зіхаценнем фактур палосных прастораў аркуша. Такая манера найбольш падыходзіла да паэтычных літаратурных твораў. Адною з лепшых работ мастака ў 1970-я гады з’яўляецца кніга “Вершы і паэмы” М. Лермантава (1979)...

Першая ўсесаюзная выстаўка кніжнай ілюстрацыі адбылася ў Маскве ў 1980 годзе. У другой выстаўцы ў 1982 годзе ўдзельнічалі 32 прадстаўнікі Беларусі, сярод іх В. Кліменка. Патрабаванні да мастацкага ўзроўню кніжных выданняў, якія прад’яўляліся на гэтых конкурсах, былі накладзены ў далейшыя ўзаемаадносінны паміж мастацкімі рэдактарамі кніжных выдавецтваў і непасрэдна мастакамі-выканаўцамі”. М. Барзна).


Калі атрымлівалі новую кніжку, чыталі яе па чарзе, выхоплівалі адно ў аднаго. Выпісвалі шмат часопісаў. Ён чытаў і перачытваў “Вопросы филологии”.

Быў вельмі рады, што ў нас трое ўнукаў. Яго захапленне гісторыяй прывяло да таго, што ўнук вырашыў ісці на гістарычны факультэт. Віктар чытаў яму вельмі шмат — па тэлефоне (яны жывуць далёкавата ад нас). Пры сустрэчы абмяркоўвалі прачытанае, абменьваліся ўражаннямі.

Сёння з сястрой рыхтуем выстаўку работ Віктара і працуем над каталогам (плануем каля 60 работ: жывапіс алеем, тэмпера, акварэль, малюнак, афорт, ілюстрацыя), каб кожны мог уявіць сабе яго шматгранны талент.

Запісала Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

На здымках: ілюстрацыі В. Кліменкі да “Балады і вершаў” В. Жукоўскага; “Вострава загінуўшых караблёў” А. Бяляева; “Трох мушкетэраў” А. Дзюма.





АНАТОЛЬ
БУТОВІЧ

Стасева ялінка

Апавяданне

ючы яе гаючую цеплыню. Можна прылегчы між высокіх красак і вадзіць вачыма па выпалавельным за лета небе, дзе ў прывідных замках-палацах песьцяцца нябачныя з зямлі нябесныя доўгажыхары. А калі заховацца, можна і пад загар падставіцца. Гэта што да лета.

А зімой тут лежбішча самога бога зімы Зюзі і ягоных памагатых — кудасы і заврухі.

Восень жа прыбірала гэты цудоўны куточак на свой густ — расквечвала ўсімі бачанымі і нябачанымі колерамі і фарбамі.

Пра гэтка дзівосныя малюнкi яна з дзецьмі не раз чула ад мужа, які, ведала, моцна любіў гэтую мясцінку, шанаваў, аберагаў, ачышчаў ад смецця, рупіўся, каб нішто не замінала насельнікам палянкi.

Але асабліва свойскай стала палянка пасля таго, як васьмянаццаць гадкоў таму — першай Стасікавай вясной, значыцца, — муж пасадзіў там елачку. Проста пасярэдзіне, у самым цэнтры. Ды спярша, казаў, папрасіў дазволу ў рослых бярозак: каб не крыўдзіліся, не сердавалі, не чынілі шкоды новаму пасяленцу. А сам аберагаў елачку з усёй шчырасцю і дбаннем.

Нават ваду з хагы насіў, каб паліваць. Ялінка аддзячвала напоўніцу. Расла як на дражджах — увесь і ўшыркі, раскашавала на добрую зайздрасць усім тутэйшым лясным дрэвам. Яны і не крыўдавалі, бо не ганарыстай аказалася ялінка, а кампанейскай. Ахвотна хавала пад сваімі іголкахі то зайчыка, то курапатку, разам з усімі гуляла ў розныя гульні-забавкі, сумесна песьні вясновыя і восеньскія выводзіла. А то калыхалка прыстроенае каля самага ствала гняздзечка...

Так і раслі ўсе — у мірнай згодзе ды песнянай лагодзе. Ялінка зразумела, што як яна да іншых, так і іншыя да яе. Неўзабаве сталья дрэвы ўсё бліжэй падсылалі да яе сваіх немаўлят. Яна і на гэта не крыўдавала, бо мудрая вавёрка, якая рыжай маланкай насілася па дрэвах, некалі сказала ёй, што лесу без падлеску не бывае.

І заўсёды-заўсёды, з самых першых месяцаў жыцця іхняга Стасіка, бацькі спачатку прыносілі, а пасля прыводзілі яго сюды — да ягонай ялінкі. Бо гэта ж у яго гонар бацька пасадзіў дрэўца. Пазней і Стась стаў хадзіць на палянку — каб пабачыцца з ялінкай, пагаварыць, падумаць, памарыць, а пад настрой і радок-другі напісаць, бо ўсё больш выразна нешта схіляла яго да паэтычнага бачання свету і сябе ў ім.

Адным словам, зрадніліся яны і з палянкай, і з ялінкай, і з іншымі дрэвамі, што агулялі гэтае месцайка і давалі яму чароўнай зваблівасці. Вось і цяпер яна кіравала сюды шпаркай халоднай немаладой ужо і абцяжаранай жыццёвай праўдай жанчыны. А калі больш справядліва, то не проста жанчыны, а маці. Бо маці — гэта не звычайнае слова, не фізіялагічны стан і ўзроставы цэнз. Гэта нешта іншае, больш высокае і каштоўнае, чаго не зразумее той, каго яшчэ не крануўся гэты чароўны дар. А каму ён стаў падуладным, не здолее растлумачыць дакладна і даходліва, бо лічыць гэта натуральнай праявай сапраўднага жаночага шчасця.

Высокія густалістыя бярозы ўперамежку з асінамі прыязна хіталі сваімі вершалінамі-галовамі. Пад нагамі шапацела падсохлае, але не скурчанае яшчэ ад дажджоў лісце, як бы мармыгала-выспеўвала развігальную песню лету. Ці мо вігальную ёй — маці?

Усё гэта давала ўзнёсласці і нейкай невядомай, але шчымыліва-прыемнай захопленасці, унутранай зладжанасці. Ад паўнаты пачуцця яна падняла рукі ўгару і, як малое дзіця, усміхнуўшыся, выгукнула на ўсю моц падужэльых грудзей:

— Дабрыдзень вам, мае дарагія!

Выгукнула — і сама сумелася: нашто парушыла звыклую цішыню, чаму замінае іхняй шчырай сямейнай суладнасці? Але ніхто з дрэў ні шорахам, ні хістаннем не выказаў сваёй незадаволенасці.

Калі першы моцны прыліў невытлумачальнай радасці ачах, яна ўбачыла сваю — іхнюю — ялінку. І тады грудзі яе напоўніліся новай хваляй пяшчотнасці і замілаванасці — сёння ялінку было не пазнаць. Яна і заўсёды выглядала асаністай, пульхна-галіністай, ярка-іглістай, а цяпер была проста царэўнай-каралеўнай, сапраўднай паняй. Гэта пастараліся яе добрыя суседзі. Кожнае дрэва скінула ялінцы свае расфарбаваныя восенню лісты, лісцікі, лісточкі. А гарэза вецер, відаць, таксама ўхапіўшы агульнага радаснага настрою, расклаў гэтыя дарункі на яловых галінках так, што лясная елка ператварылася ў найпрыгожую навагоднюю ёлку. Як кажуць у казках — ні пяром апісаць, ні словам перадаць. А вецер — ён жа магучы і нястомны — прынёс аднекуль лісточкі дрэў, якія не раслі на палянкi, паразвешваў іх на ігліцах — як навагоднія цацкі.

Ялінка проста свяцілася, ззяла — і ад радасці за такі сяброўскі гурт, і ад шчасця, што дае радасць іншым. Гэтулькі незвычайных падарункаў яна яшчэ ніколі ў жыцці не трымала на сваіх далонях. Не стрымаў свайго захвалення вецер — раптоўным паведам узвіхрыў апалае лісце, што загадкавымі ўзорамі ляжала па траве, закружыў яго ў адно яму вядомым танцавальным рытме.

Жанчына і не заўважыла, колькі часу прастаяла каля ялінкі, у прыемным задуменні пазіраючы на нязвычайны святочны ўбор. З гэтай мройна-суцішанай задуменнасці яе вывеў нечаканы ў гэтай сцішэласці і недарэчна гучны, быццам грукат грому, голас вароны. Яе працяжнае “Ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сцэпануцца, але, здаецца, прыцмыкала прасветленую дабрыню і шчырасцю палянку.

— А каб на цябе ліха! — махнула яна рукой. — Разгаўкалася тут, — яна і не заўважыла, што насварылася як на сабаку, а не на варону.

А тая, быццам і сама спалохалася свайго вокрыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад дзюбу, паляцела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз — як бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе — зноў моцна каркнула.

Але маці на гэта ніяк не зреагавала і з трохі парушаным унутраным суладдзем пяшчотна праваля рукой па выгонных і загнутых угару яловых галінках. Ад гэтага дотыку, ад цяпла мармырэнскіх рук ялінка, відаць, расчулілася, бо некаторыя галінкі здрыгануліся, некалькі лісцічкаў сарвалася з іх. Але яны не зваліліся на зямлю, бо паслужлівы вецер падхапіў іх, закружыў у паветры, падняў высока-высока — маці ажно галаву задрала, і мякка, як бы ў няспешным танцы, зноў апусціў на галінкі. І толькі два лісцічка — бярозавы і кляновы — хігнуліся да матулі. Адзін нязвычайна порстка, быццам спрактыкаваны гімнаст, пакуляўся каля яе твару і апынуўся проста ў кішэні світара.

“Каб расказаў каму, то не паверыць”, — падумалася маці.

А тут і другі лісток прыхінуўся — ціхутка апусціўся на хустку на галаве. І без таго нязвычайна матулін настрой нельга было перадаць ніводным словам.

Яна паклала лісцікі ў кішэню.

“Во будзе радасці меншанькаму — скажу, што ялінка падарунак прыслала”.

Але раптоўная думка абудзіла нязгоду-пярэчанне:

“А чаму меншанькаму, калі ялінка Стасева?”

А зусім іншая супакоіла:

“Дык жа лісцічка два — для абодвух акурат і пастараўся вецер. Ці мо сама ялінка?”

Добра, вырашыла маці, хай будзе і старэйшаму, і меншаму. Падарунак ад восені.

І тут яшчэ адно памкненне-жаданне прыйшло ў галаву. Трэба папрасіць Паўліка, каб пасла і школы прыйшоў на палянку з фотаапаратам. А здымак прыгажуні-ялінкі пашлём Стасіку. Хай пацешыцца, хай адвядзе душу, бо ў тым пякуча-спякотным Афгане ялінкі, відаць, не растуць.

З гэтай думкай яна і паспяшалася дамоў, трымаючы ў руках два нязвычайныя падарункі.

Убачыла на панадворку мужа і прыспешыла крок, прыпадчымаючы руку з лісцічкамі.

“Во здзівіцца, не паверыць, што не сама ўзяла...” — шчырае ўсмішка кранула яе вусны.

Муж пакнуўся насустрач, але раптоўна спыніўся.

“Ты што, Міхась? Я во табе нешта кажу...”

Яна не дагаварыла, бо позірк яе затрымаўся на белым аркушы ў ягоных руках. Не, не бярозавы, вядома, гэта быў лісток, і не кляновы, проста — папяровы.

— Во... маці, — ледзь падняў ён руку, — з ваенкамата... Паведамляюць...

Яна нічога болей не чула. Нешта быццам стукнула ёй у грудзі. А мо гэта выходзіў-вылятаў з іх той нязвычайна ўзнёслы настрой, што апаноўваў яе ўвесь гэты час?

Ад гэтага ўдару маці спатыкнулася. Хада яе прыпынілася. Ногі перасталі слухацца.

Муж ледзь паспеў падхапіць яе ўжо ля самай зямлі. Падчымаючы, нечакана пацалаваў у вусны, па якіх усё яшчэ блукалі рэшткі шчаслівай усмішкі...

Аляксандр БЫКАЎ

Пецін

Не ведаю, чаму яму далі гэтую мянушку. Але запомнілася з маленства адно: яго выява ў акне першага паверха. Пецін пайшоў на пенсію рана, па нейкай ільгоце. Хобі не меў, акрамя штодзённага дзяжурства ля свайго акна. Выходзіла яно ў двор, і Пецін бачыў няшмат цікавага: жыхароў пад'езда, іх гасцей, выпадковых прахожых. Ды нашы футбольныя баталі, што, бывала, завяршаліся голам у акно Пеціна. Так ляцеў год за годам. Паміралі суседзі, іх замянялі новыя жыльцы. З часам на яго акне з'явілася металічная рашотка, першая ў доме. Ды толькі ў футбол у двары даўно ўжо ніхто не гуляе... Дзверы пад'езда з цягам часу памяншалі на кодавыя, і дом, з якога я даўно з'ехаў, канчаткова стаў чужым, быццам далёкая планета. Толькі Пецін заставаўся яшчэ сядзець ля акна... Мне здаецца, што ён і цяпер там — нястомна працягвае ахоўваць двор майго дзяцінства. А хто ж, акрамя яго?!

Брат

Мой брат, з якім разам выраслі, хадзілі ў адну школу, мелі агульных бацькоў-беларусаў, маіх твораў на роднай мове не разумее. Праўда, з таго не вельмі сумуе. Толькі дзівіцца, як гэта я спадобіўся да беларускай мовы. Зрэшты, і я напачатку не быў шчырым беларусам і маю ва ўласным архіве некалькі агульных шпыткаў з “рускімі” вершамі. Пэўна, каб у нашых умовах прыхніцца да роднай мовы, трэба яшчэ і нейкае шанцаванне... Як мне, калі пераехаў пасля атрымання журналісцкай прафесіі жыць і працаваць у Нарачанскі край, на радзіму Максіма Танка.

Біяграфія майго двара

Ці проста ў першых імгненнях стварэння Сусвету ўжо было закладзена, каму цурацца радзімы, а каму не?!

Рыжы

У наш дом ён пераехаў шмат год пасля засялення. Звалі мы яго “Рыжы”, за адпаведны колер валасоў, хаця хлопец меў нармальнае імя — Тольк. Пра мінулае Толька мала што ведаў, хіба што ў войску папсаваў здароўе. Быў ён чалавекам утойлівым і маўклівым. Ажаніўшыся, скардзіўся пасля пры чарцы, што сямейнае жыццё не склалася, бо жонцы, якую ўзяў з дзіцём, была патрэбна найперш яго кватэра. Захапляўся шахматамі і рыбалкай. А яшчэ — футболам. Калі ішлі на школьны стадыён, абавязкова клікалі і яго — лепшага абаронцу цяжка было адшукаць! Мы ўсе імкнуліся хутчэй забіць мяч, а Тольк цяргліва падчышчаў нашы пралікі і ніколі не выказваў жадання паўдзельнічаць у атацы. Як цяпер разумею, у калектыўнай справе ён браўся за тое, што ўмеў рабіць найлепш. І меў, рэдкі на сёння, талент — усведамляць гэта.

Славiк

Памятаю яго яшчэ дашкольнікам. І найперш з-за ягоных дзівачтваў. Славiк часам прагна грыз сырую бульбу, а яшчэ без усялякай для сябе шкоды мог засунуць цвік у

электрычную рэзетку. Апошняга я, старшакласнік, вядома, паўтарыць не адважваўся і толькі дзівіўся: чаму тут не спрацоўваюць законы фізікі?! Прайшлі гады. Я пасівеў, зрабіўся дзядулем для сваіх унукаў. А Славiка даўно ўжо няма на гэтай зямлі. Празаічна адышоў у лепшы свет па прычыне залішняй любові да зялёнага змея, хаця быў з нармальнай, “цвярозай” сям'і. Нічога не пакінуў пасля сябе: ні ўласнага дома, ні дрэва, ні сына... Дык што не дазволіла выпсець у хлапчуковай душы здароваму жыццёваму стрыжню?! Мо ўсё ж не варта было яму тыркаць цвікі ў рэзетку, іншы раз думаю я з сумнай іроніяй.

Лаўка

Дзiва, але каля пад'езда і цяпер стаіць лаўка з надзейнымі, непадуладнымі часу сталёвымі нагамі. Колькі людзей пераседзела на ёй, колькі спадзяванняў і мар даверана! І я колькі нясмела абдымаўся там летнімі вечарамі з сінявокай дзяўчынай Таццянай — маёй будучай жонкай, чытаў ёй свае паэтычныя прызнанні. Мо варта падзякаваць камунальнікам, што захавалася, што не выкінулі на сметнік?! Шмат разоў рамантаваная, абшарпаная ўшчэнт, яна, бадай, даражэйшая за ўсе каштоўнасці свету — бо прыняла ў свой час маю абранніцу і блаславіла нас на доўгае і рызыкнае сказаць, усё ж шчаслівае жыццё пад адным дахам.

Антрэпрыза Арнольда Ранцанца

Заслужанага артыста Украіны і Беларусі Арнольда Ранцанца глядчы добра ведаюць і вельмі любяць — яго камічныя і драматычныя вобразы (больш як сотня роляў!), створаныя на сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, многія помняць да сённяшняга дня, хоць Арнольд Аляксандравіч ужо чатыры гады там не працуе. На жаль, не па сваім жаданні пакінуў ён родную сцэну пры былым кіраўніцтве тэатра, але змог не разгубіцца і не змарнаваць свой талент. Ён аптыміст, ніколі не скардзіцца на лёс, ставіць перад сабой задачы і вырашае іх! Сёння Арнольд Ранцанц мае сваю антрэпрызу, гастральное са спектаклямі не толькі па Беларусі, але і далёка за яе межамі.



Вольга НАВАЖЫЛАВА

Мне пашчасціла трапіць у святая святых: на рэпетыцыю спектакля “Прывітанне, я ваша цётка!”. Арнольд Ранцанц там не толькі кіруе працэсам як рэжысёр, але і цудоўна іграе абавязную мільянерку Донну Люцыю (ды настолькі пераканаўча гэта робіць, што аднойчы дзве прыхільніцы нават праніклі ў закуліссе, каб даведацца, ці насамерэч цётку Чарлі іграе мужчына). Мяне ж як глядача асабліва ўразіла тое, што акцёры ў антрэпрызе А. Ранцанца не толькі бліскуча выконваюць свае ролі, але і ствараюць на сцэне і за яе межамі настолькі сяброўскую і цёплую атмасферу, што па-добраму здзівіцца такой суладнасці калектыву. Здаецца, для акцёрскага асяроддзя гэта незвычайная рэдкасць...

— Арнольд Аляксандравіч, у чым тут сакрэт?

— Ідэя стварыць сваю антрэпрызу пачала фарміравацца, калі я яшчэ працаваў у музычным тэатры. У пачатку 1990-х гадоў мяне папрасілі стварыць выязную канцэртную праграму. Я назваў яе “Зоркі беларускай аперэты”. У склад нашай каманды ўваходзілі Наталля Гайда, Герман Казлоў, Зінаіда Вяржбіцкая, Пётр Рыдзігер, Людміла Станевіч ды іншыя выдатныя артысты. Мы з вялікім поспехам давалі канцэрты ў Беларусі і Расіі. Потым да мяне звярнуўся прадзюсар Алег Азаронак і прапанаваў стварыць музычны спектакль. Першай ластаўкай быў пастаўлены ў 2006 годзе спектакль “Містар Ікс”. У музычным тэатры ён ішоў пад назвай “Прынцэса цырка”, а я зрабіў сваю пастаўку. Шмат часу прывязіў працы над п’есай, над музычным матэрыялам. Вядомы аранжыроўшчык Уладзімір Ткачэн-

ка зрабіў для нас мінусовую фаннаграму (маё галоўнае правіла — спяваць жывымі галасамі). Спектакль атрымаўся цікавы, глядчы прымаюць яго вельмі цёпла. Галоўныя ролі выконваюць Лідзія Кузьміцкая і Васіль Мінгалёў, які, дарэчы, марыў выканаць гэтую партыю ў музычным тэатры, але там не давялося. Многія артысты ў маёй антрэпрызе здзяйсняюць свае мары! Затым былі пастаўлены “Графіня Марыца”, “Прывітанне, я ваша цётка!” і дзіцячая казка “Залатое куранька”. Мы з задавальненнем выступаем у Латвіі і Літве. А сёння я працую над двума новымі спектаклямі, але пакуль іх назвы трымаю ў сакрэце.

— Паводле якога прынцыпу вы выбіраеце творы для пастаўкі? І, калі ласка, раскажыце крыху пра сваіх артыстаў.

— Я заўсёды падбіраю спектакль на канкрэтных артыстаў. На сённяшні дзень у нас сфарміраваўся вельмі цікавы творчы калектыў, у складзе якога артысты розных тэатраў. Кожны акцёр для мяне — гэта адкрыццё. Напрыклад, у маіх спектаклях бліскуча іграе Кірыла Андронаў



— прафесійны артыст, якога калісьці не ацанілі ў музычным тэатры. Таксама як і Анжаліку Чумакову, якая працавала там больш як 10 гадоў, але чамусьці ёй давралі толькі невялікія ролі. А ў мяне Анжаліка выдатна выконвае вядучыя партыі. Я вельмі рады, што ў мяне працуе Дзяніс Мальцэвіч — у мяне ён выканаў ролю Чарлі ў камедыі “Прывітанне, я ваша цётка!”. Не магу не адзначыць таксама творчыя ўдачы Ігара Бычкова і Галіны Жалубоўскай. А цудоўная характарная актрыса Ірына Скорбагатава і народная артыстка Беларусі Наталля Руднева могуць упрыгожыць любы спектакль! Таксама я вельмі рады, што са мной працуе як харэограф Дзмітрый Якубовіч.

— Арнольд Аляксандравіч, сёння, калі вы маеце свой калектыў, вашы адчуванні ад прафесіі мяняюцца?

— Я чалавек самакрытычны, але надзвычай люблю сваю прафесію, і паколькі на сённяшні дзень я ў добраай творчай сіле, то іграю ва ўсіх сваіх спектаклях: Гасподзь Бог падараваў мне такую магчымасць у мае 66 год! А калі я паспрабаваў сябе ў ролі рэжысёра, то зразумеў, наколькі гэта цікава. За доўгае творчае жыццё давялося пабачыць мноства рэжысёраў, але са сваім калектывам працую паводле ўласнай метадыкі. Я ў жанры аперэты прафесіянал, таму калі стаўлю спектакль, дык за кожнага пражываю вобраз так, як бы я зрабіў, іграючы гэтую ролю: мужчынскую, жаночую, камічную, драматычную... Для мяне важна, каб на сцэне былі праўда і шчырасць. Я кажу сваім акцёрам: “Людцы, наш жанр такі смешны, наіўны, несур’ёзны, але вы павінны слепа верыць у тое, што вы робіце! Калі па-акцёрску вы будзеце пераканаўчыя, вы захопіце глядача, і ён пойдзе за вамі!” У



нашым калектыве ў кожнага свае абавязкі: нехта адказвае за зборку дэкарацый, іншы — за музычнае афармленне, але пры гэтым адзін аднаму абавязкова дапамагаюць. Самае галоўнае — у нас цудоўная атмасфера, людзі адчуваюць сябе адной камандай! Я бачу, як у артыстаў гараць вочы, як яны перажываюць адзін за аднаго за кулісамі!

— На ваш погляд, у якім стане знаходзіцца сёння ў Беларусі аперэта як жанр?

— Калі я працаваў у музычным тэатры, яго ўзровень, на мой погляд, быў неблагі. Там ігралі цудоўныя артысты, якіх сёння, на жаль, трупі тэатра нестася: Пётр Рыдзігер, Герман Казлоў, Зінаіда Вяржбіцкая, Віктар Шабуня (які, дарэчы, цудоўна працуе ў маім калектыве!). Глядчы з задавальненнем хадзілі на спектаклі на сваіх любімых акцёраў. Калі я пакінуў тэатр, першыя некалькі гадоў наведваў кожную прэм’еру і, на жаль, амаль усе яны выглядалі пераканаўча, акрамя, бадай, “Бабскага бунту”. Мяне засмучала гэтая сітуацыя, бо я вельмі шчыры чалавек і радуюся, як дзіця, калі бачу добрую пастаўку! Напрыклад, я вельмі рады, што ў нашай нацыянальнай оперы адбываецца творчы ўздым з прыходам новага галоўнага рэжысёра Міхаіла Панджавідзе. Цудоўна, што оперны ўстае на ногі, што ў яго — царскі будынак. Ён і павінен быць прыгожым і пампезным, а калі пампезны будынак напаяняецца добрым зместам — гэта цудоўна! А вось сённяшні музычны тэатр... Я лічу, што рэжысёры, якія ставяць там спектаклі, маюць цудоўныя задумы, але трупі не здольна пакуль іх “выцягнуць”... Я працаваў у музычным тэатры амаль 30 гадоў і зычу, каб ён абавязкова стаў на ногі. А жанр аперэты патрэбны глядчам, яго любяць!

— Ваша антрэпрыза — адзіная такога кшталту ў Беларусі.

— Так, на шчасце, мне ўдалося заняць сваю нішу — ніхто ў краіне, акрамя мяне, не робіць антрэпрызных музычных спектакляў! Але, ведаеце, калі я заняўся гэтым, дык зразумеў, наколькі цяжка ставіць класічны музычны спектакль без балета, хору, аркестра... Чым менш на сцэне народу — тым больш складана іграць! Трэба ўсю увагу глядача сканцэнтравана на сабе, трэба іграць праўдзіва і браць сваім прафесіяналізмам. Мы шмат рэпэціруем, імкнёмся захаваць асабліваці жанру, і, хвала Богу, у нас атрымліваецца!

На здымках: Арнольд Ранцанц; сцэна са спектакля “Графіня Марыца”; заслужаны артыст Украіны і Беларусі Арнольд Ранцанц у спектаклі “Прывітанне, я ваша цётка!”.

ART-нацёркі

Лана ІВАНОВА,
Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА
фота з архіва рэдакцыі

Прыгожую дату адзначыла Народная артыстка Беларусі Вікторыя Мазур. Прыхільнікі музычна-сцэнічнага мастацтва ведаюць яе як зорку аперэты — уладальніцу прыгожага, моцнага голасу з аksamітным тэмбрам, яркую, харызматычную актрысу. А ўзыходзіла зорка ў Магілёве: тут нарадзілася, скончыла музычнае вучылішча, адсюль паехала паступаць у Беларускаю дзяржаўную кансерваторыю. У студэнцкія гады стала салісткай Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі БССР (цяпер БДАМТ). Марыца, Сільва, Разалінда, Ганна Главары... Апроч гераінь класічных аперэт ува-



сабляла разнапланавыя вобразы ў спектаклях “Паўлінка”, “Чацвёра з вуліцы Жанны”, “Халопка”, “Пенелопя”, “Мая цудоўная лэдзі”, “Бабскі бунт”, “Пацалунак Чаніты”... Апошнім часам яна не працуе ў тэатры, але артыстку па-ранейшаму запрашаюць выступаць у канцэртах. Бенефіс яе адбудзецца ў сталіцы восенню.

Дзесяць гадоў таму ў “Светную энцыклапедыю наўнага мастацтва” ўвайшлі работы самабытнай беларускай мастачкі Алены Кіш. Стваральніцы дзівосных вясковых маляванак прысвяціла свой новы фільм айчынным майстар дакументальнага кіно Галіна Адамовіч. Яе стужку “Маляваны рай”, паказаную днямі на канале “Беларусь ТВ”, убачылі ў розных кутках свету.

Выстаўка лаўрэата многіх міжнародных прэмій, генеральнага дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Малдовы Тудара Збырні “Архетыпальная прастора” з поспехам прайшла ў Мінску. Цяпер з незвычайнымі па каларыце, поўнымі глыбіннай экспрэсіі манументальнымі палотнамі малдаўскага жывапісца знаёмяцца жыхары і шматлікія госьці Гомеля: выстаўка “Архетыпальная прастора”, прысвечаная 20-годдзю незалежнасці Рэспублікі Малдова, экспануецца тут у Палацава-паркавым комплексе Румянцавых і Паскевічаў.

У гэтым годзе мастаку Юрыю Татарнікаву споўнілася 67 гадоў. У дзень яго нараджэння — 10 жніўня — прайшоў вечар памяці, а ў Мастацкім музеі, філіяле Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея, адкрылася выстаўка работ мастака, падрыхтаваная сям’ёй. У экспазіцыю ўвайшлі карціны Юрыя Татарнікава, прысвечаныя ваеннай тэматыцы і Брэсту. Выстаўка будзе працаваць па 28 жніўня.

На здымку: народная артыстка Беларусі Вікторыя Мазур.

Да Радзівілаў “на агенчык”...

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота Віктара Кавалёва

Адразу пасля завяршэння Атрахдзённага летняга музычна-тэатральнага свята ў старажытным горадзе мы разважалі на старонках “ЛіМа” пра гэты праект і распавялі пра падзеі яго першага дня, які завяршыўся эфектным выкананнем оперы Уладзіміра Солтана “Дзікае паляванне караля Стаха”. Яна ва ўмовах *open air*, у атачэнні легендарных гістарычных муруў набыла дзівосныя аўтэнтчна-містычныя фарбы: у жывым гучанні аркестра, харавога ансамбля, сольных партый, у светлавой партытуры, у нейкім разняволеным подыху сцэны. У наступныя дні Нясвіж таксама поўніўся музыкой, якая гучала і ў замкавым двары (“Вечар балета” з паказам аднаактовага спектакля “Пахіта” і канцэртнага аддзялення пад кіраўніцтвам дырыжораў Івана Касцяхіна і Мікалая Калядкі; гала-канцэрт зорак Вялікага тэатра Беларусі, падрыхтаваны маэстра Віктарам Пласкінам), і ў касцёле.

На фестывальны канцэрт, які адбыўся ў нясвіжскім касцёле Божы Цела, варта звярнуць асобную ўвагу. Гэта была прэм’ера аратарыі “Жальбы” Ігара Хадоскі. Мастацкі кіраўнік “Вечароў...”, мастацкі кіраўнік творчага аб’яднання “Беларуская Капэла” Віктар Скоробагагаў, назваўшы Нясвіж свяшчэнным месцам для беларускай культуры, падкрэсліў асаблівую ролю тамтэйшага касцёла як гістарычнага асяродка развіцця класічных мастацтваў: архітэктуры, скульптуры, жывапісу, музыкі, высокай паэзіі. (Дарэчы, у гэтым унікальным храме, які стаў другой у свеце, пасля галоўнай рымскай святыні езуітаў, культывавай пабудовай у барочным стылі і сапраўды намоленым месцам, бо набажэнствы тут не перапыняліся ні падчас войнаў, ні ў эпоху савецкага атэізму, фрэскі захавалі сваю першаходную яркасць, хоць ніколі за чатыры стагоддзі не паднаўляліся. Аднак разам з радзівілаўскай крыштай касцёл — у чаканні сур’ёзнай, навукова абгрунтаванай рэстаўрацыі).

Выкананне “Жальбаў” у атмасферы храма падкрэслівала сакральны сэнс твора. “Ахвяра Хрыста здавён атрымлівала мастацкае асэнсаванне і ўвасабленне, у тым ліку ў музыцы, — распавядае В. Скоробагагаў. — Гэтак звання жальбы, жалобныя галашэнні на ўкрыжаванне Ісуса, на радзіліся як жанр на пачатку нашай эры і набылі папулярнасць у еўрапейскай музычнай культуры эпохі барока. Пасіёны (ад лацінскага слова *passio* — пакуты) — музычны твор на кананічны евангельскі тэкст пра Хрыстовы пакуты і смерць, звязаны з традыцыйным агалашэннем у храмах пэўных раздзелаў Святога Пісання ў перадвелькодныя дні. Успомнім, якія шэдэўры пакінуў у гэтым жанры вялікі Бах: “Пасіёны паводле Матфея”, “Пасіёны паводле Іяана”! Яны жывучы сёння і як самастойныя партытуры, выконваюцца ў канцэртах”.

Рупліўцы “Беларускай Капэлы” цягам некалькіх дзесяцігоддзяў шукалі ды збіралі па касцёлах, як заўважыў В. Скоробагагаў, “ад Яраслаўля да Любліна”, старажытныя беларускія нотныя старонкі, напісаныя ў жанры пасіёнаў. Асобныя нумары былі адноўлены і прагучалі некалькі гадоў таму ў канцэрте Ансамбля салістаў “Класік-Авангард” пад кіраўніцтвам Уладзіміра Байдава як цыкл “Планкты”. Аўтары му-

Амаль тры гады таму, у верасні 2008-га, у Нацыянальным гісторыка-культурным музеі-запаведніку “Нясвіж” адбылося адкрыццё г. зв. першага пускавога комплексу Палацавага ансамбля. Сёння экспазіцыі, размешчаныя ў адноўленых інтэр’ерах уязной брамы, прыбрамных корпусоў і паўночна-ўсходняй галерэі, дапаўняюць расповед экскурсаводаў пра гісторыю ўзвядзення, перабудоў і рэстаўрацыі радзівілаўскага замка, пра жыццёвы ўклад, звычкі, традыцыі гаспадароў гэтага магутнага магнацкага дома, пра лёс архіва і бібліятэкі вялікіх князёў. У бліжэйшы час, паводле слоў дырэктара музея-запаведніка Сяргея Клімава, плануецца адкрыць для агляду экспазіцыі чатырох адноўленых залаў у камяніцы і паўднёвай галерэі. А пры дастатковым фінансаванні да канца гэтага года яшчэ 27 залаў (хай нават з пакуль не завершанымі экспазіцыямі ды працягам лакальных рэстаўрацыйных работ) змогуць прымаць наведвальнікаў. У кантэксце развіцця Нацыянальнага гісторыка-культурнага запаведніка “Нясвіж” выключна важнае месца належыць мастацтву, пра што мы ўжо неаднойчы пісалі. Новай нагодай для гаворкі на гэтую тэму стаў сёлетні фестываль “Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў”.



зыка беларускіх жалобных галашэнняў дакладна невядомыя, хача гісторыя данесла да нас прозвішчы двух кампазітараў другой паловы XVII — пачатку XVIII стагоддзя: Германюскага і Катовіча. Знойдзеныя арыгінальныя матэрыялы былі выдадзеныя ў Польшчы. Прычым сабралася іх на паўнаватрасную аратарыю. І па просьбе кіраўніка “Беларускай Капэлы” кампазітар Ігар Хадоска зрабіў грунтоўную рэканструкцыю твора ў традыцыйнаму стылю, у сваёй працы абраўшы метады рэканструкцыі музычнага помніка ў адпаведнасці з сучаснымі ведамі пра традыцыйныя формы і музычную мову той эпохі. Лібрэта “Жальбаў” стварылі Рыгор Бардулін, Уладзімір Мархель, Васіль Сёмуха. Выканаўцамі прэм’еры сталі салісты, хор і аркестр НАВТ оперы і балета Беларусі. Спявалі Алена Золава (сапрана), Наталля Акініна (мецца-сапрана), Юрый Гарадзецкі (тэнор), Сяргей Лазарэвіч (барытон), у якасці чытальніка быў запрошаны артыст Алег Вінярскі. За дырыжорскім пультам выступіла галоўны хормайстар тэатра Ніна Ламановіч.

Пра гэты праект, заснавальнікам якога сталі НАВТ оперы і балета, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Мінскага аблвыканкама, Нясвіжскага райвыканкама, падзяліўся сваімі развагамі адзін з ідэйных натхняльнікаў фестывалю “Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў” — дырыжор Вячаслаў Волціч:

— У Еўропе была эпоха Адраджэння, усе мы пра гэта ўжо ведаем, у тым ліку на прыкладзе нашай, беларускай гісторыі. А вось мне ўяўляецца чамусьці, што такую ж эпоху Адраджэння мы закладваем сваім фестывалем. І год таму, і цяпер фестываль сапраўды ўвасабляе сувязь часоў. Праз яго адбываецца вяртанне нашай культурнай спадчыны нам жа, нашым сучас-

— Самы дарагі білет на “Вечары...” каштаваў у Нясвіжы 20 тысяч, самы танны — 7. Нясвіжскія імпрэзы тэатра наведала каля 3,5 тысяч гледачоў. Людзі, дасведчаныя ў традыцыях правядзення еўрапейскіх фестывалю *open air*, выказвалі пажаданне, каб на новае лета арганізатары праекта парупіліся пра накідкі-дажджавікі для публікі: глядзець спектакль з парасонам — нязручна і для сябе, і для суседа.

нікам, і спадзяюся, што гэтая традыцыя сапраўды будзе развівацца і ўмацоўвацца. А ў чым крэда фестывалю? У тым, каб жыла наша, беларуская музыка. Яна неадменна павінна гучаць у фестывальных праграмах. І тая, што напісана і 200, і 100 гадоў таму, і сучасная беларуская музыка. Я думаю, што гэта застанецца нашай традыцыяй і ў наступныя фестывалі. Апроч таго, свята ў Нясвіж павінны прыносіць і лепшыя спектаклі, якія сёння ёсць у рэпертуары тэатра. Спектаклі ва ўнутраным замкавым двары — гэта захапляльна! *Open air* — гэта вельмі асаблівая форма, тут усё не пакажаш, не зробіш, як у тэатры, усё трэба прадумаваць і прыставаць да рэальнага атачэння, да наваколля. Тым не менш, гэтая форма, на мой погляд, вельмі сучасная, вельмі патрэбная, бо

дазваляе вялікай колькасці гледачоў у вельмі дэмакратычных варунках і за самую дэмакратычную плату ўбачыць і пачуць лепшыя ўзоры опернай і балетнай класікі і сучаснага тэатра. Я абсалютна ўпэўнены ў тым, што наш генеральны дырэктар Уладзімір Грыдзюшка і дырэктар музея-запаведніка Сяргей Клімаў дамовяцца і спраўдзяць мару, якая ёсць не толькі ў мяне, — і

Нясвіж з часам стане не проста замкам, які прымае “ў госці” наш фестываль, а летняй сцэнай або летнім сезонам нашага Вялікага тэатра! Такім чынам робяць многія і многія сусветныя тэатры, якія маюць і зімовы сезон, і летні — прыкладам, у Марыінскага тэатра Пецяўбурга ёсць знакамты фестываль “Белые ночи”, які разгортваецца на працягу даволі значнага часу. Таму і я вельмі спадзяюся на ажыццяўленне сваёй мары, бо ўпэўнены ў тым, што мы здатныя разгарнуць свой пакуль яшчэ трохдзённы праект у сапраўдны сезон, і мільёны нашых грамадзян ды замежных турыстаў змогуць убачыць непаўторную з’яву: Нясвіж, замак, артыстаў нашага тэатра і выканаўцаў-гасцей.

Дарэчы, дырэктар Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Нясвіж”

Сяргей Клімаў патрымлівае такую пазіцыю маэстра, падкрэсліваючы, што вечары опернага тэатра трапляюць ва ўнісон з новай музейнай канцэпцыяй запаведніка, які і надалей будзе развіваць свае стасункі з мастацкімі калектывамі, перадусім — з тэатральнымі. Бо сама аб’ектыўная гісторыя распавядае пра багаты творчыя традыцыі радзівілаўскага дома, пра артыстызм самых таленавітых яго насельнікаў, пра дух эстаэта і мецэнацтва, які, можна сказаць, жыў у генах усяго княжацкага роду. Раней мы распавядалі пра тыя музычна-тэатральныя залы, што з’яўца ў адноўленым палацы, пра дамовую капліцу, дзе правядзенне святочных набажэнстваў мажліва спалучаць з канцэртамі арганнай музыкі. Гаворачы пра новае жыццё старажытнага замка, які яшчэ некалькі стагоддзяў таму страціў сваё першаснае, абарончае прызначэнне, С. Клімаў падкрэслівае, што ў гэтым вялікім прыгожым будынку не павінна быць і знаку музейнай руды. Так, гэты прыгожы, вядомы на ўсю Еўропу дом насылялі жывыя людзі са сваімі характарамі, пачуццямі, праблемамі; тут панаваў дух мастацтва, тут бывала шмат гасцей... “Дом павінен заставацца домам, — мяркуе С. Клімаў. — Таму сюды вяртаюцца не толькі мастацка-асветніцкія традыцыі, але і яго іншыя функцыі: госці ацэняць працу кафэ, рэстарана (ён размясціўся ў прыгожым памяшканні XVIII стагоддзя, дзе падчас даследчых работ былі адкрытыя ўнікальныя для Усходняй Еўропы фрэскі). На тэрыторыі замка знаходзяцца дзве гасцініцы. Двухпавярховая, абсталяваная ў былых стайнях Радзівілаў, але гэта не павінна бярэцца наведвальнікаў, бо там зробленыя вельмі камфартабельныя нумары прыкладна на паўсотню пастаяльцоў. І чатыры нумары — *vip*-апартаменты. Так што ўсе функцыі замка па прыёме гасцей, абслугоўванні аднаўляюцца”.

Між іншым, выдатны нясвіжскі экскурсавод і даследчык Сяргей Чысцякоў, даўні знаёмец нашых журналістаў, правёў нас па даступных для турыстаў памяшканнях палаца. І ў яго захапляльным, дасціпным апавядзе прагучала згадка пра радзівілаўскія стайні — істотную частку бліскавага еўрапейскага іміджу амбінных князёў. Коні там літаральна купаліся ў раскошы — сярод люстраў, дываноў і жывапісных карцін, кветак і экзатычных духмянасцяў, што дастаўляліся з Азіі... Кажуць, гэтаму ёсць сваё тлумачэнне: маўляў, Радзівілы, некаранаваныя каралі, мусілі такім чынам сцвярджаць і падтрымліваць свой высокі статус у ваках уплывовых еўрапейскіх суседзяў. Невыпадкова паводле вялікакняжацкай замовы для гэтай сям’і на пачатку XVII стагоддзя быў зроблены эксклюзіўны глобус, на якім ці не самымі буйнымі літарамі вылучалася назва менавіта горада Нясвіжа! Цяпер рэканструююцца “глобус Нясвіжа” можна убачыць у экспазіцыйнай зале... А які чуд — ландшафтныя паркі Нясвіжа: неацэнны культурна-гістарычны набытак, своеадметная з’ява ў садовым дойлідстве Беларусі, скарбніца адмысловых скульптур і малых архітэктурных форм!.. Зрэшты, пра гэта мы пагаворым ўжо іншым разам.

На здымку: дворык Нясвіжскага замка.

«Пікавая дама» ў гасцях

Калектыў Гродзенскага абласнога тэатра лялек у чарговы раз браў удзел у міжнародным фестывалі рускіх тэатраў краін СНД і Балтыі “Сустрэчы ў Расіі”, што ладзіцца ў Санкт-Пецярбургу і сёлета быў ужо трынаццаты па ліку. Упершыню замежная публіка ўбачыла спектакль Алега Жугжды “Пікавая дама” паводле аднайменнай аповесці Аляксандра Пушкіна і оперы Пятра Чайкоўскага.

Марына БЛАЖЫЕЎСКАЯ

Фестываль “Сустрэчы ў Расіі” праводзіцца з 1998 года ў межах праграмы дзяржаўнай падтрымкі рускіх тэатраў краін СНД і Балтыі. Сёлета сярод удзельнікаў форуму — драматычных тэатраў з Арменіі, Грузіі, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Малдовы, Таджыкістана, Узбекістана — Гродзенскі абласны тэатр лялек быў адзіным прадстаўніком у сваім відзе тэатральнага мастацтва. Таму пільная ўвага прыхільнікаў Мельпамены да творчасці беларускіх лялецнікаў адчувалася з самага пачатку фестывальнай праграмы.

Паводле даўняй традыцыі пасля прагляду кожнага спектакля ў глядацкім кафэ тэатра “Балтыйскі дом” праходзіла абмеркаванне пастаноў. Вядучы тэатральны крытык і журналіст тэатраў Расіі і краін Балтыі дзяліліся думкамі і ўражаннямі ад убачанага. У пачатку гутаркі рэдактар “Пецярбургскага тэатральнага журналу” Святлана Шчагіна адзначыла: “Пікавая дама” гродзенцаў — зробленая з бездакорным густам, вельмі вынаходліва пастаноўка, якую можна доўга апісваць у дэталі”.

Прэм’ера спектакля “Пікавая дама” адбылася летась у лістападзе падчас урачыстага святкавання 30-годдзя Гродзенскага абласнога тэатра лялек. Паводле слоў рэжысёра-пастаноўшчыка Алега Жугжды, аповесць А. Пушкіна чакала свайго ўвасаблення на гэтай сцэне амаль 10 гадоў. Ключавым момантам у лёсе спектакля сталася знаёмства рэжысёра з мастаком Маргарытай Сташулёнак, якая,

нягледзячы на дэбют у якасці сцэнографа, бліскуча справілася са сваёй задачай.

Сцэнічная прастора спектакля вырашана строга функцыянальна, але пры гэтым канцэптуальна. Яе цэнтр — ламберны стол (як тут не ўспомніць знакамітае: “Что наша жизнь? Игра!”), за які сядваюць гуляць у карты Тройка (Дзмітрый Гайдэль), Сямёрка

Юрый Кобец, тэатральны крытык (Санкт-Пецярбург, Расія): “Спектакль “Пікавая дама” — дзівоснае гарманічнае стварэнне, так і хочацца параўнаць яго з яйкай працы Фабержэ. А з іншага боку — маленькая энцыклапедыя аповесці Аляксандра Пушкіна. Нясумная класіка ў гульнівай стыхіі. Рады бачыць у Пецярбургу Гродзенскі тэатр лялек, таму што кожны яго спектакль застаецца ў памяці на доўга”.

(Аляксандр Енджаеўскі), Туз (Віталь Лявонаў). Дама ў чорным (Ларыса Мікуліч) толькі назірае за гульні. Падчас партыі адзін з гульцоў (Сямёрка, ён жа Томскі, — асноўны апавядальнік у спектаклі) згадвае пацешны выпадак, анекдот — гісторыю вайсковага інжынера, немца па паходжанні. І праз хвіліну-другую па зялёным сукне гэтага ж стала ўжо крочыць на фоне Меднага конніка і шпілі Адміралцейства марыянетка Германа, а потым едзе экіпаж старой графіні, якая дапякае сваю бедную выхаванку Лізачку бязглуздымі пытаннямі.

Дзеянне ў спектаклі абапіраецца на сюжэтныя вузлы, агульныя для аповесці Пушкіна і оперы Чайкоўскага.



“Этэры Кекелідзе, тэатральны крытык, журналіст (Талін, Эстонія): “Захопленая тым, як Алег Жугжда, ставячыся з велізарным піетэтам да тэксту арыгінала, да праблем і пытанняў, пра якія піша Пушкін, стварыў такі вытанчаны і трохі іранічны сцэнічны твор. У спектаклі не проста расказалі ўсім вядомую аповесць, а выразна і амаль адчувальна ўзнавілі механізм рызык, уцягвання чалавека ў гульні, яго слабасць і таемную надзею на дармаўшчыню. Атмасфера, стыхія гульні не знікае ні на хвіліну: з таго моманту, калі глядачы ля ўвахода ў залу асвойваюць правілы гульні ў фараон і жартам робяць стаўкі супраць банкамета (Аляксандра Енджаеўскага), да самага канца, калі на ламберным стала застаецца толькі фігурка няшчаснага Германа-лялькі, зламаныя, прывязаныя рукавамі ўціхамірвальнай кашулі да крэсла”.

Канфлікт аўтараў, які вырас на глебе параўнання дзвюх “Пікавых дам” (па сутнасці, розных твораў), па-майстэрску вынесены рэжысёрам у г.зв. лірычны адступленні, героямі якіх робяцца самі Аляксандр Сяргеевіч і Пётр Ільіч (акцёры Дзмітрый Гайдэль і Віталь Лявонаў тут працуюць у жывым плане). Письменнік і кампазітар распаўсюджаюць у лістах да сяброў і сваёй свае задумы: для першага “Пікавая дама” — анекдот, а

для другога — трагічны шэдэўр. На некаторыя адрозненні — як знешнія, так і ўнутраныя — у трактоўцы падзей і персанажаў Пушкіным і Чайкоўскім Алег Жугжда ненадакучліва робіць акцэнт не толькі ў лірычных адступленнях. Так, у фінале Тройка спрачаецца з Тузом, як скончылася жыццё ці то Германа (у Чайкоўскага гэта ўласнае імя героя), ці то Германа (у Пушкіна гэта прозвішча нямецкага паходжання з дзвюма “н”, якое, дарэчы, можна перакласці як “спадар чалавек”). Лёс Лізачкі рэжысёр увогуле вырашае правакацыйна, а паводле слоў крытыкаў, дазваляе сабе дзівосную “отсебятину”: ашуканая дзяўчына кідаецца з моста і... застыгнуўшы, нібы ў стоп-кадры, на колькі імгненняў, апынаецца ў вясельнай гандоле італьянца (паводле Пушкіна геранія выходзіць замуж). Іранічны погляд рэжысёра, які адчуваецца не толькі ў гэтай сцэне, але і увогуле ва ўсім спектаклі, прывёў крытыкаў у захапленне.

На здымках: сцэны са спектакля “Пікавая дама”.

Юрый ІВАНОЎСКІ, тэатразнаўца, г. Віцебск

Шлях да Бога

У рэпертуары Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа — новы спектакль. І хоць разлічаны ён на самага юнага глядача, але нават зусім сталых людзей можа прымусіць задумацца і паразважаць пра вечныя ісціны. Маладзейшых захопіць займальна інтрыга, амаль прыгодніцкі сюжэт, старэйшых — філасофскія праблемы, закранутыя ў спектаклі, ды тыя вечныя пытанні, якія кожны з нас, дасягнуўшы пэўнай рысы духоўнай сталасці, звяртае да сябе і самім сваім жыццём дае на іх адказы.

— зорная бясконцаць, на вяршыні пакрыта лясавымі Зорка-анёл, унізе, узнікаючы з прадоння, мітусіцца Чорт (артыст А. Сладкевіч). Цікава, што антаганісты, носьбіты добра і зла, увасобленыя ў аблічча жанчыны. Вялікая ўвага ў разгорнутым пралогу спектакля надаецца відовішчнасці: гульні святла, багатай колеравай гаме, пластычна-танцавальным рухам (харэограф Вольга Скарцова, мастак Святлана Макаранка). Але гэта, відаць, той імпульс, што стымулюе дзеянне галоўнага героя: пад уплывам такой прыгажосці ён вырашае змяніць свой лёс. Тым больш што рэжысёр у адаптацыі біблейскага сюжэта ўлічвае псіхалогію дзіцячага ўспрымання (у кожным разе юны глядач больш рэагуе на “карцінку”, чым на слова, — такія ўжо выдаткі кліпавага выхавання). Аднак пластыка і касцюмы асобных персанажаў не адмыслова-архаічныя, а набліжаныя да сучаснасці альбо падкрэслена эксцэнтрычныя, парадыйныя. Ды і ў музыцы, вакале, танцах — зусім сённяшня рытмы. Чаго варты бліскучы, амаль канцэртны выхад Свінкі (артыст Ю. Крашэўская) у яркім ружовым плашчы і гэтых жа каларовых акуларах! Мы бачым гэткае “пра-сунутае”, абсалютна сучаснае, крутое дзяўчо, якое вышэй за ўсё ставіць смач-

ны наедак (навошта ёй шлях да нейкага невядомага Бога?). Ці блізка па стылістыцы і дуэт Крата (Я. Бераснеў) ды Чорта: тут элементы пародыі, імправізацыі, гульні з драматургічным і музычным матэрыялам арганічна спалучаюцца з канцэпцыйнай пастаноўкай. Зрэшты, на працягу ўсяго спектакля рэжысёр не адыходзіць ад лёгкай іроніі, забаўляльнасці. Таму сяды-тады відовішча пачынае нагадваць шоу або мюзікл. Можна і паспрачацца, наколькі гэта правамерна, бо размова ўсё ж ідзе пра свята рэчы, пра сакральную гісторыю. Але ж тэатр — перадусім гульня, перадусім свята. Навучаць, забаўляючы, альбо забаўляць, навучаючы, — хіба не адзін з найважнейшых прынцыпаў сучаснай педагогікі?

Пры выбары выканаўцаў на ролі рэжысёр арыентаваўся не на знешнюю праяву, а на ўнутраную сутнасць вобраза. Высокі, мажны артыст Андрэй Качан ператвараецца ў абсалютна наіўную і даверлівую істоту — Асла. Невыпадкова гэты вялікі добры Гулівер з душой летуценніка з’яўляецца божым абраннікам. У параўнанні з ім Леў (Ц. Жусупаў) выглядае дробным і нягеглым. Цар звяроў толькі здаецца волатам. Той самы прынцып парадоксу, неадпаведнасці знешняга ўнутранаму, датычыць і жаўнераў

(В. Асвяцінскі, Р. Карнякоў). Яны нагадваюць нейкіх алаваных салдацікаў з дзіцячай гульні або лялечнага тэатра. Тым страшнейшыя тыя злачынствы, што яны здзяйсняюць. Увогуле ў спектаклі зло вонкава занадта слабае, кволае (нават Ірад у выкананні Юрыя Гапеева выглядае нейкім самотнікам, адрэнутым усімі, — ды толькі ў гэтым хітрая гульня дыктатара), але гэта менавіта знешняя абалонка.

Уратаваўшы святое немаўля ад помсты цара Ірада, Асёл ізноў спаткае Анёла-Зорку. Здаецца, ужо няма перашкод, каб здзейснілася яго мара. Ды толькі герой сам адмаўляецца ад узнясення на неба і, упрэгшыся ў вазок, самахоць вязе святое сямейства ў Егіпет. У кожнага свой шлях да Бога, сваё наканаванне на Зямлі.

Спектакль “Я буду зоркай” тэатра імя Якуба Коласа выконвае і мастацкую, і пазнавальна-адукацыйную, і выхавальную функцыі. З аднаго боку, праз вобразную выяўленчую мову сцэнічнага мастацтва ён нязмушана выкладае юнаму глядачу старонкі біблейскай гісторыі, з другога, даводзіць, што чалавечы жыццё — гэта бясконцы выбар між добром і злом, між эгаізмам, сквапнасцю, ганарлівасцю, уладальніцтвам і самаахвярнасцю дзеля шчасця і дабрабыту бліжняга свайго.

Аўтар п’есы “Шлях у Віфлеем” (другая назва — “Братка Асёл”), наш вядомы драматург Сяргей Кавалёў, адметны тым, што дае новае жыццё знымым міфалагічным, гістарычным сюжэтам альбо займаецца стылізацыяй твора пад пэўную эпоху. Так было з “Трыстанам ды Ізольдай”, “Саламейяй”, “Бландою”. Вось і “Шлях у Віфлеем” (на віцебскай сцэне твор атрымаў ужо трэцюю назву — “Я буду зоркай”) адаптуе вядомы біблейскі сюжэт пра ўцік святой сям’і ад помсты злага цара Ірада ў Егіпет. Праўда, цэнтральным персанажам гэтай казачнай гісторыі з’яўляецца не Марыя, не Іосіф, а звычайны Асёл (артыст А. Качан), якому абырдыла быць брыдкай жывёлінай, якой усяляк памыкае грубы і сквапны Гаспадар (артыст Г. Гайдук).

Ужо на пачатку дзеяння яго галоўны персанаж, зачараваны хараством Сусвету, звяртаецца да Анёла (артыст В. Грыева) і, жальбучы на сваё нікчэмнае існаванне, дзеліцца марай: трапіць на неба, зрабіцца адной з прыгожых зорак. Аслу абвешчана воля Усвышшняга: мроя яго здзейсніцца, калі ён сустрэне і ўратуе Бога. Праўда, далейшыя “інструкцыі” да Асла не паступілі. І ён у разгубленасці: дзе шукаць таго Бога і як ён насамрэч выглядае. Ды нельга марнаваць час, і герой рушыць у дарогу...

Віталь СКАЛАБАН,
Ігнат ШЫЧКО

Невядомы водгук Барыса Палявога

У жніўні 1937 года з пасады галоўнага рэдактара газеты “Рабочий” (сённяшня “Советская Белоруссия”) быў зволены Аляксандр Зіноўевіч Хаін-Юмскі (сапраўднае імя — Абрам Зелікавіч Хаін, нарадзіўся ў 1895-м у Талочыне на Віцебшчыне). Рэдактарам ён адпрацаваў крыху болей як год — з сакавіка 1936-га па жнівень 1937-га... Мо той 1937-ы ўсё ж быў для яго шчаслівым. Год, калі асабліва раскручваўся махавік сталінскіх рэпрэсій, прынёс нашаму земляку ўсяго толькі звальненне, няхай сабе і з высокай пасады. Ужо ў верасні 1937-га Аляксандр Зіноўевіч уладкаваўся на працу загадчыкам тэхнічнай прапаганды кандытарскай фабрыкі “Камунарка”.



ВЦСПС у Новасібірску. У сакавіку 1925 года пераходзіць на партыйную работу — інструктарам агітацыйнага аддзела Маскоўскага камітэта партыі.

Яшчэ ў 1923—1925 гадах Аляксандр Зіноўевіч у маскоўскіх і петраградскіх, дакладней, ужо ленынградскіх, выдавецтвах выпусціў шэраг брашур: “Чыгуначны пралетарыят і сусветны прафсаюзны рух”, “Рабочы Кітай”, “Арганізацыя вытворчасці і прафсаюзы”, “Тыпы еўрапейскага і амерыканскага прафсаюзнага руху”, “Пройдзены шлях (Саюз майстроў і рабочых чыгункі Петраградскага вузла 1917—1919)”. З 1926 года Хаін працуе ў газеце “Рабочая Москва”. Часта выступае з артыкуламі на старонках іншых выданняў. Са студзеня 1930-га па сакавік 1936 года Аляксандр Зіноўевіч рэдагуе шэраг абласных партыйных газет: “Тверскую правду”, калінінскую “Пролетарскую правду”, тульскі “Коммунар”... Да супрацоўнікаў гэтых выданняў і звяртаюцца адпаведныя службы з запытамі пра нашага земляка. Сярод

га пісьменніцкага лёсу. І кожны крок патрабаваў сумленнасці, а мо нават і мужнасці. Хіба ж няўцям было журналісту, чым выкліканы запыт сур’ёзных інстанцый? І вось што піша Барыс Кампаў-Палявой:

“Тав. Хаіна-Юмскага Аляксандра Зіноўевіча я ведаю па сумеснай рабоце ў рэдакцыі “Тверской Правды”, прыблізна з пачатку 1929 г. і па 1934 год з перапынкам у некалькі месяцаў, калі тав. Хаін па мабілізацыі ЦК ВКП(б) рэдагаваў газету па будаўніцтве Бобрыкаўскага Хімкамбіната.

У час работы ў “Тверской Правде” тав. Хаін зарэкамендаваў сябе як цвёрды бальшавік, вельмі прынцыповы чалавек і харошы арганізатар, які ўмее паяднаць і ажывіць у некарай ступені расхлябаны да яго калектыў.

Добра тэарэтычна ўзброены, добра валодаючы газетнай справай, тав. Хаін як рэдактар стварыў у газеце добрую творчую атмасферу. У перыяд яго работы газета выступіла з цэлым шэрагам цікавых ініцыятыў, такіх, як вытворчыя суды, мітынг машын, барацьба за бесперапынны вытворчы канвеер у машынабудаванні, за комплексную работу ў баважнянапапяровай прамысловасці. Газета была ініцыятарам спарборніцтва за добраўпарадкаванне, заснаванне значка “ЗОТ”, першых тэхнічных экзаменаў. Шырока і грамадна, разумна асвятляліся пытанні культуры, быта, тэатра, выклікаючы дзясяткі новых метадаў і прыёмаў работы. Усе гэтыя мерапрыемствы знаходзілі станоўчую ацэнку ў абзацах “Правды”, “Большевистской печати”, іх падтрымлівалі іншыя газеты, і яны перарасталі ва ўсесаюзныя мерапрыемствы і цэлыя кампаніі. Можна без перабольшвання заўважыць, што “Тверская правда” перыяду 1930—1934 года была і лічылася адной з самых перадавых перыферных газет краіны, і ў гэтым несумненна вялікая заслуга тав. Хаіна — як рэдактара і выдачнага ініцыятывага журналіста.

Пасля “Тверской Правды”, наколькі мне вядома, тав. Хаін працаваў рэдактарам у Туле і цяпер знаходзіцца на партыйнай рабоце ў Беларусі. Б. Кампаў-Палявой...”

Спакойны, дзелавы і, відаць па ўсім, праўдзівы водгук. Пэўна, ён не дужа дапамог Хаіну-Юмскаму, бо ў лютым 1940 года ён ужо быў пазбаўлены пасады сакратара Мінскага абкама партыі. Іначай, пэўна, і быць не магло. За Аляксандра Зіноўевіча ўзяліся ўсур’ёз.

...А 21 красавіка 1945 года партдакументы А. Хаіна былі пагашаны Маскоўскім абкамам ВКП(б) у сувязі са смерцю камуніста, партыйнага публіцыста. Ды ўсё ж, па вялікім рахунку, ліст Барыса Палявога нешта ды значыць...

На здымку: Барыс Палявой.

Аўтары выказваюць удзячнасць вядомаму архівісту Вячаславу Дзмітрыевічу Селямянёву за дапамогу ў зборы матэрыялаў, якія раскрываюць лёс А. Хаіна-Юмскага.

будзе паведамлена дадаткова”.

Да вяртання ў Беларусь у 1936 годзе Аляксандр Зіноўевіч змяніў нямала працоўных месцаў. Увогуле, тыповая біяграфія партыйнага функцыянера. У журналістыку наш зямляк прыйшоў, маючы за плячыма істотны вопыт палітычнай работы.

Закончыўшы ў 1913 годзе ў Оршы рэальнае вучылішча, Абрам-Аляксандр пераехаў у Адэсу. Працаваў сакратаром прафсаюза рабочых-млынароў. У снежні 1915-га паступіў на Вышэйшыя камерцыйныя рахункаводчыя і чыгуначныя курсы ў Пецярбургу. Увайшоў у групу “міжраёншчыкаў”. З чэрвеня 1917-га — сакратар праўлення прафсаюза майстроў і рабочых майстэрняў і дэпо Петраградскага чыгуначнага вуз-

“Хаін-Юмскі зняты з працы рашэннем ЦК КП(б)Б за няўменне забяспечыць правільную палітычную лінію ў газеце, за няздольнасць арганізаваць апарат рэдакцыі на выкананне задач бальшавіцкага друку.

ла. З сакавіка па жнівень 1919-га — член прэзідыума і загадчык аргаддзела ЦК прафсаюза чыгуначнікаў. 3 мая 1920-га — памочнік загадчыка аддзела Петраградскага губернскага прафсаюза. З верасня па лістапад 1920-га А.Хаін — начальнік аддзела партыйнай асветы палітаддзела 16-й арміі Заходняга фронту. У снежні 1920-га наш зямляк становіцца начальнікам эканамічнага аддзела Петраградскага губпрафсавета. Пасля два гады працуе сакратаром камітэта транспартнікаў пры Прафінтэрне, амаль год — у Сібірскаму бюро

“Водгук Барыса Палявога не дужа дапамог Хаіну-Юмскаму, бо ў лютым 1940 года ён ужо быў пазбаўлены пасады сакратара Мінскага абкама партыі. Іначай, пэўна, і быць не магло. За Аляксандра Зіноўевіча ўзяліся ўсур’ёз...”

тых, хто адказаў, — Б. Кампаў-Палявой. Так, пісьменнік Барыс Палявой, журналіст, які працаваў з Хаіным у Калініне ці тады яшчэ ў Цвяры.

Свой ліст кандыдат у члены ВКП(б)Б Кампаў-Палявой напісаў у 1940 годзе. Ён нашмат маладзейшы за Хаіна, нарадзіўся ў 1908 годзе. Але журналістыкай пачаў займацца прыблізна ў той час, што і яго старэйшы калега па “Тверской правде”. У 1939 годзе пачыла свет асобнай кнігай аповесць Барыса Палявога “Гарачы цэх”. У час Вялікай Айчыннай Барыс Мікалаевіч — франтавы карэспандэнт “Правды”. У 1946-м выходзіць яго аповесць пра лётчыка А. Марэсёва — “Аповесць пра сапраўднага чалавека”, якую ў 1947-м адзначаць Ста-

лінскай прэміяй. Яшчэ адна Сталінская прэмія — праз два гады, у 1949-м — за кнігу апавяданняў “Мы — савецкія людзі”. Амаль дваццаць гадоў Барыс Палявой, якому ў 1974 годзе прысвоілі званне Героя Сацыялістычнай Працы, рэдагаваў адзін з самых папулярных савецкіх літаратурна-мастацкіх часопісаў “Юность”. Творчая спадчына Барыса Мікалаевіча ўмясцілася ў дзевяць тамоў. Але ўсё гэта будзе пасля... Тады, у 1940-м, у няпросты для выбару кожнага чалавека час, Барыс Палявой стаяў на пачатку будучага шчасліва-

А ў гэты час многія знаёмыя, калегі вядомага на той час публіцыста і нават тэарэтыка журналістыкі былі арыштаваныя, патрапілі ў лагер і турмы. 28 кастрычніка 1937-га асудзілі да смяротнага пакарання рэдактара часопіса “Штэрн” (“Зорка”) Ізі Харыка. У жніўні 1938-га арыштавалі паэта Міколу Хведаровіча, які да гэтага працаваў адказным сакратаром часопіса “Польны рэвалюцыі”. Яшчэ ў лістападзе 1936 года арыштавалі журналіста “Звязды” Станіслава Шушкевіча.

У ліпені 1938-га партыя “ўспомніла” пра Аляксандра Зіноўевіча: Хаіна прызначылі загадчыкам аддзела Мінскага гаркама КП(б)Б. У студзені наступнага года — павышэнне: былога журналіста, вопытнага партыйнага публіцыста прызначаюць загадчыкам аддзела партыйнай прапаганды і агітацыі Мінскага абкама КП(б)Б. А яшчэ праз некаторы час Хаін становіцца сакратаром абкама па прапагандзе і агітацыі. Ды партыя і спецслужбы сапраўды трымалі ў памяці літаральна ўсё.

25 студзеня 1940 года народны камісар унутраных спраў Беларускай ССР, сумна вядомы Лаўрэнцій Цанава, звяртаецца асабіста да сакратара ЦК КП(б)Б таварыша Байкачова. І нагадвае пра прычыны звальнення галоўнага рэдактара галоўнай газеты рэспублікі: “На Хаіна-Юмскага Аляксандра Зіноўевіча, 1895 г. нараджэння, мы валодаем выпіскай з пратакола сходу партыйнай арганізацыі рэдакцыі газеты “Рабочий” ад 7-га верасня 1937 года, з якога відаць, што Хаін-Юмскі зняты з працы рашэннем ЦК КП(б)Б за няўменне забяспечыць правільную палітычную лінію ў газеце, за няздольнасць арганізаваць апарат рэдакцыі на выкананне задач бальшавіцкага друку.

Таварышы, якія выступалі на партыйным сходзе, сцвярджалі, што валодаюць наступнымі матэрыяламі на Хаіна-Юмскага:

1. Прасоўванне ім антыпартыйных разваг пра “карысць”, якую, маўляў, прыносіў вораг народа Тухачэўскі. Заява т. Рахманчык пра ідэалізацыю ім ворагаў народа Каменева і Зіноўева.

2. Выдаленне з матэрыялаў, якія змяшчаліся ў газеце, усіх вострых момантаў, якія маглі б дапамагчы ў аблічэнні ворагаў народа.

3. Адмова друкаваць шматлікія матэрыялы пра нацыяналістычную работу асуджанага органа НКУС ворага народа Рафальскага, затрымка ўсіх матэрыялаў пра ворагаў народа, якія падаваў член партыі Хахлоў.

Хаін-Юмскі таксама затрымліваў матэрыялы, якія сігналавалі пра работу ворагаў народа ў структуры Наркамасветы.

Калі ў газеце быў змешчаны матэрыял (па недагледу Хаіна-Юмскага) пра Чарнышэвіча як ворага народа, ён па патрабаванню гэтага ворага спрабаваў прымусяць партыйны аддзел рэдакцыі даць папраўку, што матэрыял памылковы.

Хаін-Юмскі давараў сакрэтную перапіску Беру, які пазней быў вылічаны як вораг народа, а таксама меў доступ да сакрэтнай перапіскай памагаты шпіёна Каласоўскага — Аляксандравіч. Болей за тое, калі Хаін-Юмскі атрымаў матэрыялы пра Каласоўскага, яшчэ задоўга да арышту апошняга, схаваў гэтыя матэрыялы, а каб падстрахавацца, напісаў загад аб звальненні Каласоўскага, працягваючы ў той самы час трымаць гэтага ворага ў рэдакцыі. Такі ж загад, на ўсялякі выпадак, быў падрыхтаваны і на Аляксандравіча, што не мяшала апошняму працаваць у рэдакцыі...” І далей: “На сходзе паказвалі на тое, што Хаін-Юмскі схаваў ад партарганізацыі, што Галадзед рабіў спробы яго завербаваць.

Партыйны сход на аснове вышэй выкладзеных матэрыялаў вынес рашэнне аб выключэнні Хаіна-Юмскага з партыі...” І напрыканцы ліста сакратару ЦК партыі Цанава заўважае: “Намі зроблены запыты па месцы працы Хаіна-Юмскага. Пасля атрымання матэрыялаў

Новы перыяд новай эпохі

Кожная мастацкая эпоха падзяляецца на ранні, развіты і позні перыяды. Канец эпохі і пачатак наступнай вызначаецца паводле ярскравых перамен у пэўным рэгіёне, дзе яны найперш самасцвярджаюцца, адкуль яны неўзабаве пашыраюць сваё наватарскае ўздзеянне на розныя бязмежныя адлегласці. Даўнейшае, “даўно забытае” ў мастацтве, на шчасце, ніколі не знікае бясследна, а працягвае жыць у выглядзе розных традыцый, рэтрасімвалаў і да т.п. Гісторыю чалавецтва — ад першавытокаў да нашых дзён — можна звязаць з працяглымі мастацкімі эпохамі: першабытнасць, старажытнасць, Сярэднявечча, Рэнэсанс, Барока.

Яўген ШУНЕЙКА,
мастацтвазнаўца,
фота аўтара

А што было далей, калі адбылася, напрыклад, Вялікая французская рэвалюцыя? У гісторыі замежнага мастацтва савецкага часу пра гэта нічога не ўдакладнялася, нібы проста так міналі XIX і XX стагоддзі. А гэта не былі “проста стагоддзі”. Дазволім сабе зрабіць наступнае мастацтвазнаўчае ўдакладненне. У

“ Можна яшчэ бавіцца па інерцыі ў постмадэрнісцкія творчыя гульні і дзівацтвы, але больш запатрабаванымі становяцца творы, якія вобразна перадаюць гуманнае бачанне будучыні, пашыраюць межы нашых уяўленняў пра свет і стваральныя магчымасці чалавека ў гэтым свеце.

гэты векапомны прамежак часу з’явіліся дзве новыя эпохі. Пасля гістарычнага фіналу Барока французы распачынаюць з 1789 года эпоху дэмакратычнага мастацтва (ці эпоху мастацкіх рэвалюцый) і становяцца яе бясспрэчнымі лідарамі. А з 1945 года амерыканцы сталі першапраходцамі сучаснай мастацкай эпохі. Першы яе заакаяніскі “артс”-перыяд быў звязаны з трыумфам моладзевай культуры, другі, ужо заходнееўрапейскі, паўсюдна атаясамліваецца з постмадэрнізмам 1970—2000-х гг. На пераломе 2000—2010-х

ванымі становяцца творы, якія вобразна перадаюць гуманнае бачанне будучыні, пашыраюць межы нашых уяўленняў пра свет і стваральныя магчымасці чалавека ў гэтым свеце. Беларускім мастакам вельмі пашчасціла на пачатку новага глабальнага мадэрнізатарства выявіць свае творчыя магчымасці. Яны з’яўляюцца прадстаўнікамі прафесійнай мастацкай школы, якая захоўвае і развівае шматлікія еўрапейскія традыцыі. Можна сябе ўпэўнена адчуваць у ролі патэнцыяльных лідараў, бо з выяўленчым прафесіяналізмам на Захадзе цяпер назіраецца яўны дэфіцыт.

Мабыць, у гэтыя экзатычна-гламурна-імпазантныя кірунку выяўленчага мастацтва нашы мастакі ўжо дасягнулі першага месца ў свеце. Але можна ўжо спыніцца “штукарыць” у гэтым даволі вузкаарыентаваным салонным рэчышчы. Нічога лепшага нашы “гламуршчыкі” ўжо не зробіць, а бясконца паўтарацца — губляць уражанне навізны і арыгінальнасці.

Новае дзесяцігоддзе патрабуе значна большай прасторы для творчых пачынанняў, якія павінны ахапіць увесь свет, адкрыць па-новаму яго вядомыя

спрабуе ў сваіх жывапісна-платкатных работах ставіць знак роўнасці паміж біблейскімі Алафернам і Іаанам Хрысціцелем? Яшчэ больш бесперспектыўнай падробкай пад “мадэрнізацыю класікі” выглядаюць саламяныя пудзілы А. Клінова, якія нібыта прыгадваюць “Тайную вячэру”! Досыць падрабляцца пад дылетантаў, калі ў кішэні некалькі дыпламаў з сярэдняй і вышэйшай мастацкай адукацыяй. Час ставіць, сапраўды, дастойныя задачы, дзе праяўляюцца неабмежаваныя здольнасці і шырокая сучасная эрудыцыя.


Вельмі засмучае, калі немагчымым становіцца зразумець, дзе жывуць і твораць мастакі, якія знаходзяцца ў нейкіх замкнёных і герметычна ізаляваных ад шматлікіх перамен XXI стагоддзя закуточках сваіх майстэрняў. Ужо якая па ліку выстаўка віцебскіх “мадэрністаў” праводзіцца ў Мінску. А што з іх можна даведацца пра Віцебшчыну, пра яе гісторыю, сучаснасць, вялікія сувязі са светам?

Іван Чэрскі, што паходзіць з Верхнядзвінскага раёна, у XIX стагоддзі быў слаўным адкрывальнікам Чукоткі і Камчаткі. Ёсць на яго раўняцца ва ўсіх эўрыстычных адносінах, бо без адкрыццяў у мастацкіх работах можна канстатаваць толькі банальнасць, больш-менш замамуфліраваную прафесійнай тэхнікай выканання.

Тое самае можна сказаць і пра гродзенцаў, гамяльчан і іншых “рэгіяналаў”, якія не захапляюцца каларытным асяроддзем, самым даступным толькі для іх. Яно яшчэ не атрымала, “дзякуючы” іх абыякавасці, свайго мастацкага адкрыцця, не перажыло вобразнага нараджэння. А потым мы здзіўляемся, што нашу краіну мала хто ведае. А хто б з нас ведаў гімалайскую даліну Кулу, каб ёй не прысвяціў сваё творчае натхненне М. Рэрых?

Няма асаблівых вынікаў і ў многіх эцюдзістаў-плёнэрыстаў, якія штогод актыўна адпачываюць з пэндзлямі і фарбамі ў раённых цэнтрах Беларусі. Ехалі, напрыклад, ды не даехалі летась да Белавежскай пушчы аматары свежых уражанняў на чале з М. Купавай і А. Грышкевічам, П. Шарыпай і інш. А вось І. Шышкін на пачатку 1890-х гадоў там стварыў свой найвыдатнейшы цыкл сонечных эцюдаў, бо не паленаваўся забрацца ў самыя няходжанія нетры прыроднага заказніка.

З такіх не самых кампліментарных меркаванняў, якія можна пашыраць, вынікае, што неабходна пераадоляць часовыя засты. Дзесяцігоддзе, багатае на святкаванне этапных, векапомных творчых падзей гэтаму вельмі спрыяе. Напрыклад, гісторыя войнаў, рэвалюцый,



вызваленняў 200-гадовай і 100-гадовай даўніны, якую памятае нашая зямля, колькі яшчэ вобразных вырашэнняў можа падараваць нашым мастакам-прафесіяналам, якія даўно пераканалі ўсю Еўропу, што не развучыліся маляваць алейнымі фарбамі, не адцураліся ад складаных эстампных тэхнік, не лянуюцца ткаць габелены, шчыраваць з глінай і да т.п. Яны патэнцыяльна могуць вырашыць любую тэматыку, але ствараецца такое ўражанне, што не ведаюць, з чаго пачаць і дзеля чаго гэта трэба рабіць.

Паўтараем, каб замацаваць сваё лідарства ў сучасным мастацтве, для гэтага ўжо не абавязкова ехаць у Парыж ці ў Венецыю, “каб там нарэшце зразумелі і прызналі па-сапраўднаму”. З тым жа поспехам сваю “геніяльнасць” можна сцвярджаць і ў Мінску, Віцебску і іншых культурных цэнтрах на роднай зямлі.

Можна для актыўнага ідэйнага штуршка, бо ён вельмі патрэбны, параіць нашым супермайстрам-класікам супаставіць сябе з Тыцыянам з нагоды напісання ім 500 гадоў таму Вянеры Урбінскай і даказаць, што сучаснае “ню” ўжо не можа быць у непрыстойнай няволі ад глянцавых часопісаў. Вось дзе можа праявіцца жывапісны імгэт А. Ксяндзова, С. Цімохава, В. Касцючэнка і іншых вызваліцелей вечнай тэмы жаночага характара ад цынічных штампаў і салоннай прафанацыі.

Каб потым не было прэтэнзіі, што “тутэйшых мадэрністаў ізноў своечасова не папярэдзілі”, неабходна падкрэсліць: у 2015 годзе нельга не адсвяткаваць самым узорным чынам 100-годдзе “Чорнага квадрата” К. Малевіча. Няўжо гэта не стане звышвыставачнай падзеяй для айчынных мастакоў, якія лічаць сябе прамымі спадкаемцамі рэвалюцыйнага авангарду?

Зрэшты, кожны наш мастак, асабліва прадстаўнік шматлі-

кай творчай моладзі, зірнуўшы на календар эпахальных творчых падзей, мае поўнае творчае права вызначыць для сябе нешта вельмі актуальнае, адрасна скіраванае на вырашэнне сучасных культурных праблем. Актыўную рэалізацыю такіх праектаў можна параўнаць з вырашальным іспытам на мастацкую адпаведнасць новаму дзесяцігоддзю, у якім максімальна зыходзяцца-канцэнтруюцца задачы мастацкага глабалізму.

У гэтым словаспалучэнні няма нічога знарочыстага і надуманага. Адказнасць за будучыню свету нельга перакладваць на чужыя плечы. Мастак сёння — гэта не проста выключна таленавітая, “культавая” асоба, раскручаны аб’ект захапленняў

“ Вельмі засмучае, калі немагчымым становіцца зразумець, дзе жывуць і твораць мастакі, якія знаходзяцца ў нейкіх замкнёных і герметычна ізаляваных ад іматлікіх перамен XXI стагоддзя закуточках сваіх майстэрняў. Ужо якая па ліку выстаўка віцебскіх “мадэрністаў” праводзіцца ў Мінску. А што з іх можна даведацца пра Віцебшчыну, пра яе гісторыю, сучаснасць, вялікія сувязі са светам?

няў, ультрамоднае “дзіва”, якое трэба прэзентаваць замежным турыстам, а першы з шэрагу непахісных атлантаў і карыятаў, на якіх трымаецца ўсё станоўчае, гуманнае, духоўнае ў нашым непрадказальным свеце.

Прафесійная мастацкая школа — надзейны падмурак для такой адказнай творчай пазіцыі сучасных беларускіх мастакоў розных пакаленняў. І яшчэ адна акалічнасць, якую трэба ўлічваць. Чым больш рознабаковым і шчырым будзе дыялог паміж мастакамі, крытыкамі і іншымі зацікаўленымі асобамі, захопленымі эпахальнымі перспектывамі творчасці, тым хутчэй мы дачакаемся найвыдатнейшых вынікаў, якія будуць узорнымі для новага мастацкага перыяду сучаснай цывілізацыі і па-сапраўднаму прызнанымі ў свеце.

На здымках: работы скульптара Валерыя Малахава.




гадоў можна бачыць пачаткі такіх творчых эксперыментаў, якія служаць сімптомамі новага перыяду глабальнага мастацкага дыялогу. Яны найбольш актыўна праяўляюцца на вялікай транскантынентальнай поста-вецкай прасторы “ад Берліна да Пекіна” і выяўляюць актыўныя і адказныя аўтарскія адносіны да актуальных экалагічных, маральных, сацыяльных, нацыянальных і інтэрнацыянальных ды іншых яшчэ не вырашаных праблем новага стагоддзя.

Зразумела, можна яшчэ бавіцца па інерцыі ў постмадэрнісцкія творчыя гульні і дзівацтвы, але больш запатраба-

і невядомыя абрысы. Немагчыма, перш за ўсё, не адгукнуцца на невычэрпную юбілейную тэматыку, якая дазваляе з незалежных сучасных пазіцый асэнсаваць творчасць нашых нацыянальных геніяў і самых таленавітых замежных творцаў усіх часоў і народаў. Гэта актуальна, бо ў такіх вобразных прысвячэннях праяўляецца адстойванне сапраўдных культурных каштоўнасцей ад нігілістычнага неувцтва, якое нашым мастакам ужо пачынае псаваць прыстойны імідж.

Чаго вартыя, напрыклад, бездапаможныя патугі “на арыгінальнасць” С. Грыневіча, які



Прыналежнасць роднай зямлі

Алег АНАНЬЕЎ,
мастацтвазнаўца

У Міністэрстве замежных спраў Беларусі адкрылася персанальная выстаўка жывапісу Валерыя Сідоркіна. У творчасці мазырскага мастака прырода Палесся ў розных паравіны года — гэта і неабсяжнае неба, і зямля, па якой ён ходзіць, і сэнс яго мастацтва. Прызвычаіўшыся глядзець і бачыць абсягі з вяршынь пагорыстай Мазыршчыны, ён і на многіх сваіх работах адлюстравіў гэты незвычайны ракурс. Тут захапленне беларускімі пейзажамі, радасць быцця і лірычны настрой. Нават з назваў твораў вынікае, што для Валерыя Сідоркіна значыць мазырскае Палессе: “Таполі. Вясна”, “Пейзаж з вясёлкай”, “Пачатак лета. Мазыршчына”, “Купалле”, “Летні ранак”, “Залатцы вечар”, “Навальніца надыходзіць”, “Поўдзень. Прыпяць”, “Мазырскія яры”, “На Прыпяці”, “Вечар на Мазыршчыне”...

Мастаку ўласціва і асэнсаванне драматычных станаў жыцця, свету, прыроды. Яго пейзажы часам становяцца сімваламі глыбінных перажыванняў, якія выходзяць за рамкі асабістых пачуццяў. “Прыпяць 1986 года” — хвалюючы вобраз чарнобыльскай катастрофы. Цёмныя воды не проста адлюструюць змрочны стан неба, яны, як жывая субстанцыя зямнога космасу, ахоплены прадчуваннем чорнай навальніцы...

Нарадзіўся Валерыя Сідоркін у 1955 годзе ў вёсцы Галавачы Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці ў сям’і настаўніка малявання. Закончыў рэспубліканскую школу-інтэрнат па музыцы і выяўленчым мастацтве імя І. Ахрэмчыка, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Яго педагогамі былі Май Данцыц, Віктар Грамыка, Пётр Крохалеў. Творы мазырскага майстра выклікаюць шчырую ўвагу не толькі на Радзіме, але і за яе межамі. Нядаўна пейзаж Валерыя Сідоркіна “Вясна на Прыпяці” стаў лепшым у сваёй намінацыі і прынес аўтару залаты медаль на Міжнароднай выстаўцы выяўленчага мастацтва “Вясна ў поўным колеры” (Нью-Ёркскае таварыства выяўленчага мастацтва “New York Fine Art”).

У выставачную залу МЗС Беларусі наведваюцца замежныя дыпламаты, журналісты і проста вядомыя людзі. Да таго ж, як падкрэсліў на адкрыцці экспазіцыі намеснік міністра замежных спраў нашай краіны Ігар Петрышэнка, выстаўка Валерыя Сідоркіна — далёка не апошняя ў гэтым будынку. Міністэрства і надалей будзе падтрымліваць беларускую культуру.

Чалавек-максіма андэграўнду

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Музей сучаснага выяўленчага мастацтва прэзентаваў выстаўку работ “Бесцялеснае” знакамітай творцы Людмілы Русавай. Экспазіцыя, многія работы якой дэманстраваліся ўпершыню, была прымеркавана да дня нараджэння мастачкі, якая, на жаль, у мінулым годзе пайшла з жыцця. Аўтарам канцэпцыі выстаўкі была сама Людміла Русава, а аўтарам экспазіцыі — яе сястра Ала Дэрэа.

5. Аўтар можа быць у прэтэнзіі толькі да асабістай персоны...

Мастацтвазнаўца, супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Вольга Архіпава зазначыла, што сёння важна паказаць тое, чым Людміла Русава займалася апошнія дзесяць гадоў — распрацоўвала тэму бесцялеснага ў мастацтве. Для творцы заўсёды было характэрна знайсці ідэю, новую форму, увасобіць яе, прадумаць ад пачатку да канца. Для яе была важнай кожная дэталі. Творчасць — бязмежная прастора, у якой мастак шукае і знаходзіць свой шлях. У дэдуцкім выпадку тэма бесцялеснага вельмі выразна прачытваецца ў работах Людмілы Русавай. Кожны раз гэта спроба адчування пачуцця, нейкіх з’яў — метафізічны жывапіс, дзе ўвасабляюцца ідэі, якімі мастачка хоча падзяліцца з глядачом.

Таксама слова бралі мастачкі Вольга Сазыкіна, Ала Непачало-

віч, рэжысёр-сцэнарыст Кіра Нагаева, якія характарызувалі Людмілу Генадзьеўну як сумленнага, справядлівага, бескампраміснага чалавека андэграўнда пакалення. Яна не выносіла фальшу, ілжы, падману.

Са слоў мастацтвазнаўцы, арт-дырэктара аўтарскай некамерэі “БРАМА” Ларысы Фінкельштэйн, Людміла Русава “размаўляла” ўсімі мовамі пластычнага мастацтва. Першы яе перформанс — жэст, крок, прарыў у беларускі мастацтва. Яна практычна стварыла школу айчыннага перформанса. Адным словам, гэта быў чалавек-максіма: абсалютна крэатыўная, абсалютна самастойная ў сваіх меркаваннях і абсалютна катэгарычная.

Людміла Русава нарадзілася ў пасёлку Дашчанае Архангельскай вобласці. Закончыла Мінскае мастацкае вучылішча імя Аляксея Глебава, аддзяленне манументальна-дэкаратыўнага

мастацтва Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута (яе настаўнікі — Леанід Дубар, Альгерд Малішэўскі, Гаўрыла Вашчанка, Уладзімір Стальмашонак), была членам БСМ, творчых аб’яднанняў “Форма”, “Плюраліс”, пятнаццаць гадоў прапрацавала мастаком на Барысаўскім камбінаце дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Людміла Русава — аўтар больш як ста мастацкіх выставак і канцэптуальных праектаў. Яе творы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі нашай краіны, фондах БСМ, у Музеі “Zimmerli Art” (ЗША, Нью-Джэрсі), у муніцыпалітэце Бона (Германія), а таксама ў прыватных калекцыях Берліна, Варшавы, Гданьска, Рыгі, Стакгольма і Бостана.

На здымках: работы Людмілы Русавай “Рытм-дзірка. Застыглае дамаганне”, “Лавіна. Ніспадаючая прахалода”.

Энергія лініі

Графіка, бадай, найбольш старажытны і традыцыйны від мастацтва. Вытокі малюнкаў можна знайсці ўжо ў першабытных наскальных выяўленнях, а таксама ў антычным вазапісе. Спадчына графічнага мастацтва разнастайная, яна адзначана работамі сусветна вядомых мастакоў, такіх, як Дзюрэр, Дарэ, Гойя і інш.

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

На шчасце, графіка і цяпер застаецца актуальнай. Творчасць мастака сёння наблізілася да даследчай лабараторыі, дзе ўзнікаюць і нараджаюцца многія цікавыя вобразы і рашэнні. Застаецца толькі даць добрую школу і забяспечыць спрыяльныя ўмовы для развіцця таленту. Энергія, якую мастак укладае ў свой твор, тонкія пачуцці, — усё гэта перадаецца на плоскасць аркуша. Яшчэ Васіль Кандзінскі казаў, што лінія чэрпае сілу з энергіі таго, хто яе правёў. Вобразна кажучы, усё мы складаем сваё жыццё са сваіх асабістых ліній.

Галерэя “Панарама” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў рамках IV Мінскай міжнароднай выстаўкі графікі “Арт-лінія” дэманстравала экспазіцыю графічных работ студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Адметна, што выстаўка дыпломных работ выпускнікоў БДАМ удзельнічала ў такім прадстаўнічым мастацкім фэсце.

Кураатар праекта, загадчык аддзела галерэйна-выставачнай дзейнасці НББ Фёдар Ястраб зазначыў, што на нейкі час графіка выпадала з абоймы вельмі запатрабаваных шырокай публікай тэхнік. Тым не менш на сёння гэта вельмі актуальны від мастацтва, таму што графічны дызайн сустракаецца ў розных сферах нашага жыцця, нават у віртуальным свеце, і мае як традыцыйныя, так і нетрадыцыйныя, вербальныя формы.

Графічныя тэхнікі — гэта тое, што складае ўвогуле аснову развіцця мастацтва ў цэлым, а не толькі ўласна графікі. Якім чынам запоўніць ліст — заўсёды важна. Для любога жывапісца, якую б рэалістычную кампазіцыю ён ні рабіў, на першым



месцы стаіць уменне закампазіраваць прастору белага палатна. Так і ў графіцы. Жывапісцы шмат чаму могуць навучыцца ў графікаў. Па-першае, уменню абстрагавацца ад рэчаіснасці, свабодна валодаць графічнымі сродкамі, плямай, фармальнай кампазіцыяй. Па-другое, надаваць вялікую ўвагу самой тэхніцы.

Таксама слова бралі дэкан мастацкага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Уладзімір Уродніч, загадчык кафедры графікі БДАМ Юрый Хілько. Творцы адзначалі, што гэта вельмі добра, калі бібліятэка займаецца прапагандыскай дзейнасцю і мае свае асабістыя мастацкія калекцыі. Для кафедры графікі зладкаваць падобную выстаўку даволі проста, нават элементарна. Ёсць не толькі дыпломныя



творы, а і курсавыя, якія адпавядаюць міжнароднаму ўзроўню. Выпускнікі робяць як мінімум пяць дыпломных работ, некаторыя нават да дваццаці лістоў, калі гэта мініпрынт.

У экспазіцыі — больш чым 40 дыпломных і курсавых работ студэнтаў і выпускнікоў кафедры графікі за апошнія 10 гадоў. Творы выкананы ў розных графічных тэхніках: афорты, лінарыт, дрэварыт, літаграфія, гравюра на кардоне. Сярод іх работы маладых, але добра вядомых у мастацкім асяроддзі аўтараў — Р. Сустава, А. Зінкевіча, Ю. Мацуры, Л. Абрамавай, Т. Шэлест, Ф. Басальгі, А. Лебядзінскай, І. Сідарава, З. Піскун і інш.

Заснаванне кафедры графікі ў кастрычніку 1953 года на мастацкім факультэце Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута стала значнай падзеяй у станаўленні нацыянальнай мастацкай школы ў галіне кніжнай ілюстрацыі, плаката і станковай графікі. За гэты час падрыхтавана больш як 230 мастакоў-графікаў. Сярод іх — народныя мастакі Беларусі А. Кашкурэвіч, В. Шаранговіч, лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь У. Савіч, В. Слаук і іншыя.

Мастакамі старэйшага пакалення закладзены моцны падмурак, на якім трывала захоўваецца і развіваецца творчасць сучасных мастакоў, якія дасягнулі выдатных поспехаў на міжнароднай арэне і сталі добра вядомымі беларускаму гледачу.

На здымках: Ю. Мацура “Краявід”; Н. Клімовіч “Рэфлексія”.



Ужо чацвёрты год на базе Ждановіцкай агульнаадукацыйнай сярэдняй школы працуе гурток “Цестапластыка”. Кіруе ім педагог з Мінскага раённага цэнтра дзіцячай творчасці **Вольга Казак**. Па прызнанні кіраўніка гуртка, **яе заўсёды прываблівала творчая праца з дзецьмі. Вольга Мікалаеўна лічыць, што менавіта ў творчасці дзіця раскрываецца і атрымлівае магчымасць рэалізаваць свае здольнасці. Спачатку прыйшло само жаданне працаваць з дзецьмі, трэба было толькі абраць кірунак і зацікавіць дзятву. Выраб сувеніраў з салёнага цеста падыходзіў найлепшым чынам. Па-першае, гэты матэрыял даступны кожнаму і не патрабуе вялікіх грашовых укладанняў. Па-другое, пры працы развіваецца дробная матарыка, што спрыяе развіццю разумовай дзейнасці дзіцяці. Па-трэцяе, працуе фантазія. Па-чацвёртае, на любое свята можна сваімі рукамі вырабіць арыгінальны падарунак.**

Фантазіі з салёнага цеста

Кацярына ХАДАСЕВІЧ-ЛІСАВАЯ, фота аўтара

Сёння ў гуртку “Цестапластыка” займаюцца больш як дваццаць школьнікаў. Узрост — з першага па восьмы клас. Неаднаразова выхаванцы разам са сваім кіраўніком арганізавалі выстаўкі вырабаў, праводзілі творчыя прэзентацыі сваіх работ, прадстаўлялі творы на раённых і абласных выстаўках, якія праходзілі ў Мінскім раённым цэнтры дзіцячай творчасці. Юныя майстры з задавальненнем прынялі ўдзел у акцыі “Сваё сэрца аддам ветэрану”.

На адным з заняткаў гуртка “Цестапластыка” мне давялося пабываць. Пазнаёмілася з выхаванцамі, убачыла іх выдатныя работы, пагутарыла з юнымі майстрамі, шмат цікавага даведалася пра тэхнало-

гію вырабу сувеніраў з салёнага цеста.

Як жа зрабіць такую прыгажосць?

Этап 1. Трэба ў правільных прапорцыях замясіць цеста. Для гэтага спатрэбіцца 1 шклянка солі, 2 шклянкі вады, 4 шклянкі мукі. Калі прапорцыі правільныя, кансістэнцыя цеста будзе нагадваць мяккі пластылін.

Этап 2. З прыгатаванага матэрыялу будзем ляпіць фігуркі. Спачатку трэба абраць тэму лепкі. Пры неабходнасці рыхтуем аснову для будучага вырабу. У якасці яе можна выкарыстаць кардон, фольгу. Гэтыя элементы падыходзяць для плоскасных работ. А вось для аб’ёмных вырабаў спатрэбіцца каркас. Ім можа стаць, да прыкладу, шклянны слоік, бутэлька, пенал ад кіндар-сюрпрыза, вазачка, паветраны шарык і інш. Базай для аб’ёмнай фігуры таксама можа стаць папярэдне на-


рыхтаваная аснова з самога цеста. З такой асновы можа атрымацца, напрыклад, лялька або ялінка.

Этап 3. Такім чынам, лепім з цеста неабходныя нам дэталі. Але кожная з іх пакуль што існуе асобна. Як жа сабраць іх у адну канструкцыю? Мы іх склейваем. У якасці надзейнага клею выступіць звычайная чыстая вада, якой мы намочваем месца склейвання.

Этап 4. Будзем лічыць, што прыклад юных майстроў вас натхніў і вы сваімі рукамі зрабілі сувенір-шэдэўр з салёнага цеста. Але пакуль ён волкі і бясколерны. Наступным крокам будзе сушка вырабу. Гэта можа адбывацца ў натуральных умовах. У залежнасці ад памераў, аб’ёмаў і формы, ён можа сохнуць ад аднаго да пяці дзён. У электрапечцы або духавой шафе выбар сушыцца каля пяці гадзін пры тэмпературы ад 50 да 70 градусаў з перапынкамі. Дзве гадзіны сушыцца, потым робіцца перапынак да поўнага астывання і г.д.

Этап 5. Высушаную работу размаляваем. Для гэтага падыходзяць акрылавыя фарбы, акварэль, гуаш.

Этап 6. Размаляваны і высушаны выраб пажадана пакрыць лакам. Тады сувенір будзе больш трывалым, бліскучым і даўгавечным. Акрамя таго, лакавае пакрыццё перашкаджае выгаранню фарбаў.



Этап 7. Можа быць іншы варыянт апрацоўкі вырабаў. Сувенір можна не размаляваць, а глазураваць: пакрываць салёным растварам або салодкім сіропам, можна таксама яечным бялком. Выраб (неразмаляваны!) змяшчаюць у разагрэтую звыш 100 градусаў духавую шафу і запякаюць. Важна сачыць, каб ён не падгарэў. Час глазуравання залежыць ад памераў вырабу і ад жаданага адцення (чым даўжэй трымаем, тым больш насычаным будзе колер). Тыя часткі, якія не трэба глазураваць, закрываем фольгай.

Тыя, хто хоць аднойчы паспрабаваў выказаць свае творчыя фантазіі ў салёным цэсце, захапляюцца гэтым заняткам. Паспрабуйце, і вам абавязкова спадабаецца. Творчых поспехаў!

На здымках: дзіцячыя работы; з задавальненнем наведвае гурток “Цестапластыка” Маша Халенва.



Афарызм

*Нашы свечы ў капальнях продкаў палаюць.
Мы для ўнукаў павінны дарогу прабіць.
Хто забыў сваіх продкаў — сябе губляе,
Хто забыў сваю мову — усё згубіў.*

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

З глыбіні

Чароўная планета дзяцінства

У сусвецце дзіцячых кніг Заастравецкай сельскай бібліятэкі-філіяла Клецкага раёна з’явілася новая Планета дзяцінства. Кожны, хто прыходзіць у бібліятэку, незалежна ад узросту, роду заняткаў, падарожнічае па незвычайнай планеце і хаця б на хвілінку вяртаецца ў чароўны свет дзяцінства. У незвычайным куточку дзіцячага чытання — маляўніча ілюстраваныя, арыгінальна аформленыя выстаўкі: “Твае першыя кніжкі”, “Дзіцячыя рук майстэрства”, “Калейдаскоп падзей”, “Імя тваё Белая Русь”.

Сярод лепшых чытачоў бібліятэкі — Данік Краўчонак, Віка Раманоўская, Ваня Гаўрук, “будучы бібліятэкар” вучаніца 6-га класа Аліна Мазан, Вераніка Мядзведзева, Даша Шкуцько, Таня Місюкевіч і іншыя. А саму выяву планеты дзяцінства ўпрыгожваюць фотаздымкі дзяцей. Дарэчы, кожны наведвальнік сам прымацоўвае свой фотаздымак там, дзе яму падабаецца. Бібліятэкары заўсёды падтрымліваюць ініцыятывы сваіх маленькіх чытачоў, дапамагаюць ім у выбары кніжак, вучаць берагчы і любіць іх, адкрываюць чудаўны свет мастацкага слова. Калі чытач падрастае, яго знаёмяць з больш сур’ёзнай літаратурай.

Юныя чытачы — заўсёды актыўныя ўдзельнікі масавых мерапрыемстваў, якія ладзіць бібліятэка. Шмат сюрпрызаў і цікавых адкрыццяў чакала наведвальнікаў у летні перыяд падчас правядзення дзіцячай гульнівай праграмы “Разгулій веслуха”, пазнавальнай віктарыны “Любі і ведай свой край”, гадзіны даверлівай размовы “Ведай правы, але не забывай пра абавязкі”, конкурсу чыгальнікаў вершаў “Гэта зямля твая і мая”.

Людміла РУДЭНКА, г. Клецк

“Рух, імкненне, маладосць”

Пад такой назвай у Карэліцкім раённым краязнаўчым музеі прайшла выстаўка карцін маладога мастака Юрыя Лемішава, навучэнца гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка. Гэта першая выстаўка 17-гадовага таленавітага юнака, які, трэба адзначыць, упэўнена адчувае сябе ў такіх жанрах, як жывапіс, малюнак, захапляецца фатаграфіяй, аэраграфіяй, графікай.

На выставе былі прадстаўлены адны з першых работ Юрыя, выкананыя ў жанры партрэта, пейзажа і нацюрморта. І людзі, і прыроды ў творах мастака не ўяўныя: ён малюе з натуральнасцю, часта выяжджае на пленэры. Асабліва цікавае ў наведвальнікаў выклікае карціна “Гарышча”. Кагосьці яна прываблівае сваёй таямнічасцю, у кагосьці выклікае пачуццё заспакаення, абуджаючы дзіцячыя ўспаміны пра вячэрнія пасядзелкі сярод старых забытых рэчаў, павуцінны і прыемнага паху сушаных яблык.

Выстаўка работ Юрыя Лемішава — прыклад уважлівага і паважлівага стаўлення да маладых пачынаючых аўтараў і выдатная магчымасць знаёмства з таленавітымі землякамі.

Іна ЛЕЙКА, г. п. Карэлічы

ЛіМ
Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”
Галоўны рэдактар **Алесь Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ**

Рэдакцыйная калегія:
Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Святлана Берасцень
Віктар Гардзеі

Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзіёмава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крайдзіч
Віктар Кураш

Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73
Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04,
адрэс “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73
E-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнэце: www.lim.by
Пры перадруку просьба спасылка на “ЛіМ”. Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.
Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 63856
Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 2836
Умоўна друк.
арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друк
11.08.2011 у 11.00
Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведччанне № 7 ад 22.07.2009 г.
Заказ — 3823
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

